



**Пункцірам**

• Гэтымі днямі ў Рызе праходзіць VIII Нацыянальная выстаўка Беларусі ў Латвіі "Бел-ЭКСПА-2010". Сваю прадукцыю дэманструюць больш як 180 беларускіх прадпрыемстваў. Апроч здабыткаў нашай прамысловасці, на выстаўцы экспануюцца і навінкі выдавецкага рынку — лепшыя кнігі, альбомы, часопісы.

• Дні культуры Беларусі праходзяць у Абу-Дабі. Тут адбылася выстаўка карцін беларускіх мастакоў, выступіў ансамбль "Харошкі", а Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета паказаў балет "Рамэа і Джульета". Напярэдадні мерапрыемства быў выдадзены гід-даведнік "Беларусь" на арабскай мове.

• Французскі мастак Рафаэль Зарк прадэманстраваў мінскай публіцы свой фільм пра Нацыянальную бібліятэку Беларусі, якая зацікавіла яго незвычайнай формай. Цягам васьмі гадоў мастак шукаў розныя ўвасабленні формы ромбакубаактаэдр, і самае вялікае знайшоў у Мінску.

• У Слоніме прайшлі святкаванні з нагоды 280-годдзя каранавання пудатворнай іконы Маці Божай Жыровіцкай. Святкаванне адбылася з удзелам каталіцкіх біскупаў Беларусі, духавенства, вернікаў лацінскага і ўсходняга абраду. Абрад захоўваецца ў галоўным алтары касцёла святога Андрэя Апостала ў Слоніме.

• Скрышку XVII ст. работы Андрэа Гварнэры набыла Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі. Скрышка зроблена ў італьянскім горадзе Крэмона ў 1673 годзе. Граць на ўнікальным інструменце будуць адораныя скрыпачы падчас удзелу ў прэстыжных міжнародных конкурсах.

• У Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася выстаўка фотаздымкаў "Нябачаная Літва" вандроўніка Марыуса Явойшы. Тут экспануюцца работы, які ўвайшлі ў ягоны фотаальбом, што стаў адным з найбольш паспяхоўных літоўскіх выданняў аэрафотаздымкаў пейзажаў і гарадоў Літвы.

• У Мінску выйшла кніга доктара філалагічных навук Арсена Ліса «Gloria victis!» ("Слава пераможаным!"). У 750-старонкавае выданне ўвайшлі нарысы пра беларускіх дзеячаў, напісаныя ў апошнія 50 гадоў. Сярод персаналій даследавання — навуковец Браніслаў Тарашкевіч, драматург Леапольд Родзевіч, географ Аляксандр Смоліч, паэты Станіслаў Шыманоўскі, Аляксандр Салагуб, Максім Танк, пісьменнік Максім Гарэцкі ды многія іншыя.

• Таварыства беларускай мовы выдала беларуска-англійскі і англійска-беларускі размоўнік у адной кнізе. Адметнасць размоўніка ў тым, што англійска-беларуская частка змяшчае лацінскую транскрыпцыю беларускіх слоў і выразаў.

• Заўтра ў 11 гадзін на сядзібе Міхала Клеафаса Агінскага ў Залесе пройдзе святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя 245-годдзю з дня нараджэння кампазітара. Тут выступяць смаргонскія творчыя калектывы, аркестр Беларускай дзяржаўнай філармоніі "Класік Авангард" выканае творы Агінскага.

**Падрыхтавала Саша ДОРСКАЯ**

**Юбілеі**

Музей Янкі Купалы — сапраўдны храм для наведвальнікаў. Дзякуючы найбагацейшым цікавым калекцыям, выставам, культурна-адукацыйным праграмам ён знаёміць публіку са скарбніцай паэзіі Песняра, што стала духоўным стрыжнем і адлюстраваннем лепшых культурных здабыткаў беларускага народа.

Адзін са старэйшых літаратурных музеяў краіны быў заснаваны 25 мая 1944 года і адчынены для наведвальнікаў 20 верасня 1945 года. Першым яго дырэктарам стала жонка паэта Уладзіслава Францаўна Луцэвіч.

Спачатку музей размяшчаўся ў Доме прафсаюзаў, потым займаў некалькі пакояў у будынку Саюза пісьменнікаў Беларусі, а ў 1959 годзе пераехаў у новы будынак, спецыяльна ўзведзены на тым месцы, дзе да вайны жыў Янка Купала.

Сёння ў васьмі экспазіцыйных залах музея плошчай больш за 500 квадратных метраў прадстаўлены жыццё і творчасць Песняра: унікальныя рукапісы, дакументы, асабістыя рэчы, прыжыццёвыя выданні твораў Янкі Купалы, рэдкія фотаздымкі, фоназапісы выступленняў.

Павіншаваць музей са святкам прыйшлі яго сябры, паэты і пісьменнікі, былыя супрацоўнікі, аматары творчасці Янкі Купалы.

Дырэктар Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Алена Мацэвасян зачытала віншаванне пляменніцы Песняра

**«Адвечная песня» Янкі Купалы**

**Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы адзначыў 65-годдзе з дня адкрыцця першай экспазіцыі.**



Ядвігі Раманоўскай і адзначыла: "Гэтая святая мясціна лічыцца моцнай духоўнай падтрымкай для ўсёй Беларусі. Я вельмі спадзяюся, што маладзе пакаленне будзе заўсёды працаваць на купалаўскай ніве і падтрымліваць яго традыцыі".

Намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь Тадэвуш Стружэцкі падкрэсліў: "Сёння музей Янкі Купалы — вядучы музей Беларусі. Тут сапраўды захаваўся дух творчасці Песняра, усё дыхае беларушчынай. Без-

умоўна, імя Янкі Купалы вельмі важнае не толькі для беларусаў, але і для людзей іншых краін".

Старшыня Міжнароднага фонду Янкі Купалы, доктар філалагічных навук, прафесар Вячаслаў Рагойша прызнаўся: "Я з цёплай Уладзіяй быў у вельмі добрых адносінах. Калі яшчэ быў студэнтам першага курса БДУ, дапамагаў будаваць музей Янкі Купалы. Сам я з Ракава. Там, можна сказаць, мог нарадзіцца Янка Купала, бо яго бацькі тры гады да нараджэння Песняра арандавалі

там кавалак зямлі. Дык прывёз адтуль жменьку зямлі і нікому не гаворачы падмяшаў яе ў цэмент. Таму, сапраўды, я здраўніўся з гэтым музеем".

У межах свята музея адбылося ўрачыстае адкрыццё юбілейнай выставы "Глянуць будучыні ў вочы...". Адметнасць выставы — ва ўнікальнасці экспанатаў, якія ў большасці ніколі не экспанаваліся. Вялікая заслуга ў пошуках, набывцці, захаванні рукапісаў, асабістых рэчаў пісьменніка і яго паплечнікаў належыць Уладзіславе Францаўне. Гэтыя матэрыялы і паклалі пачатак фондавым калекцыям музея.

На выставе "Глянуць будучыні ў вочы..." прадстаўлены ўнікальныя матэрыялы з калекцыі асяроддзя Янкі Купалы — Б. Эпімаха-Шыпілы, Я. Сушынскага, П. Мядзёлкі, М. Лужаніна, Ф. Турука, жонкі паэта і яе брата В. Станкевіча, а таксама асабістыя рэчы паэта.

**Уладзімір ПАДАЛЯК**

*На здымку: першы сакратар СПБ Генадзь Пашкоў і старшыня Мінскага гарадскога аддзялення СПБ Міхась Пазнякоў перадаюць у музей памятны сувенір ад Саюза пісьменнікаў Беларусі.*

*Фота Кастуся Дробава*

**Прэс-канферэнцыі**

Паводле слоў начальніка ўпраўлення ўстановаў культуры і народнай творчасці Міністэрства культуры краіны Уладзіміра Шэвелева, беларускія бібліятэкі адчуваюць значную падтрымку дзяржавы. Сведчаннем гэтага стала чарговае прафесійнае свята іх супрацоўнікаў, якое прайшло па ўсёй рэспубліцы. Уладзімір Мікалаевіч адзначыў, што колькасны і якасны стан бібліятэк, якіх у краіне налічваецца больш за 9.300, цалкам адпавядае стандартам ЮНЕСКА. Адна ўстанова прыходзіцца на 2.400 жыхароў. А 38 працэнтаў бібліятэк прадстаўляюць аўтаматызаванае месца працы.

Старшыня Грамадскага аб'яднання "Беларуская бібліятэчная асацыяцыя" (ББА), дырэктар Мінскай абласной бібліятэкі імя Пушкіна Наталля Чуева нагадала, што ББА дзейнічае ўжо 18 гадоў і праводзіць шэраг мерапрыемстваў, накіраваных на павелічэнне прэстыжу сваіх устаноў, усталяванне сувязей з суседнімі краінамі. Сярод шматлікіх планаў асацыяцыі правядзенне VI міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, XVII канферэнцыі "Менеджмент вузаўскіх бібліятэк", канферэнцыі па пра-

**Зерне новай традыцыі**

Гісторыя беларускіх бібліятэк мае шматвекавую гісторыю і вядзе свой пачатак з XI стагоддзя. Менавіта тады ў полацкім Сафійскім саборы ўзнікла першая наша бібліятэка, што цалкам ўпісвалася ў працэсы развіцця культуры на ўсходнеславянскіх землях. Зараз установы гэтай сферы імкнуцца ісці ў нагу з агульнаеўрапейскімі тэндэнцыямі і дзе-нідзе нават вырываюцца наперад. Пра гэта ішла гаворка на прэс-канферэнцыі, што адбылася ў Нацыянальным прэс-цэнтры па пытаннях развіцця бібліятэчнай справы ў Беларусі.

блемах абслугоўвання дзіцячага чытача. Значная ўвага надаецца сацыяльнай падтрымцы ветэранаў бібліятэк, якія штогод у сакавіку запрашаюцца на вечар сустрэч. Асацыяцыя прапануе сваім сябрам і прыхільнікам два выданні: "Бібліятэка прапануе" і "Бібліятэчны свет". Галоўным рэдактарам апошняга з'яўляецца Людміла Кірухіна, якая выступала перад журналістамі і як намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Людміла Генадзеўна акцэнтавала ўвагу на развіцці камп'ютэрных тэхналогій. Восенню плануецца прадставіць элект-

ронны каталог, які аб'яднае фонды ўсіх буйных бібліятэк краіны. Значнае спадзяванне ўскладаецца на прыняцце новага закона аб аўтарскім праве. Мяркуюцца, што ён дазволіць змяшчаць электронныя копіі кніг у адкрытым доступе. Гэта будзе самы прагрэсіўны закон на постсавецкай прасторы.

Ля помніка Францыску Скарыне прайшоў мітынг, падчас якога маладыя бібліятэкары прынеслі ўрачыстую клятву і былі прынятыя ў шэрагі прадстаўнікоў сваёй прафесіі.

**Дзясніс МАРЦІНОВІЧ**

**Праекты**



У межах праекта "Музычныя вечары ў Вялікім", які ладзіцца Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатрам оперы і балета, меламаман была прапанавана праграма "Я тебе падарю весь Париж", якую склалі раманы на вершы паэтаў XIX і XX стагоддзяў на музыку кампазітара Марыны Марозавай.

**Сярод аўтараў — сучасныя паэты**

Ідэя канцэрта належала беларускай паэтэсе і тэатральнаму крытыку Таццяне Мушынскай, якая выступіла вядучай праекта. Назву вечара даў радок з аднайменнага рамана на вершы паэтэсы — фрагмента будучага вакальнага цыкла "Сталіцы свету".

Шырыня дыяпазону і магнетызм кампазітара М. Марозавай, прадэманстраваныя ў праграме, сапраўды ўражваюць. Тэксты дзясціці паэтэў, сярод якіх як славутыя творцы — Максім Багдановіч, Максіміліян Валашын, Аляксей Кальцоў, Адам Міцкевіч, Аляксандр Пушкін, так і сучасныя беларускія аўтары — Наталля Давідовіч, Іван Ждановіч, Сяргей Красікаў, Таццяна Мушынская, Наталля Шэмецякіна. Разнастайнасць жанраў — раманы, песні, вакальныя цыклы, інструментальныя творы. Багацце творчых індывідуальнасцей выканаўцаў — народнай артысткі Беларусі Наталлі Рудневай, салістаў беларускай оперы Наталлі Акінінай, Уладзіміра Громава, Сяргея Лазарэвіча, Настассі Масквіной, Янаша Нелепы, Алены Сіняўскай і Таццяны Траціяк, струннага квінтэта "Серэнада", а таксама спецыяльна запрошаных музыкантаў.

Сваёй праграмай М. Марозава ўнесла важную заяўку на ўспрыманне яе не толькі як аднаго са шматлікіх таленавітых беларускіх кампазітараў, а як глыбокага паўнаўравага творцу.

**Дзясніс МАРЦІНОВІЧ**

*На здымку: спявачка Таццяна Траціяк.*

*Фота Андрэя Спрычана*

**Выстаўкі**

У мастацкай галерэі "Панарама" Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбылося адкрыццё беларуска-французскай фотавыстаўкі "Паралелі".

Мэта гэтага праекта — паказаць адзінства горада і яго жыхароў у работах фатографістаў з розных краін. Парыжанін Цьеры Клеш, мінчанка Вольга Лойка і брэстчанін Віктар Байкоўскі стварылі гэтыя віртуальныя і фатаграфічныя паралелі.

Як адзначыў куратар фотавыстаўкі Фёдар Ястраб, работы вызначаюцца не пэўным сюжэтам, а менавіта пластыкай, дынамікай, рухам.

Серыя французскага фатографа Цьеры Клеша "Sans Défense" ("Безабаронныя перад горадам") прысвечаная дзелавому кварталу Парыжа — Дэфансу. У французскай

**Фатаграфічныя паралелі**



мове гэтая назва азначае "абарона".

З Цьеры Клеша наведвальнікі змоглі пагутарыць падчас невялікай аўдыёканферэнцыі. Фотавыстаўка "Паралелі" будзе працаваць і радаваць

наведвальнікаў да 6 кастрычніка.

**Ілона КУПРЭЙЧЫК**

*На здымку: падчас прагляду экспазіцыі.*

*Фота Кастуся Дробава*

Літ-абсягі

Зместам і афармленнем кніга "Евгеній Глебов. Судьбы серебрянные струны" нагадвае выданні "ЖЗЛБ": менавіта з гэтай серыі выраслі асобныя праекты "Беларусь музычная" і "Мастакі Беларусі". У кнізе змешчаны ўспаміны пра кампазітара, прысвечаныя яму вершы, "урывкі з ненапісаных" — размовы з Яўгенам Глебовым, у якіх кампазітар распавядае пра творчасць і працу, выказвае вельмі слушныя і аб'ектыўныя меркаванні.

Складальніца кнігі — Ларыса Глебава — вельмі цікава і цёпла расказала пра жыццё свайго мужа, пераказала яго ўспаміны, згадала перажытае разам. Думка аб стварэнні кнігі з'явілася ў Ларысы Васільеўны падчас працы над архівам кампазітара, дзе ў паперы было знойдзена даволі шмат афарызмаў, запісаў, нататак. Яшчэ ў 2004 годзе Ларыса Глебава напісала ўласныя ўспаміны, пасля трэба было звяртацца да сяброў і вучняў мужа. "Для мяне асабліва канральна, што практычна ўсе, каго я прасіла напісаць пра Яўгена Аляксандравіча, адразу згадзіліся гэта зрабіць. Значыць памяць пра яго жыве... У стварэнні кнігі ўзялі ўдзел 50 чалавек — і ў кожным

# Кампазітар. Мастак. Асоба

У гарадской музычнай школе № 10 імя Яўгена Глебава адбылася прэзентацыя новай кнігі выдавецтва "Мастацкая літаратура": "Евгеній Глебов. Судьбы серебрянные струны", што распачынае серыю "Беларусь музычная". У гэты дзень вядомаму кампазітару мог споўніцца восемдзесят адзін год. Яго балеты "Ціль Уленшпигель" і "Маленькі прынц" мелі поспех у Расіі і Фінляндыі, сучаснікі ацэньваюць Глебава як першага беларускага кампазітара, што выйшаў на сусветную арбіту...



успаміне для мяне было істотна ўбачыць нейкае зерне, ухапіць адценне выкладання, ракурс бачання гэтага аўтара, — распавядае Ларыса Васільеўна. — Я рабіла кнігу, каб захаваць памяць пра Яўгена Аляксандравіча, каб развясці шматлікія міфы пра Глебава, якія існуюць да гэтага часу".

Сярод аўтараў эсэ, прысвечаных Яўгенію Глебаву, — В. Елізар'еў, А. Мдзівані, М. Фінберг, Я. Паплаўская. Л. Вольскі называе кампазітара сваім гуру, А. Дудар'еў згадвае, як Яўген Аляксандра-

віч раіў не звяртацца да музычнай энцыклапедыі... Вядомы кампазітар быў добрым сябрам Васіля Быкава: "Глебов о Быкове, Быков о Глебове" — падборка адпаведных лістоў, рэцэнзій, водгукаў. У якасці дадатку да кнігі прапануецца дыск з запісам музыкі Яўгена Глебава да балета "Маленькі прынц", які (увага меламам!) будзе прадавацца асобна.

Прэзентацыя кнігі адбылася падчас традыцыйнага канцэрта, прымеркаванага да дня нараджэння Яўгена Глебава. Славуты

кампазітар пры жыцці цесна супрацоўнічаў з калектывамі і выкладчыкамі сталічнай музычнай школы № 10, таму з 2001 года яна носіць імя Яўгена Глебава. Яго творы выконваюцца на ўсіх 22 інструментах, на якіх сёння граюць у музычнай школе.

Алеся ЛАПШКАЯ

На здымку: аўтар кнігі "Евгеній Глебов. Судьбы серебрянные струны" Ларыса Глебава падчас прэзентацыі выдання.

Фота Юліі Ваўчок.

Арт-лінія

Два дні працягаўся ў Мсціславе IX фестываль мастацтваў імя Мікалая Чуркіна — унікальнае асветніцкае свята, якое ладзіў тут, пры падтрымцы Міністэрства культуры краіны, абласных і мясцовых улад, Нацыянальны канцэртны аркестр Беларусі. Гэтая акцыя сталася яркім духоўна-эстэтычным унёскам не толькі ў жыццё старажытнага горада, але і ў вялікі мастацкі свет нашай Бацькаўшчыны.

Той, хто сочыць за музычна-асветніцкай дзейнасцю Нацыянальнага канцэртнага аркестра пад кіраўніцтвам маэстра Міхаіла Фінберга, ведае канцэптуальныя адрозненні кожнага з такіх фестываляў, што праводзіцца ў невялікіх беларускіх гарадах і мястэчках. Праз мсціслаўскія імпрэзы калектыву ажыццяўляе свой доўггэтэрміновы праект па вытанні беларускай класікі XX стагоддзя ў сённяшні музычны кантэкст. Як ні дзіўна і як ні прырка, гэты значны пласт айчынай культуры напаткала забыццё: з рэпертуару зніклі творы, вартыя ўвагі выка-

# Мсціслаў вітаў... Шапэна



наўцаў і слухачоў; з поля зроку сучаснікаў — дзясяткі кампазітарскіх імёнаў... А дзякуючы М. Фінбергу і яго спадзвіжнікам беларуская музыка нядаўняга часу перажывае цяпер свой рэнесанс, і найперш — у тэматычных мсціслаўскіх канцэртах, якія вядзе доктар мастацтвазнаўства Вольга Дадзіёмава.

"Тэматычная скіраванасць фестываляў у Мсціславе выбрана не адвольна, — кажа М. Фінберг. — Гэтая зямля, багатая на таленты і гошчы мелодыі, стала творчай радзімай аднаго з заснавальнікаў беларускай кампазітарскай школы Мікалая

Чуркіна. Менавіта тут ён стварыў першую нашу нацыянальную оперу савецкага часу "Вызваленне працы". Гэта было ў 1922 годзе, калі кампазітар плённа настаўнічаў і кіраваў мастацкай самадзейнасцю ў Мсціславе. Адсюль — той творчы імпульс, што дазволіў Чуркіну, ураджэнцу Каўказа і спадкаемцу традыцый рускай культуры, стаць сапраўдным класікам беларускага музычнага мастацтва. А гасцінная Мсціслаўшчына сёння слухае і прымае лепшыя творы нашых кампазітараў".

Сёлета публіка пазнаёмілася з манаграфічным праектам, пры-

свечаным 100-годдзю Пятра Падкавырава; з прэм'ерай праграмы "Беларуская музыка XX стагоддзя на творчай радзіме М. Чуркіна", дзе ў выкананні камерных калектываў аркестра прагучалі новыя аранжыроўкі незаслужана забытых твораў. Знакамітыя п'есы Фрыдэрыка Шапэна ў арыгінальных аркестравых версіях уключаў канцэрт "Шапэн у музычнай культуры Беларусі". Яго дапоўніла вобразнасць дзіцячых малюнкаў, прысвечаных 200-годдзю кампазітара і прадстаўленых у экспазіцыі, якую прывезла на свята кіраўнік студыі выяўленчага мастацтва Палаца культуры Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу Святлана Купрыянава...

Запомніцца жыхарам раёна і творчай сустрэча з М. Фінбергам, і эстраднае гала-канцэрт пад кіраўніцтвам маэстра "Прытанне Мсціславу!" на вечаровай плошчы... Атрымаўся шчодры музычны падарунак для шматлікіх гасцей традыцыйнага вясенняга свята, на якім ушаноўвалі лепшых земляробаў Мсціслаўшчыны.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

На здымку: музыканты аркестра.

Фота Віктара Кавалёва

Повязі

Армянская музыка, танцы ў нацыянальных касцюмах, прамовы прадстаўнікоў пасольства Евы Гаранян і Саркіса Вахарыяна — здавалася ўся Арменія (няхай і ў мініяцюры) адзначала сваё свята ў невялікай зале ў цэнтры Мінска.

Але, напэўна, самым цікавым і сімвалічным момантам стала выступленне паэта Ганада Чарказяна. Выхадзец з Арменіі і беларус па грамадзянстве, Ганад Чарказян з'яўляецца членам Саюза пісьменнікаў Беларусі. Акрамя ўласных вершаў, паэт часта займаецца перакладамі нашых класікаў — Коласа, Купалы, Багдановіча на родную мову, а Рыгор Барадулін перакладае вершы Ганада Чарказяна на беларускую. Вось такое міжмоўнае, міжкультурнае творчае супрацоўніцтва!

Як гаворыць сам Ганад Бадрыевіч, ён вельмі ганарыцца сваёй Радзімай, якую пакінуў у дваццацігадовым узросце, але выдатна памятае яе традыцыі, гісторыю, мову. "Ведаецца, нават многія старажытныя сірыйскія, фінікійскія запісы вучоўня ўзнаўляюць менавіта з армянскіх крыніц", — з гонарам дадае Г. Чарказян. Але не меншую павагу выкаікае ў пісьменніка і Беларусь. Спакойна і ўрачыста чытае ён ўласны пераклад на армянскую мову рамана "Зорка Венеры" Максіма Багдановіча. Незразумела было ні слова, але там, за іншамовнымі радкамі ўсё ж такі адчувалася заварожваючая мелодычнасць верша беларускага класіка, хай сабе і прадстаўленая іншай мовай.

# «Зорка Венеры» па-армянску

Больш за дзве тысячы кіламетраў раздзяляе Беларусь і Арменію. Праўда, нягледзячы на тэрытарыяльную адлегласць, паміж краінамі існуе не толькі эканамічная і палітычная сувязь, але і духоўная. Пацвярджэннем таму стаў канцэрт, прысвечаны Дню незалежнасці Рэспублікі Арменія, які прайшоў у сталічным Доме дружбы.



Пасля прачытання рамана Ганада Чарказяна адзначае, што вельмі важна захоўваць і развіваць паміж краінамі культурную сувязь, якія хоць у нечым аб'ядноўваюць народы, робяць іх вернымі сябрамі. "Напэўна, менавіта такія духоўныя ніткі, — прызнаецца пісьменнік, — і вымушаюць мяне, жывучы ў Беларусі, па-ранейшаму ўсе свае запісы, дзённікі весткі на роднай мове."

На беларускай зямлі заўжды паважалі і паважаюць культурныя здабыткі іншых на-

цыі, і хочацца, каб і за мяжой з такой жа павагай адносіліся да нашых традыцый. Зрэшты было б вельмі добра, каб у далёкай Арменіі 3 ліпеня хтосьці з тамтэйшых паэтаў беларускага паходжання ўрачыста зачытаў бы ўласны пераклад на родную мову аднаго з армянскіх класікаў.

Надзея ПЯКАРСКАЯ

На здымку: у зале — Ганад Чарказян і Навум Гальярвіч.

Фота Кастуся Дробава

З-пад пяра

У Літве прайшлі Дні культуры Беларусі. Ва ўрачыстасях бралі ўдзел вядомыя мастацкія дзеячы, прадстаўнікі міністэрстваў дзвюх краін на чале з міністрам культуры Беларусі Паўлам Латушкам і міністрам культуры Літвы Арунасам Гелунасам. Усяго ў складзе беларускай дэлегацыі прыехала каля 170 чалавек. Першай падзей стала адкрыццё мемарыяльнай дошкі ў гонар 170-годдзя з дня нараджэння Францішка Багушэвіча на вуліцы Аркю. Таксама ў межах Дзён культуры прэзентавалася выстава "Іван Хруцкі ў дыялогу культур" да 200-годдзя мастака, прайшоў канцэрт Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Беларусі, прайшло свята беларускай песні. На сцэне Літоўскага нацыянальнага тэатра драмы былі паказаны спектаклі "Пінская шляхта" і "Translations".

С.Д.

У Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь адбылося адкрыццё выставкі "Музеі-сядзібы: вытанчаны стыль італьянскага жыцця". Яна арганізавана Пасольствам Італіі ў Рэспубліцы Беларусь і працягнецца да 10 кастрычніка. Як адзначыў дырэктар Нацыянальнага гістарычнага музея Сяргей Вечар, з італьянскім пасольствам падтрымліваюцца вельмі даўнія і плённыя стасункі. І гэта ўжо не першы такі выставачны праект. Выстаўка ўразіла прысутных дызайнерскім падыходам. Публіцы прадстаўлены фатаграфіі дзесяці італьянскіх музеяў-сядзіб, якія адлюстроўваюць стыль жыцця іх колішніх гаспадароў. Гэта каралеўскія палацы і арыстакратычныя сядзібы, хаты калекцыянераў і дзеячоў культуры, гарадскія кватэры і жыллё сляян. На прэзентацыі прысутнічаў і аўтар фотаздымкаў — вядомы рымскі фатограф Амар Кейраўі, а таксама Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Італіі ў Рэспубліцы Беларусь Абеці Арнальда.

Ллона КУПРЭЙЧЫК

Народнае літаратурна-мастацкае аб'яднанне "Рунь", якое плённа працуе пры Валожынскім РЛК, ладзіла сумесна з раённай бібліятэкай літаратурна-пазнавальную сустрэчу для вучняў і настаўнікаў — "Мова родная Богам дадзена". Валожынская зямля асвечаная такімі слаўнымі імёнамі як Сымон Будны, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Канстанцья Буילו, Пятро Бітэль... Сёння яе ўжо праслаўляюць вядомыя беларускія літаратурны і навукоўцы Віктар Шніп, Тэрэза Голуб, Ганна Запарыка, Язэп Янушкевіч, Міхась Курыла ды многія іншыя. Аб моцных літаратурных каранях Валожыншчыны гаварыла дырэктар Валожынскай ЦБС Ірына Зянько. У аўтарска выкананні прагучалі вершы кіраўніка "Руні" Валянціны Пруць-Русакевіч (яна ж арганізатар і адна з вядучых мерапрыемства), удзельніцаў гэтай творчай суполкі Ганны Канановіч, Марыі Шакун, Уладзіміра Буракоўскага, а таксама метадыста аб'яднання Міхася Курылы. Людміла Краснадубская выканала ўласную песню "Малітва" на словы В. Гіруць-Русакевіч.

П.М.

У верасні ў сталічнай галерэі "Універсітэт культуры" праходзіць выстаўка пад назвай "Арт-авантаж-2010". Імпрэзу арганізавалі рэктарат Беларусі дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта і Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. Паводле арганізатараў, мэта мерапрыемства — давесці да шытаў гледачоў тэатральнасць моды. Фотаздымкі адлюстроўваюць незвычайны погляд студэнтаў на вопратку, а менавіта: спробу прысасаваць авангардную моду да паўсядзённасці.

Уладзімір СТАРАСЦЕНКА

Галерэя "Акадэмія" Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў заўсёды радуе наведвальнікаў наватарствам студэнцкага погляду на сучаснае мастацтва. Цяпер тут праходзіць выстаўка фатаграфій "Калаж" На фотаздымках — абрысы шматлікіх вуліц, дамоў і праспектаў беларускай сталіцы. Асноўная частка экспазіцыі створана прадстаўнікамі факультэта экраннага мастацтваў.

Ул. інф.

# Першыя парасткі — ёсць, значыць, будзе і плён

## Падтрымка — найперш



**Уладзімір ГАЎРЫЛОВІЧ, пісьменнік, старшыня Гомельскага абласнога аддзялення СПБ:**

— Памятаю, першыя свае літаратурныя спробы я накіраваў у часопіс "Маладосць". Атрымаў адказ, што ў мяне няблага атрымалася, але ў іх перабор з афганскай тэматыкай, і прапанову напісаць што-небудзь іншае. Падахвочаны такім лаяльным адказам загадкава аддзела прозы Віктара Гардзея, я напісаў некалькі апавяданняў, якія прачыталі ў часопісе Генрых Далідовіч і Віктар Гардзея, і зноў жа за подпісам Віктара Гардзея прыйшоў ліст, літаральна некалькі радкоў: "Паважаны Уладзімір! Вы — пісьменнік. Мы Вас віншваем". Калі б не было гэтага ліста, з мяне, пэўна, нічога б не атрымалася. А потым у "ЛіМе" на мае апавяданні з'явіліся не вельмі спрыяльныя радкі крытыка, які папракнуў мяне залішняй сентыментальнасцю — і я пакрыўдзіўся на доўгія гады. Працаваў дырэктарам школы, пісаў сцэнарыі для школьнага тэатра і ставіў з вучнямі п'есы. Але лёсам наканавана было апынуцца ў штаце раённай газеты, куды заехаў карэспандэнт "Чырвонай змены" Ігар Валасевіч і павёз у Мінск два мае апавяданні, якія выпадкова апынуліся на сталае. Праз некаторы час мне пазваніў, а ў хуткім часе прыехаў у палескія Жыгжыцкі Уладзімір Саламаха. За суткі ён адрэдагаваў тэксту амаль на цэлую кнігу, якая і выйшла пад назвай "Споднія яблык".

Пазней Уладзімір Пятровіч адрэдагаваў яшчэ некалькі маіх кніг. Дзякуючы ягонай падтрымцы і свечасовай парадзе як прафесіянала я адбыўся як пісьменнік, у творчым багажы якога два раманы, аповесці, апавяданні, п'есы.

Дарэчы, ёсць і сёння людзі, якія сёння здольны дзеля пачаткоўца адсунуць справы і паехаць у глыбінку. Так, вельмі актыўна працуе як паэтэса і журналіст з пачынаючымі аўтарамі Тамара Кручэнка. Алег Ананьеў, наш гомельскі паэт, падтрымлівае творчую моладзь не толькі ў сваёй навучальнай установе, але дапамагае ўсім, хто звяртаецца да яго. Два абласныя конкурсы юных чыгальнікаў мы правялі на базе сярэдняй школы, дзе ён працуе.

Толькі пакліч — куды заўгодна паедзе Ніна Шклярава, якая сёння кіруе Школай маладога літаратара пры Гомельскім Палацы творчасці дзяцей і юнацтва.

Іван Бісеў не толькі дапамагае, але фінансавана падтрымлівае маладых аўтараў, каб яны выдавалі свае першыя кнігі...

Для пачынаючых людзі сустрэчы на базе бібліятэкі, літаратурныя святы "Славянскія літаратурныя дажынкы", юбілейныя мерапрыемствы, абласны літаратурны конкурс імя Кірылы Тураўскага, памяці нашага земляка Анатоля Грачаникава... Можам пахваліцца такімі імёнамі, як паэт Алесь Бараноўскі, Маша Маліноўская, Дар'я Дарошка, Уладзімір Чараўкін... Лепшыя творы нашых пачаткоўцаў мы змяшчам у альманаху "Літаратурная Гомельшчына", але гэта недастаткова. Зразумела, што робіцца для падтрымкі маладых вельмі і вельмі мала. Нашу творчую моладзь прапагандуем, дзякуючы пагадненням паміж пісьменніцкімі арганізацыямі Беларусі і Расіі, Міжнароднай літаратурнай арганізацыяй "Славянскія званы", Чарнігавым і Глухавым.

З моладдзю працаваць патрэбна мэтанакіравана, даваць магчымасць друкавацца, выводзіць на рэспубліканскі ўзровень. Нягледзячы на тое, што твор можна выклаці ў Інтэрнэт, вярнуў бы "Бібліятэчку "Маладосці". Пажадана было б і выдавецтву "Мастацкая літаратура" выпускаць пакартальна асобнікі маладых аўтараў, кожны раз прадастаўляючы творцаў канкрэтнай вобласці, некалькіх рэгіёнаў.

## Акцэнт — на выданні кніг



**Міхась БАШЛАКОЎ, паэт, загадчык аддзела прапаганды мастацкай літаратуры Мінскага гарадскога аддзялення СПБ:**

— На маю думку, праблемы маладых аўтараў немагчыма сёння вырашыць фармальнымі размовамі і пасяджэннямі. Патрэбна рэальная дапамога, і перш за ўсё, у выданні кніг. Нельга, каб па 5—6 гадоў у выдавецтве ляжаў рукапіс маладога таленавітага аўтара. Мы ў Мінскім гарадскім аддзяленні СПБ намагаемся гэта неяк вырашаць. Складзімся, што з новага года будзе дзяржаўнае фінансаванне, і мы зможам выдаваць па пяць — шэсць кніг маладых аўтараў у год. Мы пачалі ўжо збіраць рукапісы таленавітых аўтараў. Апроч таго, я два гады веў працу па зборы, укладанні і рэдагаванні кнігі "Маладая паэзія Беларусі". Атрымалася вельмі значная анталогія са 180 імёнаў, сярэд аўтараў — як члены СПБ, так і тыя, хто яшчэ не прыняты ў саюз, але якія ўжо маюць свае кнігі. Магу сказаць, што ў ёй будуць вельмі моцныя творы

на беларускай і рускай мовах. Гэта будучыня нашай паэзіі. Сёння рукапіс ляжыць у выдавецтве. Плануецца таксама зрабіць зборнік прозы маладых пісьменнікаў, і ў нас, у аддзяленні, ужо сабрана вялікая частка твораў для яго.

Апроч таго, павінна быць больш літаратурных часопісаў для маладых. Так, ёсць "Маладосць" (праўда, узровень вершаў, якія там друкуюцца, не заўжды задавальняе), але хацелася б мець і іншыя выданні. Каб у іх маглі друкавацца творы не толькі на беларускай, але і на рускай мове, бо сёння некаторым сапраўды таленавітым маладым аўтарам няма дзе надрукаваць свае творы, напісаныя па-руску.

З маладымі працую даўно, з 1980-х. Тады ў літаб'яднанне "Маладзік", якое я веў пры Гомельскім абласным аддзяленні Саюза пісьменнікаў і Гомельскай абласной бібліятэцы, прыходзілі юнакі з усяго горада і нават прыязджалі з іншых раёнаў вобласці. Цяпер, працуючы ў Мінскім гарадскім аддзяленні СПБ, вяду адрозна некалькі літаратурных студыяў, у тым ліку і ў суворайскім вучылішчы. Там жа і ў Мінскім дзяржаўным мастацкім вучылішчы імя А. К. Глебава праводжу літаратурныя гасцеўні. Думаем таксама наладзіць сустрэчы з пісьменнікамі для студэнтаў Інстытута тэалогіі БДУ.

Літаб'яднанні вельмі многае даюць пачаткоўцам. Я заўжды ўспамінаю, як ездзіў з вёскі ў Гомель на літаб'яднанне пры газеце "Маяк", якое веў выдатны паэт Юрый Фатнеў. І цяпер на літаратурных студыях я заўважаю, як з кожным годам расце ўзровень маіх вучняў, бо яны самі асэнсоўваюць сваю творчасць, слухаюць, крытыкуюць, хваляць адзін аднаго. Апроч таго, яны чытаюць. Я заўсёды раю ім, у залежнасці ад стылю, да творчасці якога пісьменніка трэба звярнуцца ў першую чаргу. Таму нават калі не ўсе з гэтых юнакоў стануць таленавітымі паэтамі ці празаікамі, то, магчыма, яны стануць таленавітымі чытачамі, а гэта не менш важна. Таму з кожным наведвальнікам студыі трэба абыходзіцца тактоўна, далікатна, бачыць не дрэннае, а лепшае. Памятаю, калі ў Гомелі веў літаб'яднанне пры абласной бібліятэцы, на яго, будучы студэнтам, прыходзіў Анатоль Сыс, і ён бескампрамісна мог даваць апэнічужай творчасці. Я заўсёды стараюся не пакрыўдзіць, не адбіць ахвоту. Трэба прычыпіць крылы маладому аўтару, і тады можна ўбачыць, як ён паляціць. Бо паэзія — гэта маладосць, калі ёсць яшчэ захапленне гэтым светам, калі існуюць першародныя пачуцці. І трэба падтрымліваць паэтаў падчас іх маладосці, а не тады, калі ў іх павыпадаюць зубы...

## «Маладосць» — для маладых



**Раіса Баравікова, паэтэса, галоўны рэдактар часопіса "Маладосць":**

— Сучасная творчая моладзь інтэлектуальная, развітая, яна шмат чытае і ведае многія мовы, бо мае сёння шырокую плынь інфармацыі. Параўноўваючы з "застойным", як цяпер кажуць, часамі маёй маладосці, магу сказаць, што нам у гэтым сэнсе было складаней. Але разам з тым, у тыя часы маладым творцам было прасцей, бо намі апекаваліся, з намі нават насіліся. Саюз пісьменнікаў штогод праводзіў творчыя

семінары ў Іслачы альбо Каралішчыцах. Цік камсамола праводзіў сустрэчы ўсёй творчай моладзі, дзе мы кантактавалі і з маладымі кампазітарамі, і з акцёрамі, мастакамі, рэжысёрамі. Гэта было проста выдатна. Таму што пры гаворцы з тэатральным рэжысёрам можна было пачуць, напрыклад: "А паспрабуйце п'есу напісаць". І мы спрабавалі пісаць п'есы, кінасцэнарыі, у нас завязваліся сярброўствы. Так я пазнаёмілася са сваімі блізкімі сябрамі кампазітарам Леанідам Захлеўным, мастаком Уладзімірам Тоўсіцкім, кінарэжысёрам Міхаілам Пташуком. Мы былі ў кантэксце ўсяго беларускага мастацтва. Цяпер гэтага не адбываецца, маладыя літаратары жывуць сваёй дзялянкай.

І вядома ж, маладому таленту патрэбна дапамога, нават каб атрымаць грошы на нейкі праект, на выданне кнігі, трэба каб хтосьці пасадзейнічаў, даў рэкамендацыю. Гэтым павінен займацца Саюз пісьменнікаў.

Апроч таго, творчыя людзі таксама не могуць пражыць без зямнога, матэрыяльнага стымулу. Калі выходзіла ў мяне першая кніжачка, я атрымала ганарар 70 капеек за радок. Але я ведала, што калі ў мяне напісана другая кніжка, то радок будзе каштаваць ужо 90 капеек, трэцяя — рубель дваццаць. На многіх прадпрыемствах малады спецыяліст атрымлівае стопрацэнтную надбаўку. А якое заахвочванне і падтрымку атрымлівае малады пісьменнік? Стала лічыцца, што творчасць — гэта хобі, гэта штосьці неабавязковае. Але творцаў адкрываюць не тады, калі ім 60 гадоў, а ў юнацтве. Я згадваю сваё пакаленне — Алесь Разанаў, Ніна Мацяш, Жэня Янішчыц, Валянціна Коўтун, Юрка Голуб, ды мы ўсе пачыналі ў 12 гадоў пісаць, і нас падтрымлівалі: спачатку друкавала раённая газета, потым абласная, пасля "Чырвоная змена", "Знамя юности", нас выклікалі на шматлікія творчыя семінары. Тады нашыя вершы заўважалі вядомыя пісьменнікі, дапамагалі нам парадамі, літаральна заклікалі пісаць, вакол панавала пэўная атмасфера, спрыяльная для творчасці.

Мяне як рэдактара часопіса "Маладосць" часам упікаюць старэйшыя пісьменнікі: "От гэтыя маладыя паэты, эксперыментуюць, пішучы без рыфмы, без знакаў пры-

час ад часу ў пісьменніцкіх і рэдакцыйных кулуарах узнікаюць размовы, а нярэдка, і спрэчкі адносна творчасці маладых: то апэнічужаюць іхні творцаў гучаць, то больш разважліва суразмоўцы пра адсутнасць працы з імі гавораць... Тэма, значыць, ёсць. Яе абмеркаванню будзе прысвечана і адно з бліжэйшых пасяджэнняў прэзідыума Саюза пісьменнікаў Беларусі. Мы вырашылі даць слова тым, хто працуе з літаратурнай моладдзю. Зрэшты, да размовы запрашаем усіх, хто неабякава да будучыні нашага прыгожага пісьменства.

пынкаў!". Моладзь ва ўсе часы была ў пошуку сябе, ёй трэба вызначыцца, знайсці тшосьці сваё. І гэта добра, сёння еўрапейская паэзія ўся пабудавана на эксперыменце. Я сама калісьці таксама выбрала свой шлях, я вырашыла быць аўтарам любоўнай лірыкі, і пасля ніколі не здраджвала гэтаму жанру. Хоць у тыя гады ідэалогія гэтага не вітала. Але я даказвала свой выбар.

Раней у літаратурных часопісах было негалоснае ўзроставае абмежаванне. У "Маладосці" друкаваліся пачаткоўцы, маладыя аўтары альбо ўжо вельмі вядомыя пісьменнікі да 50 гадоў, як Быкаў, Караткевіч. Старэйшыя пісьменнікі неслі творы ў "Польмя". На маю думку, і сёння неабходны ўзроставае цэнз у "Маладосці". Бо бываюць сітуацыі, калі прыходзіць аўтары сталага веку і пачынаюць патрабаваць надрукаваць іх не заўжды дасканалыя творы. Трэба даць месца маладым.

## Здольных пачаткоўцаў, як і раней, шмат



**Алесь БАДАК, паэт, старшыня Савета па рабоце з моладдзю Саюза пісьменнікаў Беларусі, галоўны рэдактар часопіса "Нёман":**

— Наш савет працуе з мінулага года. Задача — падтрымка таленавітай творчай моладзі Беларусі: паэтаў, празаікаў, драматургаў, перакладчыкаў. За гэты час была праведзена вялікая колькасць разнастайных мерапрыемстваў. У Савет уваходзяць людзі, які маюць самае непасрэднае дачыненне да працы з літаратурнай моладдзю: галоўныя абласныя аддзяленні Саюза пісьменнікаў Беларусі. Зразумела, асяродкам зносім па-ранейшаму з'яўляюцца найперш рэдакцыі нашых літаратурных выданняў, Беларускае радыё (і Першы канал, і канал "Культура, і радыёстанцыя "Беларусь", якія даюць магчымасць выступіць маладым паэтам, празаікам).

Калі гаварыць пра "Нёман", які я ўзначальваю, то сёння пры часопісе створаны клуб маладых перакладчыкаў (актыў — каля дзесяці чалавек з часам, не сумняваюся, ён будзе павялічвацца). Неабходнасць і патрэба ў ім даўно наспела, бо перакладчыцкая школа знаходзіцца не ў лепшым стане ў параўнанні з савецкім часам; тады былі задзейнічаныя дзясяткі прафесійных перакладчыкаў і дзясяткі пісьменнікаў, а сёння проста тых, хто бярэцца за пераклад, можна пералічыць па пальцах. Гэта вельмі адчуваецца цяпер, калі ў нас наладжаны даволі цесныя кантакты з шэрагам вядомых расійскіх літаратурных выданняў, часам з'яўляюцца магчымасць надрукаваць творы нашых пісьменнікаў у рускамоўных выданнях краін СНД. Ёсць, зразумела, і добрыя адкрыцці. Напрыклад, надаўна маладая паэтэса, Кацярына Макаравіч, што друкавалася ў нас, паспрабавала сябе ў перакладзе. І атрымалася выдатна. Упэўнены, што такіх здольных маладых людзей вельмі многа, трэба толькі іх знаходзіць і даючыць да працы. У хуткім часе мы, дарэчы, зоймемся гэтым непасрэдна — сустрэнемся са студэнтамі Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта — патэнцыйнымі перакладчыкамі.

Што да кніжных выданняў, то неўзабаве павінен выйсці зборнік твораў маладых паэтаў (укладальнік — лаўрэат Дзяржаўнай прэміі, паэт Міхась Башлакоў). Перакананы, гэтая кніга стане толькі першай ластаўкай, будуць іншыя кнігі, іншыя публікацыі. Увогуле, сёння дзверы ўсіх нашых выданняў для моладзі расчынены. Яшчэ дзесяці-дваццаць гадоў таму немагчыма было б і ўявіць, што ў "Польмі", "Маладосці", "Нёмане", "ЛіМе" будзе з'яўляцца столькі зусім маладых аўтараў (некаторым няма яшчэ і дваццаці гадоў!). Раней трапіць на старонкі літаратурнага друку ці, тым больш, у выдавецкія планы, чалавеку да трыццаці гадоў было надзвычай складана. Увогуле, можна было б і аднаўляць бібліятэку "Маладосці", каб не жорсткія законы кніжнага рынку. Магчыма, з часам адновіцца і бібліятэка "Маладосці", але, зразумела, аднаго жадання і Савета, і рэдакцыі "Маладосці", і нават усёй нашай рэдакцыйна-выдавецкай установы "Літаратура і Мастацтва" тут мала.

У складзе рэдакцыі на цяперашні момант працуе рэкордная колькасць маладых супрацоўнікаў, такога сапраўды ніколі не было. Зразумела, літаратурная моладзь заўсёды выступае поруч са старэйшымі калегамі на літаратурных сустрэчах, імпрэзах, вечарынах. Тым больш, што сустрэчы часта праходзяць у ВУНУ, а моладзь заўсёды з цікавасцю ўспрымае творы сваіх аднагодкаў.

Безумоўна, мы рэгулярна наведваем літаратурныя гурткі ў школах і каледжах. Калі параўноўваць зноў жа, то гурткоў за апошнія гады стала значна менш. Але падчас усіх выступаў мы просім прысутных маладых літаратараў-пачаткоўцаў не саромецца — падыходзіць, знаёміцца, запрашаем іх прыносіць вершы ў рэдакцыю. Магчымаць надрукавацца сёння ёсць, было б жаданне ў таленавітага чалавека. Часта друкуе творы пачаткоўцаў часопіс "Бязрозка". А вершы на рускай мове можна надрукаваць і на старонках, напрыклад, газеты "Зорька".

Запісалі: Сяргей Палхоўскі, Вольга Паўлючэнка і Аляксандра Халопік

# Закон павінен павярнуць беларускае грамадства да роднай мовы

— Шаноўны Віктар Іванавіч, якім быў ваш шлях у мовознаўства?

— Ён пачаўся з першых курсаў навучання на філфаку ў Брэсцкім дзяржаўным педагагічным інстытуце імя А. С. Пушкіна. Мне трапіліся цудоўныя выкладчыкі, зусім непадобныя адзін на аднаго, але аб'яднаныя любоўю да сваёй прафесіі, вялікай пашанай да яго вялікасці слова. Я быў улюбёны ў літаратуру, але мова, з яе шматлікімі таямніцамі і лагічнай ладнасцю, вабіла больш. Па той прычыне, што лінгвістыка здавалася неабсяжнай і недасягальнай, лекцыі выкладчыкаў-мовазнаўцаў асабліва былі асабліва цікавымі. Напрыклад, на лекцыі інтэлектуалкі і арыстакраткі дацэнта Мацільды Дзямідавай я браў падручнікі па сучаснай рускай літаратурнай мове, па якіх умудраўся суадносіць пачутае і напісанае. Была вялікая адказнасць за веды, за тое, што на цябе спадзяюцца і чакаюць аддачы. Актыўна выступаў на студэнцкіх навуковых канферэнцыях. На адной з такіх нечакана для сябе атрымаў ажно тры дыпломы першай ступені за лепшыя навуковыя даклады, што выклікала пэўнае недаўменне не толькі ў аднакурснікаў, а нават і ў выкладчыкаў. Быў накіраваны на канферэнцыю ў Нова-сібірск, куды паз'яздалася студэнцтва ўсяго Савета Саюза. Прывёз дыплом другой ступені, падпісаны прафесарам А. І. Фёдаравым. Для мяне і маёй сям'і — мамы, братоў і сястры — гэта была вялікая радасць. Віншавалі мяне з гэтай нагоды і на вучоным савеце факультэта. Дыпломная праца, прысвечаная вывучэнню стылю рускага пісьменніка Ю. Казакова, стала пасля першай канчэння інстытута паступіў у аспірантуру Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР, дзе датэрмінова да заканчэння аспірантуры абараніў кандыдацкую дысертацыю па мове Уладзіміра Караткевіча.

Яшчэ ў аспіранцкія гады і асабліва на пачатку 1990-х, калі ўсе адчулі павеў незалежнасці, мы з сябрамі сталі асэнсавана звяртаць увагу на некаторыя недарэчнасці ў беларускім правапісе. Ужо працуючы на факультэце журналістыкі БДУ, я падрыхтаваў курс па арфаграфіі беларускай мовы, стаў актыўна друкавацца па надзённых пытаннях арфаграфіі. Мой першы газетны артыкул па тэме правапісу "Гала-саваць за мяккі знак, ці адчуваць яго?", змешчаны ў газеце "Чырвоная змена", быў прысвечаны праблеме адлюстравання на пісьме асіміляцыйнай мяккасці. Ён адрасаваўся народным абраннікам і заклікаў не браць правапісныя вяршыні гучнымі галасамі, адчуваць мову. Тады і пачалося інтэнсіўнае ўключэнне ў праблему правапісу, што было хутчэй хобі, а не магістральнай даследчай

лікі грунт з дыялекталогічных і лексікаграфічных даследаванняў. Гаворкі былі крынічным дарам народнай, не зрусіфікаванай мовы... Дзякуючы ім зафіксаваны галоўныя тэндэнцыі, уласцівыя нашай мове. Так, наша характэрная адметнасць — наяўнасць у нескладовага. Слова-запазычаны ж павінны падлягаць законам развіцця той мовы, у якую трапілі. Таму сёння адпаведна вымаўленню мы будзем пісаць *раўнд* і *клоўн*, выключэннямі застануцца толькі словы на — ус і — ум. Хіба ўсе выпраўленыя намі недарэчнасці не ляжалі на паверхні?!

— Чаму, на вашу думку, новыя правілы ўпершыню маюць сілу закона? — Былі розныя прапановы: выдаць іх як пастанову Акадэміі навук ці зацвердзіць урадавым дакументам. Але пасля працяглых абмеркаванняў было вырашана, што змены ў правапісе павінны быць зацверджаны заканадаўчым актам, а гэта значыць разгледжаны народнымі абраннікамі. Закон павышае статус роднай мовы і павінен павярнуць беларускае грамадства да стану яе функцыянавання. З беларускай мовай сутыкаецца кожны наш грамадзянін, таму правапіс — вельмі далікатная рэч. Зрэшты, калі правілы дарожнага руху зацверджаны законам, то хіба правілы роднай мовы маюць меншае значэнне для краіны? Натуральна, дзяржава не будзе караць кожнага за арфаграфічную памылку, але калі закону не будзе падпарадкоўвацца афіцыйны орган, павінны прымяняцца меры адміністрацыйнага спагнання.

— Ці магчыма будзе штосьці змяніць у правілах, калі з цягам часу высветліцца, што некаторыя пункты наднакладныя або выклікаюць пярэчэнні? — Закон непарушны, змяніць яго складана. Але трэба ўсведмаць, што "Правілы", зацверджаныя законам, — гэта тоненькая кніжачка, якая не можа дапамагчы ва ўсіх канкрэтных выпадках. Чаму такія аўтарытэтнымі для нас былі рускай мовы сталі даведнікі Разенталя? Дзітмара Эльша-віча даўно няма, а яго даведнікі, бы жывыя, папаўняюцца новымі рэкамендацыямі. І робяць гэта яго вучні. Навуковец развіў правілы, прынятыя ў 1956 годзе, расклаў усё па палічках... У нас такога вучонага не знайшлося. А ён вельмі патрэбны нашай мове...

Прынятыя правілы даюць уяўленне толькі пра асноўныя прынцыпы, іх варта развіваць у даведніках, слоўніках і падручніках... Адзначу цікавую акалічнасць. Звычайна змены ў правапісе суправаджаюцца грамадскімі ўзрушэннямі: нешта кардынальна мяняецца ў жыцці і адпаведна рэфармуецца правапіс. Так, рэфарма 1917 — 1918 гг. рускай арфаграфіі рэхам дайшла да нас у 1933 годзе. Рускі правапіс быў удасканалены падчас хрушчоўскай адлігі, што нам адгукнулася ў 1959 годзе. Сёння мы не пайшлі за суседзямі, а зрабілі беспрэцэдэнтны крок: выпрацавалі тое, што датычылася ўласна нашай мовы, ліквідавалі анахронізмы саветаўскага часу, улічылі тэндэнцыі развіцця беларускай мовы.

Першавераснёўскія дні для беларусаў сталі гістарычна адметнымі. Уступіў у дзеянне прыняты два гады таму Закон "Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі". Законам зацверджана новая рэдакцыя беларускага правапісу, якая ўяўляе сабой найбольш поўны звод сучасных арфаграфічных і пунктуацыйных нормаў. Чаму на пачатку XXI ст. спатрэбіўся гэты закон і навошта трэба было ўносіць карэктывы ў дзеючы правапіс? На пытанні карэспандэнта "ЛіМа" адказвае дадца міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь, доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Віктар Іўчанкаў.



тэмай. Бо мае навуковыя погляды ўжо тады сталі фарміравацца пад уплывам прац галаўскага вучонага, заснавальніка дыкурснага аналізу СМІ, Туэна ван Дэйка.

Пасля ж так сталася, што міністр адукацыі Аляксандр Радзькоў прызначыў мяне адным з намеснікаў старшыні рабочай групы па дапрацоўцы праекта "Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі".

— У жніўні выйшлі дзве вашыя кнігі па беларускім правапісе: "Беларуская арфаграфія: апавяданні і гісторыі" і "Беларускі правапіс у апорных схемах. Паводле новай рэдакцыі "Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі". Пяцітысячнага тыражу апошняй кнізе не хопіла, і выдавецтва "Пачатковая школа" мусіла друкаваць яшчэ столькі ж паасобнікаў. Вы з'яўляецеся аўтарам шматлікіх рубрык: "Пішам па-беларуску" ў "Народнай газеце", "Урокі беларускага правапісу ад Віктара Іўчанкава" ў "Настаўніцкай газеце", а таксама ў часопісах "Беларуская мова і літаратура", "Роднае слова", "Пралеска", "Пачатковая школа". Трэці год праводзіце аўтарскі семінар "Беларускі правапіс: традыцыі, пераемнасць і перспектывы". На ім павысілі кваліфікацыю сотні выкладчыкаў роднай мовы, загадчыкаў кафедраў, рэдактараў, журналістаў, супрацоўнікаў розных міністэрстваў і ведамстваў. Ваша асветная праца залугоўвае самых адмысловых слоў. Скажыце, якія змены, што адбыліся ў беларускім правапісе, падаюцца вам галоўнымі?

— Пры распрацоўцы закона нам неабходна было, папершае, зняць супярэчнасці, якія ішлі з пачатку XX ст.: чаму ва ўніверсітэце, чаму васемнаццаць? Былі і больш турботныя пытанні, якія межавалі з палітыкай. Да апошняга часу словы кшталту *газпром*, *выканком* пісаліся ў нас, як і ў рускай мове, праз о. Хутчэй за ўсё, суб'ектыўныя фактары вызначалі і напісанне слоў *дзевяты*, *дзевяты*, *семнаццаць*, *васем-*

наццаць, у якіх зараз будзе пісацца *я* ў першым складзе перад націскам. Асноўныя змены датычаць галосных. Мова — гэта ладная, стройная сістэма, якая не любіць выключэнняў, хаця ў кожнай мове свету іх шмат. Ад немагчымага выключэння ў варта пазбаўляцца.

— У перагледжаных правілах, здаецца, таксама ёсць выключэнні... Так, вырашана пісаць *лідар*, *скутар*, але ўласны імёны павінны сканчацца на *-эль* і *-эр*: *Одэр*, *Юпітэр*...

— Гэта ўдакладненне прыйшлося ўнесці пасля абмеркавання праекта закона ў Палаце прадстаўнікоў. Выпадак можна расцэнваць як пераходны да большага пашырэння аканання. І на гэта прыйдзе час, але, відаць, гэта зробіць нашы нашчадкі. Паводле закона колькасць выключэнняў значна зменшылася. Наяўнасць жа дыферэнцыраваных напісанняў — з'ява нармальна.

— Якія правілы былі найбольш "працаёмкімі"?

— Вялікай увагі запатрабавала рэгламентаванне правапісу вялікай літары. Вялікая літара — гэта складаная праблема: ёю можна штосьці ўзвільчыць, штосьці ўвекавечыць. Яна часцінка нашага менталітэту, бо ў адных мовах да яе звяртаюцца часцей, у іншых радзей... Намі былі ўнесены змены ў правапіс рэлігійных святаў і царкоўных пасадаў: зараз такія словы пішучца з вялікай літары. Як ні дзіўна, падчас абмеркавання закона было шмат апанентаў таго, што *Бог*, *Божая Маці* павінны пісацца з вялікай літары. Часам здаецца, што ў вырашэнні гэтага пытання нам дапамагалі вышэйшыя сілы.

— Між простага народа ёсць меркаванне, што навукоўцы адсעדжаюцца на пасадах і ад няма чаго рабіць змяняюць правілы, займаюцца грабязой. Як праходзіла праца рабочай групы па распрацоўцы закона?

— Гэта вы пра якіх навукоўцаў? Можна, ёсць і такія, але сябе да іх не адношу, бо штодня ў аўдыторыі. Праца была вельмі інтэнсіўнай: спачатку рабочая група збірала ся раз на тыдзень, мы пера-

глядалі кожную норму... Напрыканцы адведзенага тэрміну мы сустракаліся амаль штодня, працавалі да стомы. Праца ішла даволі спакойна, бо ў абмеркаванні ўдзельнічалі сапраўдныя спецыялісты, якія з павагай ставіліся да думкі калег.

— Хто ўваходзіў у склад рабочай групы? Ці шмат было там маладых вучоных?

— Арбітрам у спрэчках быў аўтарытэты лінгвіст прафесар Арнольд Міхневіч. Група складалася з 11 чалавек, што было добра. Пры большай колькасці ўдзельнікаў цяжка знаходзіўся б кансэнсус. Хаця пасля наш склад зменшыўся да 7 чалавек. У распрацоўцы закона прымалі ўдзел свежыя маладыя сілы, у тым ліку студэнты, інтэрнэтычкі, вучоныя і простыя людзі, якія дасылалі нам свае пытанні і заўвагі. Так, адзін вучоны-фізік даслаў цэлы шэраг тэрмінаў з просьбай перакласці іх на беларускую мову. Сярод нашай моладзі шмат людзей, неаб'якавых да лёсу роднай мовы...

— Якой была гісторыя закона?

— Неабходнасць змен стала відавочнай у пачатку 1990-х. У 1992 годзе адбылася канферэнцыя па праблемах правапісу ў Інстытуце мовазнаўства. Пасля ўрада краіны была створана дзяржаўная камісія па ўдасканаленні правапісу. І толькі ў 1997 годзе на чале з акадэмікам А.Падлужным навуковы калектыў распрацаваў праект новага зводу правапісу. Падрыхтаваны ім дакумент доўга "адстойваўся" — нарэшце ў 2006 годзе пачалася актыўная яго дапрацоўка. У прапанаваных акадэмічнымі вучонымі правілах моцна адчувалася фанетыка, якая не зусім суадносілася з чыста арфаграфічнымі пытаннямі, некаторыя змены выклікалі пярэчэнне. Напрыклад, прапаноўвалася пакінуць *партком*, *райвыканком*, падавалася не зусім натуральнае *адажыё*, *Токіё* і інш.

— Зыходзячы з чаго рабочая група ўносіла змены ў старыя нормы?

— Галоўнае, чым мы кіраваліся — гэта заканамернасці, што існуюць у мове. Беларускае мовазнаўства, як ніводнае славянскае, мае вя-

лікі грунт з дыялекталогічных і лексікаграфічных даследаванняў. Гаворкі былі крынічным дарам народнай, не зрусіфікаванай мовы... Дзякуючы ім зафіксаваны галоўныя тэндэнцыі, уласцівыя нашай мове. Так, наша характэрная адметнасць — наяўнасць у нескладовага. Слова-запазычаны ж павінны падлягаць законам развіцця той мовы, у якую трапілі. Таму сёння адпаведна вымаўленню мы будзем пісаць *раўнд* і *клоўн*, выключэннямі застануцца толькі словы на — ус і — ум. Хіба ўсе выпраўленыя намі недарэчнасці не ляжалі на паверхні?!

— Чаму, на вашу думку, новыя правілы ўпершыню маюць сілу закона?

— Былі розныя прапановы: выдаць іх як пастанову Акадэміі навук ці зацвердзіць урадавым дакументам. Але пасля працяглых абмеркаванняў было вырашана, што змены ў правапісе павінны быць зацверджаны заканадаўчым актам, а гэта значыць разгледжаны народнымі абраннікамі. Закон павышае статус роднай мовы і павінен павярнуць беларускае грамадства да стану яе функцыянавання. З беларускай мовай сутыкаецца кожны наш грамадзянін, таму правапіс — вельмі далікатная рэч. Зрэшты, калі правілы дарожнага руху зацверджаны законам, то хіба правілы роднай мовы маюць меншае значэнне для краіны? Натуральна, дзяржава не будзе караць кожнага за арфаграфічную памылку, але калі закону не будзе падпарадкоўвацца афіцыйны орган, павінны прымяняцца меры адміністрацыйнага спагнання.

— Ці магчыма будзе штосьці змяніць у правілах, калі з цягам часу высветліцца, што некаторыя пункты наднакладныя або выклікаюць пярэчэнні?

— Закон непарушны, змяніць яго складана. Але трэба ўсведмаць, што "Правілы", зацверджаныя законам, — гэта тоненькая кніжачка, якая не можа дапамагчы ва ўсіх канкрэтных выпадках. Чаму такія аўтарытэтнымі для нас былі рускай мовы сталі даведнікі Разенталя? Дзітмара Эльша-віча даўно няма, а яго даведнікі, бы жывыя, папаўняюцца новымі рэкамендацыямі. І робяць гэта яго вучні. Навуковец развіў правілы, прынятыя ў 1956 годзе, расклаў усё па палічках... У нас такога вучонага не знайшлося. А ён вельмі патрэбны нашай мове...

Прынятыя правілы даюць уяўленне толькі пра асноўныя прынцыпы, іх варта развіваць у даведніках, слоўніках і падручніках... Адзначу цікавую акалічнасць. Звычайна змены ў правапісе суправаджаюцца грамадскімі ўзрушэннямі: нешта кардынальна мяняецца ў жыцці і адпаведна рэфармуецца правапіс. Так, рэфарма 1917 — 1918 гг. рускай арфаграфіі рэхам дайшла да нас у 1933 годзе. Рускі правапіс быў удасканалены падчас хрушчоўскай адлігі, што нам адгукнулася ў 1959 годзе. Сёння мы не пайшлі за суседзямі, а зрабілі беспрэцэдэнтны крок: выпрацавалі тое, што датычылася ўласна нашай мовы, ліквідавалі анахронізмы саветаўскага часу, улічылі тэндэнцыі развіцця беларускай мовы.

Гутарыла Ала ЖУР

Фота Кастуся Дробава

Пачаткам творчасці Г. Марчука на гэтай літаратурнай дзялянцы можна лічыць камедыю-лубок "Новыя прыгоды Несцеркі" (1977), у якой аўтар не абышоў бокам класічны сюжэт пра героя народнай смежавой культуры Несцерку, што сведчыць пра яго арыентацыю на фальклорныя і літаратурныя традыцыі. Письменнік, як заўважае І. Штэйнер, "не прэтэндуе выключна на "прысваенне" класічнага вобраза, а "толькі" апавядае аб новых прыгодах любімага ўсімі героя. Разам з тым ён рашуча абазначае маральнае крэда персанажа. <...> Такая выразная аўтарская ўстаноўка прыводзіць да таго, што жыццёвымі, паўнакроўнымі з усіх дзеючых асоб успрымаюцца якраз галоўны герой са сваімі сябрамі. Астатнія ж паўстаюць як асобы дэкарацыйныя". Тым не менш і да партрэта Несцеркі, які "і гора перахітрыць", дадаюцца новыя штрыхі, і характары іншых герояў выписаныя бліскуча. Традыцыйна прадстаўнікі народа (каваль Аксён, яго дачка Анця) выяўляюць высакароднасць у адрозненне ад пыхлівых падпанкаў.

Пазней Г. Марчук заявіў пра сябе ўжо як свайго роду парушальнік традыцый. Яго п'есы-казкі вылучаюцца стракатасцю антуража і дзеючых асобаў. Дзеянні ў іх адбываюцца як у далёкіх экзатычных краінах ("Тушканчык і чароўны чамаданчык" (1984) і "Надзея сабакі Тэафіла" (1988), так і, здавалася б, зусім побач, толькі чытачам трэба "распазнаць" свет, падзеі якога выписаны ў п'есеннікам ("Ясь, Яніна і каралева Аварыя", (1985). Гэтым аўтар пашырае кола тэм і праблем, дапамагае чытачу ўбачыць іх збоку. Зразумела, агульнае, гуманістычнае крэда твора захоўваецца ў любым выпадку, яно — як маяк для творцы і юнага чытача, які прывык яму давяраць. Нестандартным жа падыходам, думачца, толькі прывабліваецца дзіцячая аўдыторыя, гатовая следзіць за аўтарам пайсці ў краіну незнамага і незвычайнага.

У беларускіх п'есах-казках неаднаразова дзеючымі асобамі выступалі жывёлы. Аднак, за рэдкім выключэннем, гэта былі прадстаўнікі беларускай фауны. Г. Марчук удала задзейнічаў у адным творы жыхароў розных геаграфічных паясоў. Казка "Тушканчык і чароўны чамаданчык" у прыгодніцкім стылі апавядае, як насельнікі беларускіх лясоў (Лось і Заяц), якія ўпадабалі тушканчыка Мікітулю і Сусліка за іх імкненне дапамагчы людю роднай зямлі, дапамагаюць перамагчы тырана Пузатага-паласатага, што захапіў уладу ў краіне Тушканіі. Прычым ім трэба прайсці шэраг выпрабаванняў: перамагчы праціўніка са свайго лесу (злую Рысь), вылучыць волата Зубра (тут і прышоўся дарэчы чароўны чамаданчык), які пасля разбіў варажю пагоню за тушканчыкам. Вобразы працуюць і на ідэю інтэрнацыянальнай дружбы. Г. Марчук такім чынам вельмі ўдала прадэманстравалі, што і мастацкасць можа быць у ладах з кан'юнктурай, але толькі тады, калі ў гэтым тандэме дамінуе першая, а не другая. Яшчэ далей у пошуках нестандартнасці пайшоў

Постаць Георгія Марчука вядомая ў беларускім мастацкім дыскурсе дзякуючы розным аспектам яго творчай дзейнасці. Аднак найменей увагі крытыкамі заўсёды надавалася яго драматургічным творам, адрасаваным падрастаючаму пакаленню. Хоць гэты багаж письменніка параўнальна важкі. Трэба адразу агаварыцца, што п'есы Г. Марчука ў многім маюць універсальна-ўзроставаю скіраванасць. Тым не менш ёсць цэлы шэраг твораў, адрасаваных найперш маладому чытачу.

## У пошуках нестандартнасці

### Драматургія для дзяцей Георгія Марчука



Г. Марчук пры стварэнні п'есы "Ясь, Яніна і каралева Аварыя", галоўнай выхавальчай мэтай якой з'яўляецца фарміраванне культуры паводзін на дарогах у дзяцей — тых, хто ўліваецца ў актыўнае грамадскае жыццё. І вельмі цудоўна, што навучанне можна ажыццяўляць у такой нязмужанай форме. Каларытную карціну каралеўства Аварыі запавядаюць, акрамя каралевы, Трагічная Сітуацыя (прынцэса), Няшчасны Выпадак (саветнік каралевы) і інш. У гэтай краіне для звычайнага чалавека ўсё падаецца нелагічным, перавярнутым. Напрыклад, у якасці лекаў прымяняецца ўдар дубінай па галаве (так лечыцца Аварыя), ад сірэны "хуткай дапамогі" яе жыхарам "нават жыць ахвота", жахлівая статыстыка ДТЗ — "добры ўраджай" для Трагічнай Сітуацыі. Але ёсць яшчэ і Краіна дарожных знакаў, са сваімі жыхарамі: Светлафорам і Шлагбаумам. Паміж гэтымі краінамі, духоўныя асновы якіх першапачаткова несумяшчальныя, ідзе барацьба за панаванне іх сістэмаў каштоўнасцей. Аб'ектамі гэтай барацьбы і адначасова рашаючымі фактарамі перамогі ў ёй з'яўляюцца малодшыя школьнікі — Яніна, якая трапіла ў каралеўства Аварыі, і яе непаслухмяны брат, які, каб выратаваць сястру, павінен вывучыць правілы паводзін на дарогах. Складанасць сітуацыі пазітыўна ўплывае на Яся. Ён не толькі дапамагае сястры, але і прадумвае "тэракт" Аварыі і яе хаўруснікаў супраць першакласнікаў. Такім чынам, адбываецца перавышаванне Яся, які ўжо сам становіцца прыкладам для пераймання.

Пра сяброўскую вернасць апавядае казка Г. Марчука "Надзея сабакі Тэафіла". Адштурхоўваючыся ад класічнага клішэ "сабака — сябар чалавека", письменнік даказвае абавязковасць узаемнага сяброўскага пачуцця — з боку чалавека, інакш нівеліраваліся б сапраўдныя каштоўнасці. Тэафіл, нягледзечы на

перыпетыі свайго лесу, застаўся верным свайму выратавальніку і аддзячыў не менш важна. У рэшце рэшт справядлівасць устаноўлена і партфель, за якім ганяліся нядобразычліўцы, дастаецца тым, каму па праве належаў. Што ж за каштоўнасці захоўваліся ў партфелі? Гэтым прыёмам письменнік звяртае ўвагу малых на казку як на невычэрпную крыніцу народнай мудрасці і дабрыйні.

П'еса-казка Г. Марчука "Чужое багацце" (1997), адрасаваная, як можна меркаваць па змесце, вучням сярэдніх і старэйшых класаў, пераносіць традыцыйную для казак барацьбу добра і зла ў наш час з яго атрыбутамі (кока-колай, рэкламай, радыётэлефонам, адпаведнай "моднай" лексікай), надзяляючы кожную сілу сваёй "зброяй": зло — наркотыкамі, гарэлкай, сапраўднай зброяй; добро ж супрацьстаўляе гэтаму ўсяму толькі вернасць, сумленне, каханне, любоў, сціпласць. Пан Майданскі з хаўруснікамі хочучы нажыцца з дапамогай вырошчвання зброі на ўрадлівай глебе сіраты Ганны. Але Ганна вырошчвае тое ж, што і яе продкі. У Юрыю, які вяртаецца з вайскавай службы, бачыцца паратунак, але і ён трапляе ў хітра расстаўленыя пасткі. Толькі сумленне выводзіць яго на правільны шлях. Ён раскрывае намеры бандытаў і вызваліў Ганну, якую асялілі і хацелі выдаць замуж за Кадую. Немалаважную ролю адыгрывае ў п'есе вобраз святой і чыстай птушкі — бусла.

Падобнай да адной з папярэдніх п'ес Г. Марчука "Надзеі сабакі Тэафіла" з'яўляецца "Зімовая песня Жаўрука" (1995). Супрацьстаянне птушак — гультаяватых і хцівых Крумкача, Зязюлі, Папугая, з аднаго боку, і працавітых, добразычлівых, даверлівых Шпака, Жаўрука, Дзятла — з другога заканчваецца перамогай апошніх: яны ў цяжкую хвіліну з'ядноўваліся шчыльней у адрозненне ад эгаістычных птушак, нездольных паступіць самаахварна, на карысць сябра. Першага ж сур'эзнага выпрабавання гэтыя птушкі не вытрымалі. Яны не былі звязаны сяброўствам, а толькі прагматычнымі інтарэсамі. А каб папярэдзіць чые-небудзь закіды, падобныя да крумкачовых, трэба прыслухацца да Юраські: "Калі будзем дапамагаць адзін аднаму, клапаціцца, памятаць пра меншага і слабейшага, тады ніякія лайдакі і абжоры не змогуць нажывацца з нашага таленту, з нашае працы..."

У казачны свет п'есы Г. Марчука "Начныя прыгоды Паўліка" (2003) урываюцца не самыя лепшыя рэаліі сучаснай цывілізацыі. Нават назвы ўвасаблення сілаў зла як аднаго з бакоў канфлікту адпаведныя. Місія па выпраўленні сітуацыі ўскладаецца на падрастаючае пакаленне. Такім яго прадстаўніком з'яўляецца Паўлік. Ён вядзе барацьбу са Злым Духам Асфальту. Аднак перамогу абумоўлівае не толькі маладосць, але і повязь з традыцыямі, духоўная непарыўнасць паміж пакаленнямі: да поспеху спрычыняецца і жыццесвярджальная музыка скрыпкі, і своечасовыя парады бабулі.

Ці не самую важную філасофскую праблему ўзнімае Г. Марчук у сваёй меладраме "Каханне маё нешчаслівае" (1998): праблему сэнсу чалавечага існавання ў варункх эпохі сацыяльных і каштоўнасцей перамен. Найцяжэй даводзіцца моладзі: яна стаіць на ростанях жыцця. Знаходзяцца і "настаўнікі", якія спрабуюць прывіць маладым людзям логіку жывячывых паводзінаў у свеце, у якім дзейнічаюць "законы джунглей". Такім з'яўляецца Арнольд — побытавы філосаф-дэкадэнт. Для гэтага персанажа агульначалавечыя каштоўнасці аказваюцца шкодным атавізмам. У Арнольда не выяўляецца нават прыкмет сумлення, што азначае дэградацыю чалавека да прымітыўных жывячывых інстынктаў. На другім полюсе знаходзіцца старшакласнік Пётр, які ў сілу жыццёвых цяжкасцей спыраша нібыта ступаенашлях Арнольда, аднак пакуты сумлення лакмусам высечваюць сапраўдныя арыенціры ягонага існавання. Гегелеўская тэза, што "сапраўдны характар дзейнічае па асабістай ініцыятыве і не дапускае, каб іншы думаў і вырашаў за яго", цалкам стаўсецца ў дадзеным выпадку з постанцыяй Пятра. Г. Марчуку трэба дадаць належнае: нягледзячы на агульны халодны фон драматургічнай карціны, аўтар абазначае аптымістычны кірунак развіцця як героя, так і яго акружэння.

З усяго шэрага тут разгледжаных п'ес толькі апошняя створана па канонах рэалізму. Іншыя — казкі. Такі "перакос" склаўся ва ўсёй беларускай літаратуры. Дзіцячая непасрэднасць заўсёды будзе патрабаваць эстэтычна і этычна вывераных мастацкіх твораў. Казачны свет з яго ў пэўным сэнсе архетыпічнымі жыхарамі знаходзіцца на актыўных ролях у драматургічных кнігах для дзяцей. П'есы Г. Марчука — лепшае пацвярджэнне таму.

Анатоль ТРАФІМЧЫК

## Віншуем

З 70-годдзем Івана Канстанцінавіча Стадольніка, беларускага паэта, празаіка.

З 60-годдзем Святлану Якаўлеўну Ганчарову-Грабоўскую, беларускага літаратуразнаўцу.

З 60-годдзем Хведара Хведаравіча Гурыновіча, беларускага паэта.

З 70-годдзем Івана Арсеньевіча Карэнду, беларускага грамадскага дзеяча, паэта, празаіка.

## Юбілейны календар

200 гадоў Пляцыду Янкоўскаму, беларускаму письменніку.

155 гадоў Еўдакіму Раманавічу Раманаву, беларускаму этнографу, фалькларысту, археолагу, краязнаўцу, педагогу, літаратару.

150 гадоў Кандрату Тодаравічу Лейку, беларускаму празаіку, паэту, драматургу.

130 гадоў Рахілі Вульфайне Брэхес, празаіку, драматургу. Пісала на ідыш і беларускай мове.

130 гадоў Сяргею Пятровічу Сахараву, беларускаму фалькларысту, этнографу, публіцысту, педагогу.

120 гадоў Мікалаю Васільевічу Шатэрніку, беларускаму мовазнаўцу і педагогу.

115 гадоў Вандзе Антонаўне Лявіцкай-Лёсік, беларускай паэтэсе, празаіку.

110 гадоў Сымону Баранавых (сапр. Сымон Якаўлевіч Баранаў), беларускаму празаіку.

105 гадоў Віктару Іванавічу Казлоўскаму, беларускаму паэту.

105 гадоў Янку (Івану Людвігавічу)Туміловічу, беларускаму паэту.

105 гадоў Георгію Сяргеевічу Бярозку, беларускаму празаіку, крытыку, літаратуразнаўцу, кінакрытыку.

100 гадоў Юльяну Іосіфавічу Сергіевічу, беларускаму паэту, мастаку.

100 гадоў Уладзіміру Іванавічу Агіевічу, беларускаму крытыку і літаратуразнаўцу.

90 гадоў Яўгену Ігнатавічу Крамко, беларускаму празаіку, публіцысту.

85 гадоў Навуму Зіноўевічу Кісліку, беларускаму паэту, перакладчыку.

85 гадоў Алесю (Аляксандру Пятровічу) Траяноўскаму, беларускаму перакладчыку, крытыку, публіцысту.


80 гадоў Віктару Браніслававічу Дайлідзе, беларускаму празаіку.

80 гадоў Паўлу Іванавічу Ткачову, беларускаму празаіку, літаратуразнаўцу, крытыку, заслужанаму работніку вышэйшай школы Рэспублікі Беларусь.

# Паляванне на апошняга літаратара

Аднойчы Канфуцый запытаўся ў свайго вучня: "Скажы, ты лічыш мяне вельмі адукаваным?" Вучань здзівіўся: "А што, няўжо гэта не так?". "Не, — адказаў Канфуцый, — я толькі звязваю ўсё ў адно". Магчыма, і ў аснове літаратурнай крытыкі галоўным метадам павінен быць не аналіз асобнай мёртвай тканкі твора, няхай нават і заснаваны на класічнай тэорыі, а ажыўляльны сінтэз, пры якім спачатку ўсё разглядаецца агулам, а пасля вымалёўваецца адзіная карціна? Зрэшты, часопісны агляд

— гэта і ёсць мноства аб'яднаных суб'ектыўных уражанняў. Таму ў сучасных умовах крытык павінен быць падобны на героя яшчэ аднаго крылатага канфуцыянскага выказвання: крытык мае вялікія шанцы пабачыць сябе ў ролі паляўнічага. Нягледзячы на брутальнасць параўнання, крытык сёння сапраўды — паляўнічы, а літаратура — яго здабыча, прычым само паляванне найчасцей адбываецца не ў райскіх далінах, а ў каменных джунглях мегаполісаў.



Рэдкалегія падрыхтавала на гэты раз шыкоўны падарунак чытачу. "Гомельскі" нумар абавязаны сваім з'яўленнем на свет традыцыі свята пісьменства. Сёлета ўрачыстасці адбываліся ў Хойніках. Гэтыя мясіцы далі нам шмат каго з вядомых беларускіх пісьменнікаў. Таму, сыходзячы з пастаўленых мэт і задач, нумар атрымаўся ў пэўнай ступені інфармацыйна-азнамяляльным, нават мазаічным. Ужо самая першая публікацыя звяртае на сябе ўвагу. Пад агульнай назвай "Гомельскі спытак" аб'яднаны вершы адзінаццаці мясцовых паэтаў, пачынаючы ад такіх везэрнаў п'яра, як Мікола Старчанка і заканчваючы літаратарамі-маладзёнамі. Як сцвярджаюць думкі, што галоўным чынікам і дзейнай асобай на святых пісьменства павінны быць беларускае слова і айчыннае пісьменства, гучаць паэтычныя радкі здольнага маладога паэта Алеся Бараноўскага:

Пустазеллем парасла зямля.  
Пішучь зноў  
гісторыю нанова...  
Самая магутная мая,  
Шчырая і ветлівая мова!  
Даруем аўтару панчанкаўскія  
матывы ў творчасці, адзначаўшы  
пры гэтым як дамінантную рысу  
гранічную шчырасць радка.

Міхась Башлакоў у сваёй падборцы ў асноўным пазіцыяніруе сябе і сваю творчасць у лірыка-філасофскім ключы. Аднак у некаторых вершах ён не аб-

мяжоўваецца тэмамі дзяцінства, Радзімы, але і спрабуе сябе ў іншых сферах, сведчаннем чаму наступныя радкі:

Як пад сукенкай  
грудзі твае млеюць  
І як трывіць  
над вопытнай рукой...  
Чароўная...

Гляджу я — і нямею  
Ад прыгажосці кідкае такой...  
Хто тут мацнейшы — Башлакоў-лірык і прыродапісьльнік, альбо Башлакоў-аўтар эратычных вершаў — вырашаць чытачу.

Вянок санетаў Ізяслава Катлярова "Любата" друкуецца ў перакладзе ягонай нязменнай жыццёвай і творчай папелішчы Соф'і Шах. Лейтмагтывам усяго вершаванага цыкла можна лічыць наступныя радкі, у якіх сканцэнтравана і аўтарскае крэда, і нястомнае захапленне прыгажосцю і веліччу быцця:

...і скрозь жыццё,  
скрозь будучую смерць  
зноў моўчкі ўсклікну:  
"Любата якая!"

Проза прадстаўлена ў нумары найперш творчай спадчынай


слыннага ўраджэнца Гомельшчыны Івана Шамякіна. Друкуецца яго "Грузінская аповесць". Нягледзячы на тое, што гэта ўсяго толькі фрагменты з аповесці "Караван", што ўжо друкавалася ў "Польмі" у папярэдніх нумарах, публікацыя ўспрымаецца як абсалютна самастойны твор. Апсцэджачы цікавасць прыхільнікаў творчасці пісьменніка, не будзем перакрываць змест твора, адзначым толькі, што і тут праяўляецца асноўная рыса творчасці вядомага празаіка — з дапамогай апісальна-пабывальных сцэн уздымацца да агульначалавечых праблем.

"Малы" жанр у нумары прадстаўлены творчасцю Міхася Дадніленкі, Васіля Ткачоў, Тамары Купрэвіч, Валянціны Кадзетавай. Першыя два аўтары прытрымліваюцца сваёй нязменнай апісальна-псіхалагічнай манеры, прычым Васіль Ткачоў у першую чаргу выступае як майстар сюжэта. Апаўданны ж Тамары Купрэвіч і Валянціны Кадзетавай пры ўсёй сваёй стылёвай непадобнасці яднаюцца агульнай пачуццёва-эмацыйнай асновай,

характэрнай для жаночай прозы наогул. Тое самае, зрэшты, можна сказаць і пра падборку эсэ Наталі Касцючэнка, змешчаную ў гэтым жа нумары.

Крытыка-публіцыстычная частка часопіса складаецца з імен, прадстаўляюць якія няма патрэбы. Васіль Жураўлёў у сваім артыкуле даследуе мастацкую і латаратурнаўчую творчую спадчыну Івана Навуменкі. Эстэтычную прастору творчасці Івана Мележа на прыкладзе знакамітай "Палескай хронікі" аналізуе Серафім Андрэюк, а Сцяпан Лаўшук падае сваё бачанне асаблівасцей творчай манеры Андрэя Макаёнка.

Своесабытная гутарка-роздум, гутарка-ўспамін Зіновія Прыгодзіча і Янкі Сіпакова пад загалоўкам "Шчодры талент" прысвечаны асобе пісьменніка Барыса Сачанкі. Пад рубрыкай "Помнае" Тамара Кручэнка дзеліцца сваімі думкамі пра паэзію Анатоля Грачанава. Іван Штэйнер у артыкуле "Песня палескага краю" робіць невялікі экскурс у літаратурнае мінулае Гомельшчыны.



У гэтым нумары часопіса чытача чакае заканчэнне рамана Андрэя Федарэнкі "Рэвізія". Класіка — яна тым і вылучаецца, што, сыходзячы з чытацкае прагі яе чытаць і перачытваць, час ад часу наспявае неабходнасць і яе перавыдаваць, так ці інакш зноў і зноў робячы здабыткам пэўнай чытацкай аўдыторыі.

Друкуецца ў часопісе і твор яшчэ аднаго беларускага празаіка ў перакладзе на рускую мову. Гаворка пойдзе пра Анатоля Каз-

лова, чья аповесць "Паразумецца з ветрам" (у рускім варыянце — "Примириться с ветром" — на мой погляд, пераклад назвы не зусім адэкватны) прымусяць салодка затрымцець нутро ў не аднаго аматара эратычнай прозы. Але на гэтым, бадай, варта-сці твора і заканчваюцца. Аўтар залішне захапляецца не такой ужо і моднай сёння "інтэрнэтнай" тэматыкай у сучаснай літаратуры (варта прыгадаць толькі яшчэ зусім нядаўна папулярны раман польскага пісьменніка Януша Вішнеўскага "Адзінога ў сеціве"). На жаль, кола онлайн-вых зацікаўленасцей галоўнага героя не выходзіць за межы сайтаў знаёмстваў. Нашмат цікавей было б пачытаць які-небудзь твор, прысвечаны, напрыклад, узаемаадносінам карыстальнікаў папулярных сацыяльных сетак ("Livejournal", "Facebook" і інш.). Як на мой погляд, гэтая аповесць — не самы лепшы творчы здабытак аўтара "Юргона".

Аповесць жа Уладзіміра Сцяпана "Акварэльныя малюнкі. Дзед" выклікае адно станоўчыя ўражанні. Майстар дэталі, Сцяпан і тут не здраджвае сабе — замалёўкі-ўспаміны пра роднага

дзёда Уладзіміра атрымаліся рэчывыя, візуальна дакладныя, і ў той жа час надзвычай вобразныя.

Цікавымі падаліся і "Странныя сказкі" нёманскай дэбютанткі Дар'і Максімавай. Алегарычныя па сваёй сутнасці, яны пры ўсім пры тым не пазбаўлены сюррэалістычнага налёту, што ў сукупнасці дазваляе сцвярджаць пра ўжо сфармаваны індывідуальны творчы стыль маладой пісьменніцы.

Паэзія ў нумары прадстаўлена паэтычнымі падборкамі Міколы Мятліцкага, Анатоля Цыркунова, Наталі Салаўёвай, Георгія Літвіна і Уладзіміра Шутлі. Падборкі неаднародныя як па структуры, так і стылёва. Вершы Міколы Мятліцкага ў перакладзе Юрыя Сапажкова прывабліваюць элігным, настальгічным настроем. Уся падборка працята тэмай страчанага Радзімы, вобразамі назаўсёды адшпуюшых у нябыт мінулага людзей. Наогул, на прыкладзе гэтай публікацыі яскрава прасочваецца творчы "сімбіёз" двух прафесіяналаў, знаўцаў сваёй справы: паэта і перакладчыка.

Анатоль Цыркуноў у сваёй не-

вяліччай вершаванай падборцы "О соле mio" задумваецца над вечнымі філасофскімі пытаннямі, не абмінае сваёй увагай і чарнобыльскую тэму (верш "Аисты Чернобыля").

Паэтычная нізка Наталі Салаўёвай пад агульнай назвай "Любовь — величайший художник" вызначаецца выразным лірычным пачаткам. У спалучэнні з неблагой паэтычнай тэхнікай, імкненнем да гукапісу і рытмічнасу вершы пакідаюць пасля працэтання пазітыўнае ўражанне.


Пад рубрыкай "Наследие" друкуецца вядомы артыкул Паўла Шпілеўскага "Исследование о вовкалаках". Апрацаваў тэкст і заняўся яго каментарамі Аляксандар Вапчанка, ён жа і патлумачыў у невялічкім уступным слове каштоўнасць публікацыі: "На не (публікацыя). — Я. А.) ссылаюцца почти все исследователи белорусского фольклора и в то же время она ни разу (!) не переиздавалась".

У раздзеле "Сусветная літаратура" ў "Нёмане" змешчаны нарыс вядомага рускага пісьменніка і журналіста, аўтара шматлікіх біяграфічных твораў Барыса Носіка "Гений из Смилевичей"

— пра ураджэнца Беларусі, вялікага французскага мастака Хаіма Суціна, а таксама падборка вершаў славутага амерыканскага паэта Огдэна Нэша ў перакладзе Юрыя Маслава.

А пад рубрыкай "Дакументы. Запіскі. Успаміны" друкуецца другая частка артыкула Таццяны Шамякінай, прысвечанага бацьку. Калі ў першай частцы гаворка ішла пра месца вёскі ў жыцці пісьменніка, то на гэты раз нас чакаюць развагі пра той уплыў, які аказаў на Івана Шамякіна горад.

Літаратуразнаўчы блок прадстаўляе артыкул Зінаіды Драздовай — "Время толстых романов" — пра трылогію Уладзіміра Гніламёдава "Уліс з Прускі", "Расія" і "Вяртанне", а таксама даследаванне Івана Штэйнера "Криница, из которой пил святой", прысвечанае асобе знакавага беларускага творцы Алеся Разанава. Апошні матэрыял звяртае на сябе ўвагу грунтоўным аналізам усёй творчасці паэта, аднак даследчык не абмяжоўвае сябе акадэмічнымі рамкамі, а смела дае нырца ўглыб гісторыка-літаратурных алузій, гіпотэз і нечаканых высноў.



Дэбютантка Ганна Радзько ў сваёй паэтычнай нізцы "Ліст і пялёстак" не баіцца эксперыментавать з такой формай, як акраверш, а таксама з рытмам і рыфмам. Хочацца толькі нагадаць маладой аўтарцы, што сцяжына пошуку ў паэзіі частку няроўная і ад таго небяспечная, вельмі лёгкая на ёй паслізнуцца і патрапіць у нечаканую

пастку, сведчаннем чаму наступныя радкі з нізкі:

Твае бяздонныя  
шэра-блакітныя вочы,  
Каханнем ззяюць яны ўночы.  
Веліч і разважлівасць  
яны захоўваюць —  
Мяне тым зачароўваюць.

Суб'ектыўна паэтычнага светаўспрымання тут відавочна пераважае над здаровым сэнсам і логікай, таму варта было б задумацца над тым, ці выносіць падобныя пачуцці на чытацкі суд.

Паэтка Юлія Новік не здраджвае сваёй ранейшай творчай манеры, запачаткаванай яшчэ ў ранейшым дэбютным зборніку "Сонца над тэрыконамі". У аснове сваёй вершы з новай нізкі, змешчана ў гэтым нумары "Малодосці" — лірычна-філасофскія і пакідаюць неблагое ўражанне, хаця ў некаторых выпадках награвушчыванне вобразаў выдае празмерным і досыць штучным:

Рэкі твае завязаныя  
дзесьці вузламі.  
Прыгаршчы сноў  
акладу на халодныя скроні...

Амаль прыгожа, але, пагадзіцеся, вельмі ўжо няўцямна гучаць гэтыя радкі...

Наступныя вершаваныя падборкі належаць паэтам пазнейшых пакаленняў. Мар'ян Дукса, Ніна Маеўскага, Мікола Шабовіч — паэты вядомыя, кожны з іх дасягнуў пэўнага ўзроўню ў вершаскладанні. З аднаго боку, гэта плюс, з іншага — мінус, бо ўслед за гэтым непазбежна знікае прасцяг для самаразвіцця і творчых адкрыццяў. З усіх трох паэтаў, бадай, адзін Мар'ян Дукса найбольш парадаксальны і непрадказальны ў сваіх вершах, дзякуючы чаму яго і цікавей чытаць. Тэматыка ж і агульная настраёнасць вершаў як Ніны Маеўскага, так і Міколы Шабовіча статычная ўжо на працягу многіх гадоў. І сапраўды — пасля знаём-

ства з іх падборкамі не спыняешся на асобных радках ці думках.

Адна з найбольш яскравых публікацый нумара — гэта "Кругагорскія казкі" Адама Глобуса. Можна па-рознаму ставіцца да гэтага аўтара як да асобы, але не прызначаць месца яго творчасці ў сучасным літаратурным працэсе нельга. Шмат якія з прадстаўленых у публікацыі "жахотак" аўтар ужо змяшчаў у сваім блогу; сабраныя разам, яны падораць аматарам айчыннага "інтэлектуальнага хорару" гадзінку-другую чытацкай асалоды.

Маладая аўтарка-празаік Алёна Беланоўка, ужо знаёмая чытачу па ранейшых публікацыях, выступае з двума аповедамі: "Яблыкі" і "Нечароўнае апаўдданне". Першы твор больш запамінальна, відаць, дзякуючы нечаканай развязцы, але ў цэлым публікацыя сведчыць пра яшчэ не-

скарыстаны напоўніцу творчы патэнцыял аўтаркі.

Апаўданны празаіка Івана Капыловіча вытрыманы ў традыцыйнай манеры: за знешнімі сюжэтнымі паваротамі, апісанніямі трагічнасці чалавечых лёсаў выразна прасочваецца неабывкавасць аўтара да жыцця. Але ж даўно вядома, што для пісьменніка мала знайсці прататып для свайго героя, трэба яшчэ "ўдыхнуць" у прыдуманнага вобраз жыццё, прымусяць яго натуральна рухацца ў створанай ім мастацкай прасторы — гэта найпершая ўмова таленавітага твора. Наколькі гэта атрымалася ў Івана Капыловіча — меркаваць чытачу.

Творчае аблічча выбітнага паэта Леаніда Галубовіча знайшло сваё адлюстраванне ў юбілейным артыкуле Яўгена Гарадніцкага "Паэзія да вершаў і пасля..."

Янка ЛАЙКОЎ

Міхась  
ПАЗНЯКОЎ

## Журавы над лугам кружаць...

### Родны край

Пакуль яшчэ лугі, палі тут не пакошаны,  
Спяшаюся сюды, нібыта ў рай,  
У мой бярозава-рамонкава-валошкавы,  
У непаўторны, любы, родны край.

Усё вакол тут вока радуе раскошаю,  
Заўжды маёй душы прывольна тут.  
Жыве бярозава-рамонкава-валошкавы  
Адзіны мой, бацькоўскі, мілы кут.

Забуду я праблемы тут  
усе сталічныя,  
Да казкі гэўнай трапіўшы ў палон.  
Пагорыць лес  
усе паляны мне сунічныя,  
І ў сінях хвалях закалыша лён.

Не кліч мяне, сталіца,  
плошчамі шырокімі,  
У вір свой мітуслівы не чакай,  
Я свой бярозава-рамонкава-валошкавы  
Больш не пакіну ціхі, светлы край.

\*\*\*  
Адбіваецца неба ў лютэрку рачным.  
Змрок ахутаў ліхтарыка промень.  
Ціха вершы чытаю я зданям начным  
І драчам, што скрычаліся ў стоме.

Зашумела трава пад густым веярко.  
Мне дагому пара. Не акліквайце, птахі.  
Толькі зорку ў рацэ зачарпну кацялком  
І ў рукзак свой збіру непаўторныя пахі.

### Клёну дзяцінства

Вецер падымуў за сагамі,  
Голаў не трэба схіляць.  
Можна на небе, бы ў храме,  
Вечныя пісьмы чытаць.

Рукі апусціш стамлёна.  
Згасне вяргіняў святло.  
За паваротам павольна  
Знікне з тасцямі аўто.

Слых свой навёўшы на зоры,  
Зноў у эфіры начным  
Будзеш зямлю ты бадзёрыць  
Моцным карэннем сваім.

Летам хваляючы свежым,  
Што б тут і як не было,  
Будзеш гарыць ты прыезджым  
Мілай радзімы цягло.

\*\*\*  
Зрываюся ў вір,  
І — да сустрэчы,  
Як толькі на міг  
Успомню аб нечым.

А там жа не мёд —  
Сардэчныя мукі.  
І вераг турбот,  
І жахі разлукі.

Атрута пакут,  
І сонца любові.  
Збавенне ад пуг,  
Пагрозлівасць новых.

Залева нягод  
І пеклішча зрады.  
Чужацкасці лёд  
І зманлівасць звады.

У бездані той,  
Амаль што бяздоннай,  
У лаве густой  
Я безабаронны.

Як цяжка душы,  
Псуецца характар,  
Бо не заглушыць  
Мне гэтка рэактар.

нібы вобраз сноў глыбокіх  
анёла, што з неба зляцеў

і цешыў душы ў ціхі вечар  
размовай і ласкай сваёй,  
між свечак узнёслага веча,  
дзе жар панаваў і спакой.

Пасля сонца ў весніх аблоках,  
пасля спёкі летняй пары  
між восеньскае павалокі  
зноў цень твой, як ветру парыў,  
які мне ўскунежвае мары,  
сярод туманнага вечароў,  
дзе дрэвы ў шалёных пажарах,  
шалее зграмалая кроў.

Заходзь жа ў мой дом адзінокі,  
князеўна дабра і красы, —  
між восеньскае павалокі  
мы знойдзем жаданья сны.

\*\*\*  
Ты, як майскае сонца,  
мне душы абагрэла.  
І нястрыманая смеласць,  
і пяшчоты мілоснасць,  
і адхланя трымценне

У табе ўвасаблены  
дасканаласці красам.  
І, здаецца, празорна  
дух паўстаў твой над часам,

у якім, пэўна, ў сэнсу  
не знайсці б гушам грэшным,  
каб душы не кунежыў  
і не вызнала сэрца  
пал любові бязмежнай.

### Ваенная любоў

Васілю Быкаву

Пакахай мяне, салдацік.  
Нам любоў з табой не зградыць.  
Мы жывыя — на вайне,  
заўтра будзем у труне  
на бяздонным смерці дне.  
І дурных акапаў дно —  
не ў Сусвет, а ў смерць акно.

Пакахай мяне, як мог бы  
любоўю кахаць. Хай бомбы

\*\*\*

Журавы над лугам кружаць,  
Ранак грае і гудзе.  
І чаруюць, хмеляць ружы  
Перад хатай, на градзе.

Пастаю ў духмяным садзе  
І прайдуся ля жытоў,  
Промні цёгля ў паглядзе  
У маім зазьяюць зноў.

Потым свежасцю густою  
Лес абдасць, нібы з каўша.  
Запяшчоціцца красою  
Набалелая гуша.

\*\*\*

Сэрца асалодна апячэ  
Музыка налівістага жыта.  
Сонца золатам за бор сцячэ,  
Пад густым схаваетца блакітам.

Супакоіць свежасцю рака,  
Незабудак сінюю пяшчотай.  
І гуша на крылах матылька  
Затрыміць, акрыліцца мілотай.

Шапаткі запеніцца туман,  
Загудуць на лузе кветак бомы.  
Лягу на шаўковісты дыван  
І прачнуся раницай без стомы.

\*\*\*

Архіўныя папкі  
Гартаю, чытаю...  
І раптам лісточак:  
"Кахаю, чакаю".

Навокал запахла  
І мёдам, і мятай,  
І месяц ліловы  
Усплыў па-над хатай.

Зіхнула маланка,  
І ішчасце праціла...  
Сціх вечар... Ноч... Ранак,  
А нам усё мала...

Хоць гэта запіска  
З архіва — не мне,  
Удзячны — сваёй  
Пакланіўся вясне.

абмінуць хаця б на час  
зараз закаханых нас.  
Хай міне нас смерці прас.  
І на злосць усёй вайне  
будзем зараз не ў труне.

Пакахай мяне адгана.  
Хай хвілінай апантанай  
стане той кароткі міг,  
што з бяспамяцтва узнік.  
Я — нявеста, ты — жаніх...  
Імі стаць на ноч адну  
можам мы за ўсю вайну.

Пакахай мяне, салдацік.  
Нам жыццё халтуры ладзіць,  
але міг дае Любоў...  
Хай здурэе наша кроў!  
І сярод вайны акоў  
пераможам смерць наноў.  
Новым днём паўстане час,  
каб сустрэць жывымі нас —  
пераможцамі маны,  
што мы толькі для вайны.

Дык давай жа будзем разам,  
бо не нам лічыць паразы  
і аб страхах шкадаваць...

Людзі створаны кахаць!

Наталля  
БУРДЗЕЙКА

\*\*\*

Адшумела  
Наша ціхае ішчасце.  
Раптам  
Каштоўнымі сталі  
Нядаўнія фотаздымкі,  
Дзе твой  
Назаўжды ласкавы твар.  
Сабяру іх,  
Як жоўтае лісце,  
Поўнае смагі жыцця.  
І мне застаецца  
Толькі вернасць.  
Толькі вернасць і вера.  
Нездарма ж  
Гэта жоўтае лісце  
Брала колер  
У сонца.

\*\*\*

Разабралі  
Старую хату.  
Апусцела  
Месца гзіччых мрояў.  
Груша гзічка прывычна  
Уздымае крыло.  
А пад ім няма  
Нешалёваных сцен  
І пакатага даху.  
І балюча  
Антоніўкам падаць  
На падмурак.  
А на верхавіне гукае  
Сівая  
Птушка-гаюн.  
Тая самая —  
Вока адводзіць,  
Але ведаю,  
Што пазнала,  
Што мне яна  
Сённа спявала  
Суцяшальную песню.  
І струменіць  
У цемры рака.

\*\*\*

Антоніўкі —  
Ахоўнікі  
Мінулага.

\*\*\*

У ціхі момант прабуджэння  
Так ясна бачу  
Вобраз твой.  
Шчыmlіва-радасна  
Душа памкнецца  
Цябе абняць.  
Без стогну,  
Горкага рыдання  
Мне па-гзіччы  
Перад Госпадам стаяць.  
Пачаў ужо даваць плады  
Свяшчэнны сад,  
Пасаджаны табой.  
Як некалі, цераз гады  
Я адчуваю  
Клопат твой.  
Трывогу,  
Тайны боль  
І адзіноту тваю, мама.  
Ізноў перад іконай стану,  
Дзе шчодры мой Гасподзь  
У абдымках маці.

Сяргей  
ПАТАРАНСКІ

## Крыло душы

Крыло душы — твой дух цудоўных гзён,  
калі я паміраў ад неспакою,  
калі цябе святоўнай мрой мрояй  
і выпаліў з душы тлумлення гзёрн.

Ты мой анёл... Крыло душы тваёй  
душы маю з пустых трывогаў цемры  
мо вынесла туды, дзе супакой  
ад Бога, і любоў не знае меры!

## Балада

Бяруце і Кейстуту

Бярута мая дарагая,  
твой сэрца агонь апаліў.  
Каго б так кахаў — не знаю,  
дух польмя праўду адкрыў,


што, пэўна, не ў вокнах ёсць ішчасце,  
якое спазнаці людзям,  
а там, дзе б душой прыпасці  
да вогнішчаў зорных, як храм.

Бярута мая дарагая,  
ты зорка мая паміж мрой!  
Адчай апраметны сканае,  
а сэрца спасцігне спакой.

Хай вогнішчаў ласка шалее,  
і капішча славіць багоў!  
Яднанне пагорыць надзею,  
а неба — ад Бога любоў.

\*\*\*

Між восеньскае павалокі  
плыве твой нязмушаны цень,



Фота Кастуся Дробава

Дваццацігадовы Руслан Гаўрылюк няспешна падняўся на трэці паверх старога панельнага дома. Уставіў ключ у замок. Два абароты, і дзверы, абабітыя карычневым ссохлым дэрмацінам, адчыніліся, як бы запрашаючы зайсці.

Руслан прайшоў у вітальню, кінуў запалечнік на тумбачку, заваленую ўсякім смеццем, спягнуў куртку. Затым зняў чаравікі і акуратна паставіў іх у кут, паміж вышчэрымі валёнкамі і панашанымі ботамі.

— Дзед, гэта я! — гучна папярэдзіў Гаўрылюк. На імгненне спыніўся ля дзвярэй, што вазіў пакой старога. Кожны раз Руслан панічна баяўся заходзіць усярэдзіну, адчуваючы загадкавы, ледзь не забабонны страх перад небяшчэю. Баяўся нават думкі аб тым, што на гэты раз не ўбачыць старога жывым, не зможа пагаварыць з былым астранаўтам, паслухаць апаведы з неверагодна яркага, напоўненага рамантыкай і дзіўным прыгодымі юнацтва. І яшчэ аб Космасе...

Стары быў незвычайным суразмоўцам. Пачынаючы гаварыць аб адным, неўзабаве пераскочваў на іншае. Але, як толькі размова закранала зоркі, дзед адразу станавіўся паслядоўным і да педантызму рацыянальным. Стары мог забыць, што ён на сняданак, але дакладныя каардынаты любой планеты і яе характарыстыкі выдаваў з хуткасцю камп'ютара. І ні разу не памыляўся. Спачатку гэта раздражняла, але потым Руслан прызвычаіўся, прывязаўся да дзеда, і зараз ужо не мог уявіць сваё жыццё без старога, бо менавіта ён прывіў яму любоў да зорак, чароўных таямніц Сусвету. І кожны раз, калі Гаўрылюк кранаўся ручкі дзвярэй, ён баяўся, што са смерцю старога з яго жыцця сыдзе сэнс, народжаны аповедамі ветэрана аб перажытых касмічных прыгодах.

Маладзейшыя лічылі дзеда камічным сварлівым пенсіянерам. Да такіх адносіліся і бацькі Руслана, якія прывучылі хлопца рэгулярна наведацца да старога. Самі яны, хоць і жылі ўсяго за два кварталы, у кватэры былога астранаўта з'яўляліся рэдка, а вось Руслан заходзіў сюды ледзь не штодзень, бавячы вольны час у размовах аб сутнасці светабудовы.

Гаўрылюк прачыніў дзверы ў дзедаў пакой. Пацягнула нечым кіслым. Здавалася, закасіліся дурманлівы пах быў разліты ў паветры, напаўняючы памяшканне шчыльным туманам безвыходнасці і блізкага забыцця. Такі пах заўсёды суправаджае жытло адзіночкі, пакінутых няўдзячнымі нашчадкамі старых.

Хлопец аднаў змрочных думкі і рашуча прайшоў у пакой.

— Прывітанне, дзед! — пачаў Руслан.

З кута, дзе стаяў ложка былога астранаўта, пачулася прыглушанае фырканне і рыпенне спружыны.

— Дзень добры! — агрызнуўся стары і адварнуўся да сцяны. Але потым, крыху падумаўшы, скіраваў позірк на госця. — Чаго прышэў? — спытаў дзед надламаным голасам, нібыта сам не тэлефанаваў Руслану і не прасіў таго зайсці.

— Ты тэлефанаваў мне? — удакладніў Гаўрылюк, падыходзячы да ложка.

— Яшчэ чаго? З якой гэта радасці? — разлаваўся дзед.

— Не ведаю... — прызнаўся Руслан, апускаючыся на цяжкі дубовы табурэт, што стаяў каля ўзгалоўя ложка.

Стары некалькі хвілін няўцяма глядзеў на ўнука, свідруючы яго цяжкімі, пранізлівым поглядам. Неўзабаве дзед пазнаў хлопца. Былы астранаўт расслабіўся. Паспрабаваў нават усміхнуцца.

— Я ўжо думаў, што не дакачаюся цябе, — сказаў стары. — Нешта мне зусім дрэнна.

— Можна, выклікаць «хуткую»? — затурбаваўся Гаўрылюк, шукаючы ў кішэнях мабільны тэлефон.

# Споведзь астранаўта

## Фантастычнае апавяданне



Сяргей БЕЛАЯР

Былы астранаўт адмоўна пакрыціў галавой.

— Ад смерці «хуткая» не выратуе... — па-філасофску кінуў дзед, адразу спыніўшы ўсе спробы хлопца набраць нумар. — А старая з касой ужо блізка...

— Ну што ты такое кажаш, дзед? Табе яшчэ жыць ды жыць, — запярэчыў Руслан. — Ты яшчэ нас усіх перажывеш...

— Не кажы глупстваў, унучак. Я сваё аджыў... — стары заплюшчыў вочы.

Павісла паўза. Гаўрылюк глядзеў на былога астранаўта і спрабаваў адгадаць, якія думкі турбавалі дзеда. Стары ніколі нікому не тэлефанаваў сам. Асабліва ў апошнія гады. Дзед усё больш адрываўся ад рэальнасці, хутка пагружаўся ў паўвар'яцкія мроі, якія балансавалі паміж жыццём і смерцю. Русланразумеў, што стары памірае...

Калі маўчанне стала невыносным, былы астранаўт ціха вымавіў:

— Мой час мінае...

— Дзед, ну не кажы так... — папрасіў Руслан, халадзючы ад непрыемнага прадчування. Ад надламаннага голаса старога зыходзіў тлен.

— Мы ўсе калі-небудзь памром. Гэта толькі пытанне часу... Але я паклікаў цябе не з-за гэтага. Мне трэба адкрыць табе адну таямніцу.

Руслан запытальна паглядзеў на дзеда. Той сумна ўсміхнуўся ў адказ.

— Вырасціў, значыць, перад смерцю спавядацца, адкрыць каму-небудзь душу, бо адчуваю, што не прыме мяне з гэтай таямніцай маці-зямлі. А бліжэй за цябе ў мяне няма нікога... І не спрабуй пярэчыць. Твае бацькі занадта занятыя, каб наведаць мяне. Я ўсё разумею — каму патрэбны стары хлам? Але ты іншы, не такі, як усе. У тваёй душы яшчэ няма цвілі абыякавасці, якая раз'ядае сучасны свет. І таму я паклікаў цябе, каб падзяліцца сакрэтама, які захоўваю ўжо не адзін дзясятка гадоў... — стары цяжка ўздыхнуў. — Гэтая таямніца вялікая. І той, хто ведае яе, не ад свету гэтага...

«Пачынаецца...» — сумна падумаў Руслан, рыхтуючыся пачуць чарговы набор з біблейскіх паданняў і калянавуковай фантастыкі. Зноў старога пацягнула не туды. Дзед за апошні час моцна здаў і ўжо не быў падобны на таго ўвішнага малайца, які пазіраў на Руслана з мноства фотаздымак, што віселі на сцяне. Вось дзед з міністрам абароны, вось — у касмічным цэнтры, вось — з памерлай бабуляй, дачкой вядомага астранаўта. Далей — фоткі маладога дзеда. Крыў Божа... Канечне ж, дзеда ў маладосці. Асобы, асобы, асобы... Колькі

сяброў было, а зараз не засталася нікога... Пакуль ты малады і поўны сіл, да цябе цягнуцца людзі. Але як толькі пакрываешся маршчынамі, то ўжо нікому не патрэбны... Бывае, нават уласным дзецям...

Сумныя разважанні Руслана былі перапынены гулкім кашлем старога. Гаўрылюк ускочыў і кінуўся на кухню. Набраў вады. Даў напіцца былому астранаўту.

— Дзякуй, — дзед адштурхнуў руку Руслана і адкінуўся на падушку. — Так, старая занадта доўга чакае мяне... Пацяргі кастлявая, хутка я буду твой...

— Дзед, ты нешта казаў пра таямніцу, — нагадаў Руслан.

— Так. Ты ж памятаеш экспедыцыю «Фрэі»?

Руслан кінуў. Вядома, ён памятаў. Пра гэта трубілі ўсе газеты. Прынцыпова іншая канструкцыя міжпланетнага карабля, выхад за межы Сонечнай сістэмы, пошук прыдатных для каланізацыі планет, шырокая даследчая праграма... Для свайго часу гэта было рашучым, нават эпахальным крокам наперад. Праўда, палёт «Фрэі» каштаваў вялікіх грошай. Для фінансавання праекта спатрэбіліся сумесныя намаганні амаль усіх дзяржаў Зямлі. Але вынікі пераўзышлі ўсе чаканні — нягледзячы на тое, што новыя тэрападобныя планеты так і не былі знойдзены, атрыманых даных з лішка хопіла на тое, каб зямная навука значна прасунулася наперад.

Дзед быў капітанам «Фрэі». Пасля палёту ён стаў Героем, быў аблашчаны дзяржавай, а яго партрэты доўгі час не сыходзілі з першых палос цэнтральных газет. Гэта цяпер стары забыты, закінуты, а сорок гадоў таму яго імя ведаў кожны школьнік...

— Мая тайна, пра якую я хачу раскажаць табе, — працягнуў былы астранаўт, — наўпрост звязаная з тым палётам.

Руслан уладкаваўся зручней, напружыўся ў чаканні працягу аповеда.

— «Фрэя» была даследчым зоркалётам. Асноўнай задачай экіпажа з'яўлялася вывучэнне раёнаў, прылеглых да Сонечнай сістэмы. Стартавалі мы ўдала, дакладна па графіку. А потым пачаліся праблемы. То раптам адмаўляла адна сістэма, то рэзка ламаліся прыборы, якія здаваліся надзейнымі. Складвалася ўражанне, што нейкая невядомая сіла свядома не пускала нас далей, імкнулася спыніць ужо ў самым пачатку. «Фрэя» капрызнічалася, не хацела падпарадкоўвацца загадам. І чым далей ад Зямлі, тым усё больш непаладак узнікала ў зоркалёце. Каманда нервалавалася, і я, прызнаюся табе шчыра, думаў аб тым, каб адступіць. Але загад камандавання быў адназначны — дабрацца да прызначанага пункта і правесці серыю даследаванняў. Так што адступаць не было куды. Адвечнае імкненне да палёту, вывучэння новага, разумнага таемнага моцна сядзіць у чалавечай крыві, і адмовіцца ад пошукаў нам не па сілах. З глыбокай старажытнасці Ното саріел імкнуўся зразумець незразумелае, убачыць нябачнае, разгадаць непазнавальнае. Гэта — наша сутнасць, другое «Я». Наўрад ці знойдзецца ў Сусвеце іншая такая цікаўная істота, як чалавек. Асабліва, звязаныя загадам. І мы ўпарта ішлі наперад, не лічачыся са стратамі. Я не шкадаваў ні экіпаж, ні «Фрэю» — штодзень, пад агульшальны роў рухавікоў, мы прасоўваліся ўглыб космаса. Каманда святла верыла ў тое, што мы дзейнічаем на карысць усяго чалавецтва, рухаем навуку. Мы былі юнымі, а бязвусай маладосці характэрна ўсё перабольшваць, лічыць сябе ледзь не

роўнымі багам. Калі ты малады, навакольны свет выглядае такім зразумелым і даступным. Здаецца, толькі працягнуў руку, і космас упадзе да тваіх ног, адкрые свае таямніцы.

Дзед цяжка ўздыхнуў. «І навошта толькі чалавек выходзіць у космас, — білася дзіўная думка ў галаве Руслана, — чаго бярэцца за працу, ад якой адмаўляюцца нават багі? Навошта яму Ісціна, ці гатовы ён прыняць яе?»

— Дык вось, напружанне нарастала. Хлопцы выбіваліся з сіл, падалі ад стомленасці, які там сон — добра, калі ўдавалася паспаць дзве-тры гадзіны ў суткі. Цяжка сказаць, што не давала нам капітуляваць. Простая чалавечая цікаўнасць або нешта большае. Але дакладна — не меркантильны інтарэсы. Космас не церпіць мітусні. Ён быў да нас і будзе пасля, а ўсё зямное — толькі пыл, які наліп на далоні вечнасці. Пройдзе час, мільён ці мільярд гадоў, і Сусвет страсе гэты пыл, здзьмухне ўсялякі ўспамін пра чалавека. Эх, калі б ведаць загады, чым усё гэта скончыцца...

Дзед заплюшчыў вочы. Прыкрытыя веікі дрыжалі, і Руслану здавалася, што стары вась-вось расплачацца. Але былы астранаўт знайшоў у сабе сілы працягваць:

— Сусвет будзе існаваць вечна, пытанне толькі ў тым, ці здолее чалавек хаця б прыпадніць залону таямніцы, дакрануцца да вялікай сутнасці космаса, вырваць у змрок крыху святла пазнання. Калі б не было гэтага імкнення да пазнання, чалавек так ніколі б і не выйшаў з пячоры, навечна застаўся дзікуном... Але я абстрагаваўся. Даруй старому...

Руслан паціснуў плячымі.

— Час цягнуўся пакутліва доўга. Дні складаліся ў тыдні, тыдні — у месяцы, месяцы ў гады. Каманда паступова страчвала баявы дух і надзею на поспех. І, калі надзея пагражала канчаткова згаснуць, адбылося тое, чаго мы менш за ўсё чакалі.

Гаўрылюк запытальна падняў бровы.

— Мы нібы ўпёрліся ў нешта, у нейкую нябачную сцяну, якая не дазваляла нам рухацца далей.

— Сцяну? У космасе? — хвіліна спытаў Руслан, ледзь не прыўстаўшы ад здзіўлення.

— Не ёрнічай! — строга загадаў дзед, асуджальна зірнуўшы на ўнука. — Ты і сам добра ведаеш, што ў бясконцасці ніякіх звыклых для нас сцен няма. Гэта было б нонсенсам... Тым не менш невядомы сілавы бар'ер вырастаў на шляху «Фрэі», не даючы зоркалёгу прарвацца далей. Як мы ні стараліся, але прасунуцца наперад хаця б на сантыметр так і не змоглі. Зоркалёт надрываўся, траціў апошнія кроплі каштоўнага паліва, але пераадолець агароджу не мог. Сцяна аказалася нам не па зубах.

Аднак экіпаж не хацеў скарацца. Мы доўга біліся над спосабам пераадолення перашкоды, звязанай з Зямлёй, але ўсё аказалася марна. Агароджа не пускала «Фрэю» далей, нібы здэкавалася з нас, пакідаючы магчымасць толькі моўчкі назіраць за тым, што знаходзілася па той бок бар'ера. А там... Нашы веды проста згасалі пры параўнанні з тымі таямніцамі, якія хавала сцяна. Мы скрыгталі зубамі ад бяссілы, ірвалі валасы ад прыкрасці, але зрабіць нічога не маглі.

І тут Эрык, наш штурман, загадаў, што ў міфас старажытных скандынаваў гаварылася аб нечым падобным. Паводле вераванняў вікінгаў, багі абгарадзілі Мідгард, свет разумных істот, для таго, каб неўпарадкаваныя сілы першапачатковага Хаосу не

маглі знішчыць жыццё. Разумееш, аб чым я?

— Пачынаю здагадвацца... — неак няўпэўнена сказаў Руслан.

— Вось і добра, — шырока ўсміхнуўся дзед.

— Атрымаўцецца, што вы натрапілі на тую самую сцяну, якой багі абгарадзілі Мідгард ад Зла?

— Я заўсёды лічыў цябе кемлівым хлопцам, Руслан. Рад, што мае ацэнкі аказаліся вернымі.

Малады чалавек пачырванеў.

— Вікінгі верылі, што сцяна служыць ахоўнай агароджай ад разбуральнага пачатку, які імкнецца знішчыць Гармонію, укінуць спарадкаванае ў першапачатковы Хаос. Але перашкода мела і іншае прызначэнне. Яна служыла бар'ерам на шляху кожнага, хто хацеў раней прадвызначанага тэрміну пакінуць Сярэдзіны свет, дакрануцца да таямніцы быцця.

— Нешта я не зусім разумею, — спыніў дзедавы развагі Руслан. — Навошта агароджаваць чалавека ад пранікнення за сцяну? Адна справа выратаваць ад Хаосу...

— Добрае пытанне, мой хлопчык, — дзед крахтануў. — Для пераадолення сілавога бар'ера неабходны высокі ўзровень тэхнічнай, разумовай і маральнай падрыхтоўкі. На жаль, пакуль дасягнутага чалавечай цывілізацыяй узроўню развіцця яўна недастаткова для таго, каб трапіць на той бок. Калі-небудзь мы зможам пераадолець сцяну, скінуць з сябе кайданы абмежаванасці і неразумнення. Бо толькі разарваўшы павуціну неўцяма, прайшоўшы доўгі шлях ад дзікуна да разумнай істоты, від Homo sapiens зможа трансфармавацца ў ідэальную форму, якой адкрыюцца сакрэты светабудовы. І агароджа ўпадзе, падараваўшы чалавецтву таямніцы, пакуль схавааны ад яго шчыльнай заслонай невядомасці. Падумай, да чаго можа прывесці з'яўленне ў космасе істот, якія валодаюць ядзернай зброяй, але ўзроўні ўспрымання жыцця мала чым адрозніваюцца ад дзіцяці.

Бар'ер мае на ўвазе не толькі матэрыяльны дзеянні, але і духоўнае развіццё, рэалізацыю творчага патэнцыялу, закладзенага ў чалавеку Прыродай. І, перш чым лезці за бар'ер, вышэйшы прымат павінен пераадолець уласныя неўцяма і эгаізм. Homo sapiens блукае ў прыцемках самазахапанасці і абмежаванасці розуму. Чалавек лічыць сябе падобным да багоў, падманваючы сябе замест таго, каб прызнаць сваю нікчэмнасць і рухацца да гармоніі. Успомні хаця б Рэнэсанс. Людзі раптам палічылі сябе вынком тварэння, найвышэйшай разумнай формай Сусвету, перад якой павінны прыніжацца ўсе іншыя формы жыцця. Глупства, але яно моцна завязла ў нашых мозгах. Далей — горш. Бяздумнае імкненне наладзіць навакольны свет пад сябе прынесла чалавецтву адны расчараванні. Мы забрудзілі планету, ператварыўшы квітнюючую некалі зямлю ў сметнік. Мы раз'яднаны, не зяртаем ніякай увагі на беды іншых. Мы рвёмся ў космас, не заўважаючы таго, што нашы суседзі паміраюць у галечы. Мы выкідаем на даследаванні Сусвету вялізныя грошы, а ў той жа час мільёны зямлян паміраюць ад голаду. Рамантыка міжзорных падарожжаў, пошуку братаў па розуму кружыць нам галаву, і мы не бачым разумных істот, якія жывуць побач з намі. Дзіўна атрымліваецца — шукаць розум у космасе, ігнаруючы яго ў сябе пад бокам...

(Заканчэнне на стар 14-15)

Апошнім часам у харэаграфічнай групе Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі вызначылася некалькі цікавых і яркіх творчых дуэтаў, варта прыгадаць хаця б Юлію Дзятко, Канстанціна Кузняцова, Алега Яромкіных... Кожны з такіх "саюзаў" стварае свае непаўторныя інтэрпрэтацыі звыклых вобразаў у класічных і сучасных балетах, таму заўжды цікава назіраць за нараджэннем і развіццём новага дуэта. На працягу некалькіх сезонаў усё ярчэй вылучаецца сваёй арыгінальнасцю і адметнасцю дуэт Марыны Вежнавец і Юрыя Кавалёва. Абое — выразныя творчыя індывідуальнасці, якія раскрываюцца ў галерэі запамінальных вобразаў, створаных імі на сцэне як паасобку, так і ў партнёрскай працы.



# Дуэт: колькі ў гэтым слове!

Доўгі час рэпертуар артыстаў, які, дарэчы, вельмі разнастайны, не перакрываўся. Марына Вежнавец, балерына перш за ўсё гераічнага плана, выконвала вядучыя партыі ў класіцы (Адэга-Адэлія ў "Лебядзіных возерах", Нікія ў "Баядэрцы", Фея Бэзу ў "Спячай прыгажуні" і інш.) і ў балетах В. Елізар'ева (Кармэн, Распусніца), Ганна Багранародная...), адрознівалася добрай тэхнікай і яркім сцэнічным тэмпераментам. Артыстка дасканала авалодала шырокай палітрай эмацыйнай выразнасці, ёй падуладныя і летуценнасць, і трагічнасць, і загадкаваць герань, чыя вобразы яна ўвасабляла на сцэне.

Юрыя Кавалёў з'явіўся на сцэне спачатку ў характарна-гратэскавых ролях. Чыстая класіка амаль адсутнічала ў рэпертуары артыста, аднак гэта не перашкодзіла яму раскрыцца ў тэхнічным, і ў акцёрскім плане. Апантаны няявісцю Тыбальд у "Рамэ і Джульеце", высокія скачкі і рэзкія, вострыя рухі якога перадавалі тэму варожасці часам нават выразней, чым прызначаная спецыяльна для гэтага група артыстаў; жудасны ў сваёй бесчалавечнасці, пазбаўлены ўсялякіх пачуццяў Філіп у "Цілі Уленшпінгелі", які сваёй змяінай пластыкай ахутваў наваколле ніцінамі жаху; экспрэсіўны, яшчэ не перасячаны распустай і крывавамі відовішчамі, а таму яшчэ больш страшны Крас у "Спартаку"... Менавіта такім магіл запамінецца Юрыя тыя, хто бачыў яго некалькі гадоў таму.

Розныя асобы, не падобныя адна да адной, ішлі кожная сваім творчым шляхам, але гэтыя шляхі перакрываўліся — і з'явіліся сумесныя работы: адна, другая, трэцяя... А з гэтых, магчыма, у нечым выпадковых, сумесных работ нарадзіўся сапраўдны дуэт: творчы і сямейны.

Тое, што дуэт спраўдзіўся,

засведчыла ўдалае выкананне Марынай і Юрыем галоўных партый у балете "Балеро". Балет пабудаваны на дастаткова складанай пластыцы, прычым у партнёраў-выканаўцаў партый Юнака і Дзяўчыны яна нібы люстэркавая. Значная роля тут прыпадае на дакладнасць і сіхроннасць выканання, перадачу таго эмацыйнага імпульсу, які вызначае настрой балета. Вежнавец і Кавалёў уражваюць зладжаным выкананнем, пластычнай выразнасцю і энергетыкай. Ім удаецца перадаць эмацыйную еднасць герояў, іх знітанасць адзінай ідэяй, якая падкрэсліваецца перапевамі пластыкі. Менавіта ў гэтым балете, як падаецца, яскрава выявілася такая рыса артыстаў, як умненне адчуваць адно аднаго, заставацца індывідуальнасцю, але пры гэтым не засланяць партнёра.

Сёння ў рэпертуары гэтых артыстаў няшмат дуэтаў у класічным разуменні. Узаемаадносінны іх герояў заўжды складаныя, неадназначныя, дынамічныя. Варта прыгадаць хаця б Макбета і Лэдзі Макбет, Кармэн і Тарэра, Зарэму і Гірэя, Уладзіміра і Ганну Багранародную... Гэтыя дуэты вымагаюць стварэння значных, глыбокіх вобразаў, адчування партнёра, яго псіхалагічнага стану, умнення ўзаемадзеяння не толькі падчас выканання складаных харэаграфічных элементаў, але і падчас пантамімных сцэн (як, напрыклад, у "Бахчысарайскім фантане", дзе дыялог Зарэмы і Гірэя вядзецца ў асноўным на ўзроўні пластыкі, жэста, нават позірка).

Дуэт Вежнавец — Кавалёў цікавы не толькі тым, што абое артысты — асобы самабытныя, яркія творчыя індывідуальнасці, якіх аб'ядноўвае шчырае захапленне танцам, імкненне ствараць глыбокія і запамінальныя вобразы, умненне ладзіць дыялог з партнёрам і залай.

Цікава за імі сачыць і таму, што гэты дуэт, у пэўным сэнсе, працягвае складацца і развіваецца ў сумеснай працы.

Сезон таму артыстам давялося папрацаваць у адной са сталіц сусветнага балетнага мастацтва — Санкт-Пецярбургу, што вельмі станоўча адбілася на іх прафесійным росце. Працавалі ў Санкт-пецярбургскім тэатры балета Канстанціна Тачкіна, які ў нейкім сэнсе можна вызначыць як антрэпрызу. Як расказваюць самі Юрыя і Марына, аснову рэпертуару тэатра складала выключна класіка, і зарыентаваны ён галоўным чынам на гастрольную дзейнасць. За год артысты падрыхтавалі і выканалі вядучыя партыі амаль ва ўсіх класічных балетах — ад "Лебядзінага возера" да "Жызэлі", выступілі на сцэнах Александрыйскага, Эрмітажнага, Вялікага драматычнага тэатраў, з гастрольмі пабывалі ў Англіі і Францыі. Пэралік уражвае. Але больш цікава не колькасць гастрольных паездак і дадзеных спектакляў (адно толькі "Лебядзінага возера" Марына і Юрыя выканалі за сезон 30 разоў), а тое, якім кардынальным чынам гэтыя падзеі змянілі аблічча дуэта Вежнавец — Кавалёў, які ў нашым тэатры быў прадстаўлены галоўным чынам у спектаклях сучасных, такіх як "Балеро", "Макбет". Менавіта "піццэрскае сезон" дазволіў нарэшце раскрыцца патэнцыялу гэтага дуэта як класічнага.

"На адных з гастрольяў давалі "Баядэрку", але мой партнёр раптам адмовіўся танцаваць з-за праблем са спінай, — успамінае Марына Вежнавец. — Канстанцін Тачкін прапанаваў Юрыя станцаваць Солара. Можна, таму, што не было папярэдняй нервовай падрыхтоўкі, станцавалі мы вельмі лёгка, а назаўтра былі нават трохі здзіўленыя — настолькі цёплым і станоўчым былі

рэцэнзіі на наша выкананне. Мінулай восенню нас з Юрам запрасілі паўдзельнічаць у "Канцэртце зорак Пецярбурга", мы закрывалі яго выкананнем па-дэ-дэ з "Дон Кіхота", а пасля канцэрта даведаліся, што артысты Марыінкі, стоячы за кулісамі, апладзіравалі нам. Было вельмі прыемна."

Не дзіва, што пасля гэтага наш дуэт атрымлівае запрашэнні да ўдзелу ў шматлікіх канцэртах, гастрольных паездаках.

"У Піцеры, — працягвае Марына, — увогуле дзіўная атмасфера, надзвычай высокі ўзровень культуры. Там старанна зберагаюць традыцыі, з павагай ставяцца да гісторыі. У Акадэміі імя Ваганавай, напрыклад, размешчаны партрэты яе знакамітых вучняў, літаральна на кожным кроку сустракаеш легендарную асобу... Мы ж, на жаль, гісторыю нашага беларускага балета амаль не ведаем".

Наогул, атмасфера Піцера, яго школа найлепшым чынам адбілася на прафесійным узроўні артыстаў. У Марыны дадалася ўпэўненасці ў выкананні ўжо звыклых партый у класічным рэпертуары, з'явіліся новыя нюансы ў падачы вобраза, больш дакладнай зрабілася тэхніка, удасканаліўся малюнак танца. Юрыя жа ўвогуле раскрыўся ў новым амплуа: за апошні сезон гледачы змаглі пабачыць яго ў партыях Солара ў "Баядэрцы" і прынца Дззірэ ў "Спячай прыгажуні", дзе ён прадэманстраваў дастаткова высокую культуру выканання. Дарэчы, "Спячая прыгажуня" стала прэм'ернай (на айчынным сцэне) і для Марыны. Вежнавец і Кавалёў паспрабавалі тут стварыць сваіх Аўрору і Дззірэ. Максимальная абагульненасць вобразаў, ва ўвасабленні якіх артысты, напэўна, адштурхоўваліся ў першую чаргу ад музыкі, і выразнасць прыгажосці класічнага танца, — вось тая кароткая характарыстыка, якую можна было б даць іх выкананню вядучых партый у гэтым спектаклі. Асноўную ўвагу артысты засяродзілі на чысціні і дасканаласці танца, якая перадае сутнасць музыкі П. Чайкоўскага лепш, чым штучныя ўсмешкі, якімі некаторыя артысты калі-нікалі імкнуцца сварыць ілюзію маладосці і жыццярадаснасці Аўроры ці Дззірэ.

Кожны новы дуэт — нібы новае жыццё, пражытае разам. "Рэцэпт" яго стварэння, як ісціна, нараджаецца ў спрэчцы. "Вядома, калі мы працуем над новым дуэтам, мы абмяркоўваем яго, — кажуць артысты. — Абмяркоўваем, што і як лепш зрабіць, а часам нават і спрачаемся. Напэўна, без гэтага нельга. А сапраўдныя дуэты — тыя, якія зроблены з адным партнёрам. Яны больш гарманічныя і з цягам часу ўдасканальваюцца. Карысна часам і змяніць партнёра, каб атрымаць іншыя эмоцыі, свежы погляд, аднак пастаянны партнёр надае больш упэўненасці..."

Марына Вежнавец і Юрыя Кавалёў — шматгранныя артысты, здольныя да творчага развіцця. Невыпадкова яны ўдасканальваюць сваё прафесійнае майстэрства не толькі ў тэатры, а яшчэ і навучаюцца ў Акадэміі рускага балета імя А. Я. Ваганавай па спецыяльнасці "педагог-рэпетытар". Наш гледач з цікавасцю чакае іх у новых сцэнічных дуэтах.

Кацярына ЯРОМІНА  
Фота з інтэрнэт-сайта тэатра belarusopera.by

## Радуюцца разам

Больш як 600 чалавек прайшлі перад журы падчас трохдзённага "ўсенароднага кастынгу", праведзенага ў Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры. Выбіралі выканаўцаў на галоўныя ролі ў мюзікле "Блакiтная камя" Кіма Брэйтбурга на лібрэта Карэна Кавалерана. Прэм'ера твора пастыховых маскоўскіх аўтараў у Мінску абвешчана на 4 лютага 2011 года. Зрэшты, пра гэты незвычайны беларуска-расійскі праект "LiM" распавядаў (гл. нумар за 23. 07. 2010 г.). Можна толькі дадаць, што, нягледзячы на адабраныя тры склады выканаўцаў, Кім Брэйтбург не лічыць выбар канчатковым. Наперадзе — размова з кожным прэтэндэнтам, бо, на думку нашага гасця, многія проста не ўсведамляюць, якіх ахвяр вымагае ўдзел у такім спектаклі, наколькі напружанай будзе двухмесячная падрыхтоўка яго прэм'еры: а ў кожнага ж выканаўцы — сям'я, вучоба, праца... У ролі княжны Тараканавай мы, верагодна, убачым салістку БДАМТы Ілону Казакевіч, заслужаную артыстку Беларусі Ірыну Дарафееву і студэнтку БДУ культуры і мастацтваў Кацярыну Муратаву.




Заўтра адкрывае свой новы сезон Магілёўскі дзяржаўны абласны тэатр лялек. Першы спектакль — "Выкраданне скарбаў" паводле бразільскай п'есы-казкі К. Машаду — для самых юных гледачоў. Таксама для іх рытуецца і прэм'ера "Пчоўка Зуза" магілёўскага драматурга Вольгі Бяловай, прымеркаваная на пачатак кастрычніка. Тым часам набліжаецца да завяршэння праца па рэстаўрацыі дырэкцыйнага будынка тэатра. Планаецца, што да новага года магілёўскія ляльчнікі вернуцца ў свой родны дом, дзе іх парадуноў утуліць грэмёркі, мастацкі майстэрні для вырабу дэкарацый, памяшканне для тэатра-студыі, рэканструяваная глядзельная зала на 200 месцаў. Урачыстае адкрыццё абноўленага будынка спалучыцца са святкаваннем 35-годдзя Магілёўскага дзяржаўнага абласнога тэатра лялек: юбілей прыпадае на 2011 год.

Пакінуўшы свет зямны, мастак Міхась Рагалевіч застаўся сярод нас — сваёй самабытнай, існа беларускай, творчасцю. Наведвальнікі вернісажа "Зямля пад белымі крыламі" ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі прыпынялі крок, углядаючыся ў мудрую радасць і светлую прыгажосць яго "Бабінага лета"... Як зазначае мастацтвазнаўца Таццяна Гаранская, "яблынька — сакральны вобраз яго мастацтва, які атосамліваецца з жыццём і лёсам чалавека ад юнацтва да мудрай старасці". Мала хто ведае пра драматычны сірочы лёс мастака, улюбёнага персанажамі карцінаў якога былі дзеці ды прасветленыя, падобныя да іканічных мадоннаў, беларускія жанчыны. Народжаны ў 1932 годзе на Уздзеншчыне ў сямі беларускай шляхты, Міхась Рагалевіч страціў бацькоў (іх расстралялі па загадзе НКУС) і гадавалым дзіцем трапіў у дзіцячы дом, але здолеў атрымаць мастацкую адукацыю і адметна раскрыць свой талент... Гэтымі днямі яго творчы свет захапляе і радуе наведвальнікаў галерэі сталічнага фальварка "Добрыя мыслі". Экспазіцыя жывапісу і графікі М. Рагалевіча, прымеркаваная да яго саракавін, прабудзе тут да 26 верасня.

Лана ІВАНОВА  
На здымках: расійскі кампазітар і прадзюсер Кім Брэйтбург; палатно Міхася Рагалевіча "Бабіна лета".  
Фота Віктара Кавалёва і аўтара

# Лялькі — не забаўкі



Кожная маленькая дзяўчынка марыць знайсці ў новай ляльцы верную сяброўку або ўяўляе яе сваёй дачушкай, а кожны рэжысёр ляльчнага тэатра марыць пра тое, каб яго зусім не дзіцячыя лялькі сталі для гледача не проста вырабамі з тканіны, дрэва, пластыку, а своеасаблівымі праваднікамі ў неверагодны, алегарычны, часам фантастычны свет вобразаў і падзей... нагодай для нашай

размовы з галоўным рэжысёрам Беларускага дзяржаўнага тэатра лялек Аляксеем Ляляўскім стаўся пачатак новага сезона. Адкрылі ж сезон адразу дзве прэм'еры: "Драй швэстэрн" у пастаноўцы А. Ляляўскага і мастачкі Т. Нерсісян ды "Марынка-Крапіўніца" — рэжысёр А. Янушкевіч, мастак-пастаноўшчык В. Рачкоўскі.

— Аляксей Анатольевіч, скажыце, калі ласка, чаму назва прэм'ернага спектакля паводле п'есы "Тры сястры" пададзена "Драй швэстэрн", на нямецкай мове — а не на рускай, як у Чэхава?

— Ёсць некалькі прычын. Па-першае, прататыпамі трох сяспёр былі сёстры Цымерман, нямецкага паходжання, якія жылі ў горадзе Перм і выкладалі замежныя мовы ў гімназіі. Па-другое, такая назва адлюстроўвае вельмі цесную ўзаемазвязь рускай і нямецкай культур у той час. Але калі ў сталіцы веданне нямецкай культуры і мовы лічылася прыкметай адукаванасці, інтэлігентнасці, то правінцыя (той жа горад Перм, дзе жылі сёстры Цымерман) з насцярожанасцю і часам варожасцю адносілася да іншаземцаў. Вось, напрыклад, жонку імператара Мікалая, вялікую князёўну Аляксандру Фёдаруўну, якая была менавіта нямецкага паходжання, так і называлі "немка" і абвінавачвалі ва ўсіх смяротных грахах. Да таго ж, назва "Драй швэстэрн" напісана па-нямецку, але рускімі літарамі, што таксама адлюстроўвае сутнасць спектакля. (Аляксей Ляляўскі вядомы тэатралам сваімі аўтарскімі трактоўкамі п'ес А. Чэхава "Вішнёвы сад" і "Чайка", якія мелі розгалас і ў замежжы. — Рэд.)

— Ці плануеце прадстаўляць сваю новую пастаноўку на міжнародных конкурсах, фестывалях?

— Складана пра гэта гаварыць, не вывучыўшы рэакцыю гледачоў. Тым больш, фестывальнае жыццё — гэта асобная частка ўсіх тэатральных паказаў, залежана, у першую чаргу, ад арганізатараў конкурсу, якія падбіраюць пэўную праграму. Калі будзе праходзіць фестываль класічных чэхаўскіх пастановак, то мы, вядома, адмовімся нават ад падачы заяўкі на ўдзел, бо не хочацца псаваць уяўленне гледача пра класічнага Чэхава. Зусім іншая рэч — фестываль, які прадстаўляе разнастайныя погляды на творчасць Антона Паўлавіча. Тады, зразумела, мы з вялікім задавальненнем возьмем удзел у такім фестывалі. Але ўсё ж такі паездка на конкурсы, на жаль, залежыць і ад матэрыяльнага складніка мастацтва. Таму даводзіцца выбіраць, шукаць магчымасці фінансавання гэтых паездак. Арганізатары фестывала павінны быць зацікаўлены ў спектаклі, які яны запрашаюць, і павінны аплаціць некаторыя выдаткі.

— Акрамя часам недастатковага фінансавання, з якімі цяжкасцямі сутыкаецца сёння Беларускі дзяржаўны тэатр лялек?

— У першую чаргу — з недахопам кадраў. Дакладней, усіх хапае, але хацелася б, каб існавала больш моцная творчая канкурэнцыя. Яна стымулюе развіццё тэатра, літаратуры ды ўвогуле кожнага віду мастацтва. Ёсць праблема і з матэрыяламі, абсталяваннем. Многое з таго, што неабходна для стварэння лялькі, у нашай краіне не выпускаецца, або з набыццём таго ці іншага матэрыялу ўзнікаюць цяжкасці. Тады патрэбны ўжо зусім іншыя грошы, афармленне вялікай колькасці папер. Гэта займае час, што, безумоўна, замаруджвае творчы працэс.

— Як вы лічыце, дзе больш цікавыя ляльчым тэатрам: у Беларусі ці за мяжой? І хто часцей за ўсё прыходзіць на спектаклі?

— Ведаецца, кожны чалавек ставіцца да ляльчнага тэатра па-свойму. За мяжой спектаклі для маленькіх, — такія, як, напрыклад, наша свежая прэм'ера "Марынка-Крапіўніца" паводле Артура Вольскага і Петруся Макаля, дзе дабро заўжды перамагае зло, дзе адлюстроўваецца кемліваць, смеласць герайні, — цэняць за магчымасць разнастайна адукацыйны працэс, развіццё ў дзетак добры мастацкі густ. Гэта асобная публіка. Калі казаць пра пастаноўкі для дарослых, то на іх у першую чаргу прыходзіць моладзь, таму што ляльчны тэатр, у адрозненне ад драматычнага, які наведваюць людзі са свабоды, заможныя, з'яўляецца матаром новага ў тэатральным мастацтве: тут магчымыя шматлікія эксперыменты, сумесі жанраў, стыляў. У нас, у Беларусі, усё па-іншаму. Тэатр для маленькіх — гэта часцей за ўсё тэатр для бацькоў з дзеткамі. Што датычыць школ, дзіцячых садкоў, то беларуская адукацыйная сістэма не прадугледжвае праграму эстэтычнага развіцця дзяцей і таму колькасць маленькіх наведвальнікаў у нас значна меншая. Асноўная публіка спектакляў для дарослых — такія вось аматары, якія гэтым цікавяцца, якія адкрытыя для тэатральных эксперыментаў. Не магу сказаць, што нас наведвае толькі моладзь або пажылыя людзі, бізнэсоўцы або настаўнікі. У наш тэатр прыходзіць розныя людзі і ў першую чаргу тыя, хто бачыць за словамі "ляльчны тэатр" нешта большае, чым проста гульні ў лялькі на сцэне.

Надзея ПЯКАРСКАЯ

На здымку: галоўны рэжысёр Беларускага дзяржаўнага тэатра лялек Аляксей Ляляўскі.

Фота аўтара

На глыбоцкай зямлі, дзе нарадзіліся Вацлаў Ластоўскі, Язэп Драздовіч, Ігнат Буйніцкі, прайшоў VI Міжнародны каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлепраграм "Magnificat", заснавальнікамі якога з'яўляюцца Канферэнцыя Каталіцкіх Епіскапаў у Беларусі, Каталіцкая асацыяцыя для камунікацый "Signis-Беларусь" і яе старшыня Юрый Гарулёў, Віцебская дыяцэзія, рэдакцыя культурна-рэлігійнага часопіса "Дыялог", прыватнае ўнітарнае прадпрыемства "Стопкадр". У межах конкурснай праграмы фестывальным журы было прагледжана 48 мастацкіх, дакументальных і анімацыйных стужак з 15 краін-удзельніц творага саборніцтва. Але рэкордная для гэтага фестывалю колькасць краін-удзельніц — не адзіная асаблівасць сёлетняга форуму.

## 3 фестывалю «Magnificat-2010»

# Кіно як пропаведзь



"Magnificat-2010" адметны тым, што яго адкрыццё і першы конкурсны дзень упершыню прайшлі ў Мінску, у касцёле Святых Сымона і Алены. Падчас адкрыцця неаднаразова адзначалася, што гэта добры і вельмі перспектыўны крок, які можа стаць традыцыяй. У Мінску на першы конкурсны прагляд сабралася шмат зацікаўленых людзей рознага ўзросту, як студэнтаў, так і асоб сталага веку. Член журы, актёр і рэжысёр Беларускага радыё Алег Вінярскі, які да таго ж ужо на працягу чатырох фестывальных гадоў агучвае ўсе фільмы замежнай праграмы, заўважае: "Было прыемна бачыць калейдаскоп твараў, людзей, якія сабраліся менавіта ў Мінску. Што да адметнасцей, то гэта самы прафесійны фестываль за многія гады. Не толькі па колькасці стужак, але і па ўзроўні майстэрства фільмаў. Раней мы адзначалі некалькі кінематаграфічных школ: Польшча, Італія, Швейцарыя, Канада. А сёння ў гэтую геаграфію ўключаем не толькі айчыныя фільмы, якія таксама славяцца ва ўсім свеце, але і стужкі, што становяцца на ўзровень з італьянскімі і польскімі, — украінскія, расійскія ды фільмы з тых краін, якія ў фестывалі сёлета ўдзельнічалі ўпершыню: краіны Балтыі, Індыя, Харватыя, Грузія. Нас вельмі ўразіў фільм з Грузіі, які стаў нават адным з асноўных прэтэндэнтаў на галоўны прыз".

Штогод у фестывалі "Magnificat" бяруць удзел каля 50 фільмаў з розных краін свету, і кожная стужка — асобны свет, створаны сваім майстрам. "Калі мы звернемся да гэтага багацця, — разважае Алег Вінярскі, — і будзем паказваць фрагменты фільмаў, якія маглі б стаць увасабленнем хрысціянскага кіно, тады і ў людзей будзе большага прага запуюніць бэлья плямы сучаснай гісторыі".

У конкурснай праграме прадстаўлены стужкі, якія распавядаюць пра жыццё звычайных людзей, вясковых, гарадскіх жыхароў, часам сацыяльна неўладкаваных. Што ж робіць гэтыя фільмы прыкладамі менавіта хрысціянскага кіно? "Першы паказчык, — на думку Алега Аляксандравіча, — спагада, міласэрнасць, спачуванне чалавеку, які на дадзеным адрэзку жыцця нейкім чынам абяздолены. Яшчэ адзін крытэры хрысціянскага кіно — разуменне, што так, як паказана ў фільме, нельга жыць у грамадстве XXI стагоддзя, і імкненне зрабіць нешта, каб і абяздоленыя людзі маглі радавацца жыццю".


Паводле традыцыі, "Magnificat" мае тры галоўныя ўзнагароды: Гран-пры, прыз за лепшы дакументальны

фільм і прыз за лепшую тэлепраграму. Члены журы, а ў іх ліку былі і прафесіяналы, якія маюць не толькі практычны, але і тэарэтычны досвед у кінамастацтве, апынуліся ў разгубленасці, каго абраць пераможцам. Асноўнымі кандыдатамі на перамогу былі італьянскі фільм "Дзённік горнага святара" (рэжысёр Стэфана Саверыёні) і грузінская стужка "Прытулак" (аўтар сцэнарыя і рэжысёр Роланд (Міха) Барашвілі). У першым фільме галоўны герой — малады святар, пасланы на службу ў горную італьянскую вёску. Ён ідзе да людзей, хоча, каб яго намаганні прынеслі аса-



луду вернікамі, якіх ён асвятчае. Служба ў гэтай вёсцы — пэўнага кшталту іспыт для маладога святара, але часам выпрабаванне становіцца сапраўднай узнагародай. "А як ён кажа ў гэтым фільме! — дзеліцца ўражаннямі А. Вінярскі. — Гэта проста ступень той праўды, на якую няздольныя многія людзі сёння, ён выказаецца не толькі наконт святарства, царквы, але і наконт месца асобы ў свеце".

Карціна "Прытулак" — пра жыццё людзей у доме састарэлых. У ёй закрэаецца тэма адзіноцтва старога чалавека, сустрэчы з апошняй мяжой быцця. "Мы заўсёды баімся пра гэту тэму сказаць адкрыта, — разважае Алег Аляксандравіч, — але грузінскія кінематаграфісты не пабаяліся выказацца. У гэтым фільме вельмі цікавы тэмпарытм. У ім так далікатна расказана пра старых, так адухоўлена, што паводзіны гэтых людзей успрымаюцца годна і прасветлена. Стужка вучыць стаўленню да рэчаіснасці, якая заўсёды імкнецца "падмяць" чалавека пад сябе. І трэба назапсіць столькі духоўнага скарбу, каб ён змог пратрымаць цябе да апошняга ўздыху. Герой фільма — не кінутыя людзі, і зараз іх турбуе іншы сэнс, са-



кральны, менавіта тое, што будзе пался жыццём".

Так, Гран-пры атрымаў "Дзённік горнага святара", а "Прытулак" быў названы лепшым дакументальным фільмам. Прыз за лепшую тэлепраграму прысуджаны расійскай тэлевізійнай праграме "Блакадная вера" (рэжысёры Марыяна Бірукова, Інакенцій Іванюк).

Вядома, беларускае кіно не заставацца па-за ўвагай журы, тым болей, што апошнім часам яно зрабіла значны крок наперад у сваім развіцці. Як значна члены журы, беларускія карціны іх вельмі ўразілі. Гэта фільмы, якія ствараюць рэжысёр Уладзімір Арлоў разам з ксяндзом-магістрам Уладзіславам Завальнюком, дакументаліст Вольга Дашук; станючы і цікавую работу паказаў Свята-Елізаветынскі манастыр у Мінску, праграма "Існасць" Беларускага тэлебачання штогод прадстаўляе цікавыя і змястоўныя праекты. У ліку моцных быў адзначаны і фільм Ірыны Волах "Лаўрышава".

Што да ўзнагарод, беларускія стужкі атрымалі спецыяльныя прызы. Напрыклад, прыз "За рэжысёрскае асэнсаванне тэмы духоўнага адраджэння чалавека" ад міжнароднага каталіцкага фестывалю "Nierokalanów" (Польшча), атрымаў аўтар сцэнарыя і рэжысёр фільма "Лямпа

не гасне" Максім Міхальцоў. Віцебскі аблывіканкам аддаў свой спецпрыз "За стварэнне прывабнага вобраза хрысціянскай Беларусі" Галіне Злабенцы і Валерыі Скарцовай за фільм "Храмавае кола Паазер'я". Вольга Дашук адзначана спецпрызам журы "За паэтычнае асэнсаванне вобраза Беларусі" — фільм "Край Белаежскі".


"Magnificat" адметны перш за ўсё тым, што яго ўдзельнікі, як члены журы, так і канкурсанты, становяцца сапраўднымі сябрамі: сапраўды дзейным з'яўляецца дэвіз форуму: "Ut unum sint" — "Каб усё было адно". Іх яднае фестываль, любоў да кіно, спагада да чалавека. А нам, гледачам, застаецца толькі чакаць "Рэха фестывалю" (адбудзецца ў Мінску гэтай восенню), падчас якога можна будзе пабачыць лепшыя фільмы конкурснай праграмы і адкрыць для сябе новыя, невядомыя старонкі дакументальнага кіно.

Марына ВЕСЯЛУХА

На здымках: сімвалічнае адкрыццё фестывалю; кінарэжысёр Уладзімір Арлоў; сустрэча замежных гасцей у Глыбокім.

# У святле новых фактаў

Академик В. М. Игнатовский: **Документы и материалы / сост. В. В. Скалабан, Н. В. Токарев; редкол.: А. А. Коваленя (пред.) [и др.] — Минск: Беларуская навука, 2010. — 277 с.**



Разуменне гісторыі немагчыма без ведання фактаў. У сваю чаргу, адна з задач гісторыка — знаходзіць новыя сведчанні і памятки, уводзіць іх у навуковы ўжытак і, такім чынам, удакладняць тое, што зроблена да яго. Архіўныя сховішчы нашай краіны, а таксама краін замежжа дагэтуль утойваюць у сабе сотні невядомых дакументаў, якія праліваюць святло на незнаёмыя старонкі беларускага грамадска-культурнага жыцця альбо паказваюць у іншым ракурсе падзеі агульнавядомыя.

Новая кніга ў акадэмічнай серыі НАН Беларусі "Людзі беларускай навукі" (заснавана ў 1997 г.) прадстаўляе постаць, якая правамерна магла б стаць № 1 у гэтай серыі — асобу Усевалада Макаравіча Ігнатоўскага, арганізатара і першага прэзідэнта Беларускай акадэміі навук, вядомага гісторыка, грамадскага і партыйнага дзеяча 1910 — 1920-х гадоў. Можна нават і не згадваць, наколькі шчыльна звязаны быў У. Ігнатоўскі з пытаннямі беларускай літаратуры і культуры 1920-х гадоў — практычна ўсе тагачасныя творцы былі добра знаёмыя з наркамам і акадэмікам, атрымлівалі ад яго пастаянную дапамогу і падтрымку ў вырашэнні складаных пытанняў.

Наогул існуе некалькі падыходаў да напісання навуковай біяграфіі. Складальнікі кнігі — вядомыя архівісты В. Скалабан і М. Токараў — пайшлі па даволі нестандартным шляху, стварыўшы не біяграфічны нарыс пра У. Ігнатоўскага (які, дарэчы, ужо даўно пабачыў свет), але анталогію дакументаў самога вучонага і прысвечаных яму, упарадкаваных згодна з храналогіяй і асноўнай тэматыкай.

Адкрываюць зборнік матэрыялы пра бацькоў вучонага, паперы з Юр'еўскага ўніверсітэта (цяпер — Тартускага), дзе навучаўся будучы наркам, а таксама аўтабіяграфіі і анкетныя дадзеныя У. Ігнатоўскага. За гэтым, уступным раздзелам далей часткі размяркоўваюцца па месцах працы У. Ігнатоўскага: гэта дакументы пра перыяд выкладання і дырэктарства ў Мінскім настаўніцкім інстытуце, тут жа — невялікі раздзел пра Беларускаму камуністычную арганізацыю

(напачатку — аўтаномную, без кіравання з Масквы). Вялікую цікавасць уяўляюць раздзелы пра выкладанне ў БДУ, кіраванне Інбелкультам (у тым ліку працу на вядомай Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе правапісу ў 1926 г.), а пасля і Беларускай акадэміі навук. Трэба сказаць, што гэтыя раздзелы займаюць асноўны аб'ём факталагічнай асновы зборніка; яно і зразумела — увага на дзейнасці ў Акадэміі навук дыктуецца і самім характарам серыі, якая курыруецца асноўнай нацыянальнай навуковай установай. Прымыкаюць да матэрыялаў аб працоўных буднях Ігнатоўскага сумныя старонкі раздзелаў "Трагічны фінал" і "Палітычная рэабілітацыя". Завяршаюць кнігу ўспаміны Х. Імшэніка і І. Рыдзеўскага пра У. Ігнатоўскага. У дадатку змешчаны спіс публікацый самога У. Ігнатоўскага, а таксама спіс друкаваных крыніц пра яго жыццё і дзейнасць.

Думаецца, што падобная анталогія навуковых дакументаў выглядае нават больш прывабнай і захапляльнай, чым уласна класічная біяграфія. Па-першае, тут па вызначэнні не можа быць парушана гістарычная праўда, бо складальнікі падаюць выключна дакументальныя сведчанні — самыя надзейныя з магчымых. Па-другое, праз простую мову У. Ігнатоўскага, а таксама іншых "персанажаў" ягонай жыццёвай драмы выступаюць незамутнёна і ярка ўмовы бытавання дзеячаў палітыкі і культуры, характар беларускай сітуацыі 1920-х гадоў. Мова анкет і службовых дакументаў, пратаколаў пасяджэнняў (ды нават і проста газетных паведамленняў!) тады яшчэ знаходзілася далёка ад звычайнай "засушанасці", мела выразнае суб'ектыўнае адценне, і таму выдатна падыходзіць для ілюстрацыі тагачаснасці. Карціна магла б стаць скажонай пры няпоўным выкарыстанні дакументаў, але на гэты раз усё падрыхтавана на самым высокім узроўні. Адрозна трэба сказаць, што ў кнізе сабраныя матэрыялы з архіваў Мінска, Масквы, Санкт-Пецярбурга, Тарту, вялікая частка — друкуецца ўпершыню. Дакументы прыводзяцца ў поўнай адпаведнасці з арыгіналам, уключаюцца, напрыклад, характар напісанняў, прыводзяцца ўстаўкі і выкрэсліванні, нават наяўнасць ці адсутнасць подпісаў, іх характар, спосаб напісання, колер атрантанту адзначаецца асобна. Уся дакументацыя дайна адкаменціравана, напрыканцы кнігі прыводзіцца анатаваны паказальнік імёнаў і скарачэнняў, што проста неабходна пры даведачнай працы.

Асабліваць праўды дакумента — у спляценні нюансаў, праз якое і адкрываецца новае выданне. Каб вылучыць рэальнасць гісторыі, трэба валодаць кантэкстам. Менавіта авалоданню гэтай гісторыі паўсядзённасці (якую прапагандавалі яшчэ Марк Блок і школа "Аналаў") спрыяе кніга пра Усевалада Ігнатоўскага.

Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ

## Філолагі на паліцу



Каб жыло наша Слова: 36. навук. артк. да 90-годдзя з дня нарадж. Фёдара Янкоўскага / рэдкал.: М. І. Новік [і інш.]; пад агул. рэд. М. І. Новік. — Брэст: Альтэрнатыва, 2009. — 316 с.

Асоба і творчасць Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага не маюць патрэбы ў прадстаўленні чытачу — сёння, на жаль, толькі чытачу, больш ці менш абазнанаму ў беларускай філологіі. Аўтарытэтыны вучоны-беларусіст, настаўнік, пісьменнік, ва ўяўленні не аднаго пакалення айчынных філолагаў ён застаецца сапраўдным "Пачынальнікам і Прадаўжальнікам", стваральнікам і... Ваяром. Гэта чалавек, з імем якога звязана станаўленне і развіццё ў беларусістыцы такіх кірункаў даследаванняў, як фразеалогія, фразеаграфія, культура маўлення, стварэнне і сёння запатрабаваных дапаможнікаў па гістарычнай граматыцы, дыялекталогіі, сучаснай беларускай мове.

Падрыхтаванае ў Брэсцім дзяржаўным універсітэце імя А. С. Пушкіна выданне, якое аб'яднала працы не толькі навукоўцаў, што прайшлі "школу Янкоўскага", але і даследчыкаў з усёй Беларусі, якія займаюцца вывучэннем шырокага спектра філалагічных праблем, каштоўнае не толькі як даніна павагі Настаўніку, нястомнаму "шукальніку красы і праўды". Размеркаваныя

па сямі раздзелах артыкулы дасягаюць класіцы панарамнае і разам з тым дэталізаванае ўяўленне пра навуковую і літаратурна-мастацкую спадчыну Ф. Янкоўскага, асвятляюць розныя аспекты моўных даследаванняў у галіне гісторыі мовы, дыялекталогіі, лексікалогіі, лексікаграфіі, граматыкі, фразеалогіі, паэтыкі мастацкага тэксту, прапагануюць асэнсаванне беларускага лінгвакультурнага феномена і г.д. Зборнік насамрэч уражвае шырэйшай, разнастайнасцю, арыгінальнасцю філалагічных росшукаў — і колькасцю "маленькіх" (па друкаванай плошчы) адкрыццяў. Хочацца спадзявацца, што нягледзячы на яго больш чым спішы наклад, нават чалавеку, мінімальна далучанаму да мастацтва беларускай філологіі, ён дапаможа здзейсніць свае адкрыцці ў сусвеце Слова (перадусім — беларускага).



Сучасная моўная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: праблемы, перспектывы: Матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (да 80-годдзя праф. В. У. Протчанкі), Мінск, 9 крас. 2010 г. — Мінск: РІВШ, 2010. — 206 с.

Сёлета споўнілася б 80 гадоў вядомаму навукоўцу, метадысту, педагогу, доктару педагогічных навук, прафесару Васілю Ульянавічу Протчанку. Калегі В.У. Протчанкі, яго вучні, а таксама

настаўнікі-славеснікі, метадысты, выкладчыкі вышэйшых навучальных устаноў з Мінска, Брэста, Віцебска, Гомеля, Гродна, Мазыра яшчэ ўвесну сабраліся ў навукова-метадычнай установе "Нацыянальнаы інстытут адукацыі" на канферэнцыі, прысвечанай гэтай даце. Зацікаўленае абмеркаванне навуковай і педагогічнай спадчыны прафесара В. У. Протчанкі, пытанняў рэалізацыі яго метадычных ідэй у працэсе навучання беларускай мове і літаратуры арганічна спалучаліся з дыскусіяй па актуальных праблемах моўнай і літаратурнай адукацыі, узаемадзеяння мовы, літаратуры і культуры, выхавання вучняў праз эстэтыку роднага слова і г.д.

Паказальна, што і падчас канферэнцыі, і ў самім зборніку, складзеным на аснове дакладаў яе ўдзельнікаў, які пабачыў свет напрыканцы жніўня, спадчына В.У. Протчанкі асэнсавалася як прыналежная не да мінулага, але да цяперашняга і нават да будучага часу. У тэкстах выдання *Успамінаецца* (даклады "На ніве беларускай лінгваметодыкі" Г. М. Валочкі, "Брагіншчына — радзіма выдатнай асобы, вучонага-педагога В. У. Протчанкі" В. В. Шура, "З бацькоўскім клопатам" С. М. Якубы і інш.) надзвычай натуральна лучыцца з роздумамі пра перспектыву ("Протчанкаўская канцэпцыя моўнай адукацыі" У. Ц. Піскуна, А. К. Малюка, "Практыка развіцця крэатыўнасці вучняў у сістэме літаратурнага навучання" В. У. Праскаловіч, "Дай, мова беларуская, руку": моватворчы аспект барадуінскай паэзіі" А. Э. Сабудзь ды інш.).

Адрасаваны настаўнікам-славеснікам, выкладчыкам ВНУ, студэнтам і магістрантам філалагічных факультэтаў, аспірантам філалагічных і педагогічных спецыяльнасцей, зборнік "здзейсніўся" не толькі ў якасці даніны павагі — чалавечай і прафесійнай — В. У. Протчанку, але і як адмысловы "пуцэвадзіцель" па праблемах сучаснай моўнай і літаратурнай адукацыі.

І.Ш.

## Форумы

\*\*\*

**Міжнародныя навуковыя чытанні "Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры"** ўжо не адзін год збіраюць у восеньскім Гомелі даследчыкаў літаратуры не толькі з усёй Беларусі, але і з іншых краін. Сёлета яны прысвечаны памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка Івана Навуменкі (85-годдзю з дня яго нараджэння) і будуць праводзіцца 7-8 кастрычніка.

Арганізатары чытанняў — Гомельскі абласны савет дэпутатаў, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны (перадусім, кафедра беларускай літаратуры), Гомельская спецыялізаваная славянская бібліятэка, — здолелі ператварыць іх у сапраўднае свята філологіі, дзе падчас заўсёды плённага, вынікавага абмеркавання пытанняў гісторыі і тэорыі літаратуры ды фальклору наладжваюцца новыя кантакты, запачаткоўваюцца навуковыя і творчыя праекты.

У гэтым годзе праграма навуковых чытанняў прадугледжвае абмеркаванне найбольш актуальных праблем жыццёвага і творчага шляху І. Навуменкі (плануецца праца тэматычных секцый "Спадчына Івана Навуменкі і сучасны літаратурны працэс", "Вайна ў прозе І. Навуменкі і ў славянскіх літаратурах"), а таксама шырокага спектра пытанняў, звязаных з перспектывамі літаратуры класічнага тыпу ў эпоху глабалізацыі, рэгіянальнымі асаблівасцямі развіцця мастацтва слова ў славянскіх літаратурах і г.д.

Дзякуючы арганізатарам удзельнікі сёлетніх чытанняў змогуць не толькі наведваць Гомельскі дворцова-паркавы ансамбль, праплыць на цэлаходзе

па рацэ Сож, але і пазнаёміцца падчас краязнаўчай экскурсіі ў Мазыр з мясцінамі, якія ўвасоблены ў творах Івана Навуменкі.

\*\*\*

**28 — 29 кастрычніка на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адбудзецца міжнародная навуковая канферэнцыя "Мова — Літаратура — Культура"**, якую сёлета кафедра сучаснай беларускай мовы будзе праводзіць ужо шосты раз і ў якой традыцыйна бяруць удзел мовазнаўцы, даследчыкі літаратуры і культуры, спецыялісты ў галіне метадыкі выкладання філалагічных дысцыплін з розных рэгіёнаў нашай рэспублікі, краін блізкага і далёкага замежжа.

Як вынікае з назвы канферэнцыі, праблематыка яе, з аднаго боку, дае магчымасць абмяркоўваць максімальна шырокі спектр пытанняў, надзённых для розных адгалінаванняў філологіі, з другога, скіроўвае ўдзельнікаў форуму да асэнсавання канкрэтных навуковых праблем у агульнакультурным кантэксце, да пошуку шляхоў іх сістэмнага вырашэння.

Гэтым разам прапанаванае арганізатарамі праблемнае поле аб'ядноўвае мовазнаўчыя даследаванні ("Беларуская мова: нормы, дынаміка, ужыванне", "Нацыянальныя мовы ў іх спецыфіцы і ўзаемадзеянні", "Мова і сродкі масавай інфармацыі"), літаратурназнаўчыя ("Нацыянальная мастацкая літаратура ў кантэксце культуры"), фалькларыстычныя і культуралагічныя ("Міф — фальклор — культура"), а таксама прадугледжвае абмеркаванне актуальных праблем метадыкі выкладання філалагічных дысцыплін.

Па выніках канферэнцыі плануецца выданне зборніка яе матэрыялаў, які, мяркуючы па заўсёднай прадстаўнічасці гэтага навуковага форуму, абяцае стаць важным унёскам у развіццё айчынай філологіі.

І.Ш.

\*\*\*

**Савет маладых вучоных НАН Беларусі і Маладзёжны савет горада Мінска пры Мінгарвыканкаме напярэдадні Маладзёжнага інавацыйнага форуму Беларусі арганізуюць I рэспубліканскую маладзёжную навукова-практычную канферэнцыю з міжнародным удзелам "Навуковыя памкненні — 2010" (1 — 3 лістапада 2010 г.).**

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца студэнты, выпускнікі ВНУ, магістранты, аспіранты і маладыя вучоныя ва ўзросце да 35 гадоў. У межах форуму плануецца правядзенне шэрага сатэлітных канферэнцый, "крутых сталяў", семінараў, дыскусій па праблемах сучаснай навукі (больш інфармацыі — на сайце [www.scienceintention.info](http://www.scienceintention.info)). Па выніках канферэнцыі будзе выдадзены зборнік навуковых дакладаў. Тым, хто не паспявае падаць заяўку да 30 верасня просьба звязвацца з каардынатарам канферэнцыі Уладзімірам Уладзіміравічам Казбанавым праз электронную пошту ([Vladimir.by@mail.ru](mailto:Vladimir.by@mail.ru)) ці па тэлефоне +375 29 401-39-45 да 10 кастрычніка.

Гуманітарны, у тым ліку і філалагічны кірунак канферэнцыі курыруе Аляксей Радзівонавіч Чарняўскі ([hum@stremlenie.com](mailto:hum@stremlenie.com), +375 29 774-74-21).

Ц.Ч.



**Пётр Кузюковіч — нарадзіўся ў 1924 годзе ў вёсцы Папязынь Маладзечанскага раёна — беларускі вучоны ў галіне хірургіі, доктар медыцынскіх навук. Працяглы час ён меў цёплыя таварыскія адносіны з Максімам Танкам. Успаміны Пятра Маркавіча ўвайшлі ў зборнік успамінаў пра народнага**

**паэта Беларусі, які склаў літаратуразнаўца Уладзімір Казбярук. Зборнік гэты, дарэчы, яшчэ свет не пабачыў. Няма сумнення, што хтосьці з выдаўцоў рукапісам зборніка зацікавіцца, паколькі творчасць і асоба сьлыннага паэта ХХ стагоддзя прыцягальныя для шмат каго і сёння.**

“нацэмаўшчынаю”. Яго размова ў ЦК на гэтую тэму нічога не дала. Яму казалі, што ў рэспубліцы ёсць больш важныя справы, чым нацыянальнае пытаньне.

Максім Танк пражыў доўгае жыццё. Многа падзей, многа змен адбылося за гэты час. Здаецца, у пачатку 1963 года я аперываваў аднаго палкоўніка КДБ. Разгаварыліся пра нядаўні Танкаў юбілей. І раптам ён згадвае, што ўжо ў пасляваенныя гады былі падрыхтаваны матэрыялы на арышт Міхаса Лынькова, Аркадзя Куляшова, Максіма Танка. Калі я пасля сказаў пра гэта на рыбалцы Лынькову, ён адказаў: “Я гэта ведаў”.

На сямейных і сяброўскіх урачыстасцях паэт многа жартаваў, усіх весяліў, на пытанні адказваў дасціпна. Быў чалавекам шырокай эрудыцыі, глыбокіх ведаў, хоць і не меў вышэйшай адукацыі. Дома ў паэта была не надта каб вялікая, але цікавая, поўная рэдкіх кніг бібліятэка. Многія кніжкі, якія ён купляў і якія яму дарылі, аддаваў у школьныя бібліятэкі, асабліва ў школы сваёй Мядзельшчыны. Яўген Іванавіч лічыў, што паэту варта мець не больш за 20 — 30 кніг, але такіх, якія трэба чытаць штодзённа.

Пасля вайны Максім Танк жыў у невялікай двухпакаёвай кватэры, а сямейка была дай Бог — 8, а то і 9 чалавек. Нярэдка ў гэтай кватэры знаходзілі прытулак аднавяскоўцы паэта і сваякі яго жонкі, якія прыязджалі ў Мінск па розных справах. У гэтым мурашніку Танк браў на рукі сваіх дваінятак, хадзіў па пакоі, прыдумваў ім казкі, складаў вершы.

У кастрычніку 1994 года мядзельскія землякі запрасілі Танка на сустрэчу. З групай сяброў, сярод якіх быў і я, як доктар, па дарозе ў Мядзел заехалі ў Пількаўшчыну, дзе паэт спаткаўся з братам Федзем і яго сям’ёй пабываў у “старой” хаце, дзе прайшлі яго дзяцінства і юнацтва, наведаў магілы сваіх бацькоў на мясцовым магільніку. Тут ён доўга стаяў у жалобным маўчанні і, прадчуваючы нядабрае, сказаў: “Да скорай сустрэчы...”

Яўген Іванавіч і ягоная жонка Любоў Андрэўна нарадзіліся ў адзін год і ў адным годзе памерлі. Пражылі сумесна 56 шчаслівых гадоў. Паэт перажыў сваю жонку крыху больш як на чатыры месяцы. Пахавалі іх у адной труне на радзіме паэта побач з яго бацькамі (урну з прахам жонкі Яўген Іванавіч захоўваў дома да сваёй смяротнай гадзіны). На могілках, дзе пахаваны народны паэт і яго жонка, пастаўлены помнік з двух крыжоваў, абвітых у падножжы лаўровым вянкам.

Пётр КУЗЮКОВІЧ

# Добры чалавек

Пазнаёміла і бліжэй звяла мяне з Максімам Танкам Вільня. Там у гімназіі хорам кіраваў Рыгор Шырма. Ён усяляк стараўся далучыць Яўгена Іванавіча да музыкі, запрашаў яго на рэпетыцыі, спеўкі.

Безумоўна, Максім Танк быў лідэрам маладой заходнебеларускай літаратуры. І нічога дзіўнага, што польскія ўлады і Саюз польскіх пісьменнікаў імкнуліся перацягнуць яго на свой бок. За адмову ад беларускасці яму абяцалі друкаванне ў прэстыжных польскіх часопісах. Адначасова рабіўся ўціск: канфіскоўвалі яго зборнікі і вершы, надрукаваныя рознымі выдавецтвамі, перашкаджалі ўладкавацца на працу ў Вільні, у яго нават з’явіліся штатныя абвінавачванні, якія заўсёды былі на варце і сачылі ледзь не за кожным яго публічным крокам. Дзівакі, яны не ведалі, з кім маюць справу: “Я адчуваў, — успамінаў паэт, — што спакойна мне жыць і працаваць польскія ўлады не дадуць. Ратуючыся ад ганенняў паліцыі, у 1932 годзе са згоды ЦК КПЗБ перайшоў польска-савецкую граніцу і апынуўся ў Мінску, дзе прасядзеў у турме, пакуль не разабраліся, хто я. Мінскія ўлады (ДПУ) вырашылі вярнуць мяне назад у Заходнюю Беларусь, дзе была патрэба кансалідацыі ўсіх прагрэсіўных антыфашысцкіх сіл”. У далейшым ён неаднаразова казаў, што гэта якраз і выратвала яму жыццё. І ён не памыляўся. У час сталінскага тэрору заходнебеларуская інтэлігенцыя, якая апынулася на тэрыторыі Усходняй Беларусі, амаль уся была знішчана.

Максім Танк быў перакананым прыхільнікам савецкай ідэі і працягваў выключную непахіснасць, асабліва там, дзе гэта датычылася палітычнай пільнасці. Партыйнае кіраўніцтва добра ведала гэта і вельмі цаніла. Думаю, не памылюся, калі скажу, што яго палітычная, грамадская дзейнасць кіраўніцтвам рэспублікі цанілася нават больш, чым літаратурная. На адным з юбілеяў Танка мне давялося сядзець побач з А.Т.Кузьмінным, сакратаром ЦК партыі, які ў сваім віншаванні хваліў паэзію Танка і назваў яго вялікім паэтам. “Дык разгрузіце яго, вызваліце ад лішніх службовых і грамадскіх абавязкаў — няхай больш піша”, — далікатна сказаў я, так як гавораць высокаму начальству. Ён памаўчаў і хмура прамовіў: “Нам патрэбен Танк такі, які ён ёсць”.

У 1954 годзе я быў у Мінску на курсах удасканалення ўрачоў, і Яўген Іванавіч папрасіў мяне пажыць на кватэры падчас яго адпачынку. Аднаго разу на яго імя прыйшла бандэроль з аповесцю А.Карпюка “Данута” з удзячным надпісам Танку за саздзейнічанне ў яе выданні. І Яўген Іванавіч патлумачыў. Як вядома, нацыянальна-вызваленчым рухам у Заходняй Беларусі кірвала КПЗБ, якую Сталін у 1938 годзе разагнаў. Зразумела, што на асвятленне дзейнасці КПЗБ было накладзена табу. Адрэзу пасля смерці дыктатара ідэянапалітычная сітуацыя ў краіне была вельмі складаная. Пачалася барацьба паміж дэмакратычнымі тэндэнцыямі і талітарызмам у грамадскім жыцці, і да хрушчоўскай “адлігі” ніхто пэўна не ведаў, як ацэньваць дзейнасць КПЗБ. У гэтай сітуацыі Галоўліт доўга не даваў дазволу на выданне аповесці. Тады таварышы з аддзела культуры ЦК звярнуліся да Танка як удзельніка рэвалюцыйнага руху Заходняй Беларусі. Танк не пабаяўся ўзяць на сябе адказнасць і настойліва рэкамендаваў аповесць да выдання.

Нешта падобнае здарылася з гістарычным раманам Уладзіміра Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”. Кніга пакутліва праходзіла праз цензарскае сіта і начальніцкую пільнасць. Валакіта закончылася тым, што раман друкаваўся пад асабістым патранатам Максіма Танка.

У 1968 годзе Яўгену Іванавічу давялося займацца вельмі забытанай справай Ларысы Геніюш — таленавітай беларускай паэтыкі. У 1956 годзе паэтэсу вызвалілі, яна вярнулася на радзіму і жыла ў Зэльве. Аднак савецкага грамадзянства не прыняла, што прымяло да канфліктнай сітуацыі з мясцовымі ўладамі, якія стваралі вакол яе атмасферу насцярожанасці, падазронасці. Справа так забыталася, што паэтэса падумвала аб самагубстве. Былі размовы ў ЦК КПБ. Паэт ездзіў у Зэльву, перагаварыў з мясцовымі кіраўнікамі, патлумачыў, да каго яны маюць дачыненне. Саюз



пісьменнікаў са згоды дырэктывіных органаў пачаў друкаваць вершы Л. Геніюш, і трагедыя была прадухілена.

Максім Танк разам з Рыгорам Шырмам неаднаразова хадайнічалі аб дазvole вярнуцца з Прагі на Беларусь выдатнаму спеваку-беларусу М. Забэйду-Суміцкаму. Дазвол на яго вяртанне не быў атрыманы, але клопаты не прапалі дарэмна. З цягам часу добрае імя спевака было адноўлена, у Беларусі з’явіліся кружэлкі з яго песнямі, у часопісах пачалі друкаваць артыкулы пра жыццё і творчасць гэтага выдатнага артыста. Танк прысвяціў яму верш “Куды б цябе лёс ні закінуў...”, і сцяна маўчання вакол імя спевака была прабіта.

Я таксама ўдзячны Яўгену Іванавічу за яго ўдзел у маім лёсе. У 1949 годзе я скончыў Мінскі медыцынскі інстытут. З 450 выпускнікоў 125 былі пад акупацыйнай, і таму нам не выдалі дыпламаў, а толькі даведкі (мне не прысвоілі звання старшага лейтэнанта медслужбы, не далі дып-

лома выдатніка). І пасля я ўвесь час адчуваў сябе так, нібыта быў пад наглядом.

І вось неяк увесну 1953 года ў Слонім, дзе я тады працаваў у райбальніцы, прыехала група пісьменнікаў — Янка Брыль, Максім Танк, Іван Шамякін. На сустрэчы паэт, убачыўшы мяне, абняў, пацалаваў — у прысутнасці раённага начальства. Я не быў падпольшчыкам. А паэт увесь час у размове паказваў, нібыта мы сябры па камуністычным змаганні.

Пасля гэтага адносіны да мяне раённага кіраўніцтва сталі зусім іншымі. Калі справы датычыліся славутых беларусаў, імёны якіх пэўны час былі выкраслены з гісторыі і нацыянальнай культуры альбо калі патрэба была ў беларускай ідэі, Танка пакідалі і асцярожнасць, і палітычная пільнасць. Як вядома, у часы хрушчоўскай “адлігі” рэспублікам навязалі так званы выбар мовы навучання з волі бацькоў. Паэт быў бязмежна гэтым абураны і прыгнечаны, ба-раўся звароту палітыкі змагання з

Сяргей БЕЛАЯР

# Споведзь астранаўта Фантастычнае апавяданне

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 9)

Мы кідаем выклік пустэчы першаснага Хаосу, забываючыся аб пустэчы свайго ўласнага “Я”. Рамантыкі няма і ніколі не было. Ёсць толькі суровая рэчаіснасць, жорсткая проза быцця. І, перш чым думаць пра зоркі, чалавечтву трэба падумаць аб сабе самім. Мы знаходзім далёкія ад Прыроды, каб лезці туды, дзе нас пакуль не чакаюць. Было б залішне саманадзейна сцвярджаць, што браты па розуму прымуць нас з шырокімі абдымкамі. Хутчэй наадварот. Яны кінуцца ад нас, як ад пракажонных, убачыўшы гнілую сутнасць чалавечтвы. Мы звыш меры вартыя жалю да таго, каб паўстаць перад тварам невядомага. Спачатку трэба навесці парадак ва ўласным доме, а потым ужо прасіцца ў госці. Будзь добры, падай мне вады...

Руслан падняўся з табурэта і працягнуў дзеду кубак, які стаяў на тумбачцы.

— Дзякуй, — сказаў стары, прыняўшы кубак. Затым стаў піць, прагна, нібы баючыся не паспеець. Кадзь хадзіў уверх-уніз, кропілі сіджалі па падбароддзі, але дзед не заўважаў іх.

Гаўрылюк цягнуў чарку, калі стары загаворыў зноў. Нарэшце дзед працягнуў:

— Свет вакол нас жорсткі і несправядлівы. Але, з другога боку, было б найўна чаканьне ад Сусвету справядлівасці, бо яна — усяго толькі катэгорыя чалавечай маралі. Космас па той бок Дабра і Зла ў іх чалавечым разуменні. Ніхто і ніколі не пашкадуе нас, не працягне руку дапамогі да тых часоў, пакуль мы самі не дапаможам сабе. Мы пабудавалі свет, дзе няма месца любові да блізкага, і было б неразумна спадзявацца на тое, што космас адкажа нам узаемнасцю. Толькі той, хто бачыць у іншым чалавеку роўнага сабе, варты далучыцца да таямніц светабудовы, зачэрпнуць чароўнай вады з крыніцы Міміра. Мы можам паспрабаваць зламаць сцяну, але ніколі не дасягнем Ісціны. Таямніцы Сусвету адкрываюцца толькі тым, хто гатовы прыняць іх. Хіба гэта не справядліва?

Руслан прамаўчаў.

— У нейкай ступені сцяна выратвала нас ад пагібелі. Бо паводзіны неразумнага чалавечтвы, якое дарвалася да сакрэтаў Сусвету, прадказаньне немагчыма. Але, павер

мне, нічога добрага з гэтага не выйшла б. У нашых характарах ёсць нейкая пустая веліч, наплявацельства ў дачыненні да іншых. Мы лічым сябе багамі, а на самай справе чалавек — нішто, бездапаможная істота, якая за тысячы гадоў свайго развіцця так і не навучылася думаць. Так, мы дасягнулі пэўных вяршынь, але гэтага яўна недастаткова для далучэння да патаемнага. І сцяна лепшы таму доказ. Мы пакуль не гатовы прыняць светабудову такой, якая яна ёсць. Занадта цяжка можа апынуцца ноша.

— Так што, скарыцца? Апусціць рукі?

— Ні ў якім разе. Трэба жыць, вучыцца, удасканалывацца. І Космас прыме нас, прызнае роўнымі. Але да гэтага яшчэ вельмі далёка... Мы зрабілі вялікую памылку, раней часу пасукаўшы ў браму невядомага. Варта было б яшчэ крыху пачакаць, стаць дарослым і рэшце рэшт. Нельга ж увесь час заставацца дзецьмі. І тыя, хто пабудоваў сцяну, далі нам добры ўрок. Няма чаго сунуцца туды, дзе цябе не чакаюць...

Стары зрабіў яшчэ некалькі глыткоў.

— Дык у чым таямніца, дзед? Ты ж не проста так паклікаў мяне, каб паразважаць

аб сапсаваным і недадзікім чалавечтве?

Былы астранаўт усміхнуўся.

— Вядома, не. Уся таямніца ў тым, што ад нас хаваюць праўду, а палёт “Фрэі”, дакладней, яго вынікі, як і ўсе ранейшыя касмічныя падарожжы, з’яўляюцца самымі грандыёзнымі падманам з усіх, якія калі-небудзь сустракаў чалавек. Мы не ведаем нічога нават пра ўласную галактыку. Але ніхто і ніколі не прызнаецца ў тым, што грошы падаткапальцельшчыкаў, прычым немальны, сышлі марна, а ў космасе няма нічога, што ўявлялася б з сучасным узроўнем развіцця чалавечай цывілізацыі. Мы не ведаем нават мільённай долі працэнта таямніц светабудовы. Па-дурному б’емся галавой аб сценку, не можам пераадолець штурчаны бар’ер, створаны Прыродай, Богам... А людзям патрэбны вынікі. Трэба пацешыць сваё самалюбства, даказаць самім сабе, што мы нечага варты. Заўсёды цяжка прызнаваць сваю непэўнаўвартасць. Таму ў вярхах вырашылі, што сказаць палову праўды будзе лепш для ўсіх. І вось з’явілася афера “Фрэі”...

— Дык што, вось гэта ўсё блэф? — здзіўлена спытаў Руслан, паказваючы рукой на павешаныя на сценах фатаграфіі, ганаровыя граматы, медалі і кубкі, якімі быў узнагароджаны дзед.

— На жаль, — стары апусціў галаву. — І высадка на Месяц, і палёты да планет Сонечнай сістэмы...

— І нават зорка Героя? Дзед кінуў. Ціха сказаў:

# На ўсе сто!

Адзначаючы напрыканцы жніўня 100-гадовы юбілей вядомага пісьменніка, байкапісца, колішняга галоўнага рэдактара часопіса "Вожык" Уладзіміра Корбана, на ўсе сто хочацца адзначыць і яго творчы набытак. А ён у пісьменніка немалы — байкі, сатырычныя і гумарыстычныя вершы, вершаваныя фельетоны, апавяданні і гумарэскі... Свет пабачылі зборнікі "Мы іх ведаем" (1950), "Байкі" (1953), "З вецярком" (1957), "Свінні ў рэпе" (1968), "Да цешчы на бліны" (1963) і іншыя, шматлікія кнігі для дзяцей.

Пісьменнік прайшоў нялёгка творчы шлях "Ад разца да пярца" (менавіта так вызначыў ён сваю аўтабіяграфію ў кнізе "Тяжкі дзесяць чатыры дарогі": ад токара аршанскага завода "Чырвоны Кастрычнік", дзе ён працаваў разам з бацькам, да часопіса "Вожык", якому аддаў амаль дваццаць гадоў свайго жыцця.) Наогул на ягоным жыццёвым шляху было шмат чаго памятнага: і праца токара-разметчыка на Балтыйскім суднабудаўнічым заводзе ў Ленінградзе, і служба ў арміі, і пасада старшын пабудка на Аршанскім льнокамбінаце, а яшчэ вызвалены паход у Заходнюю Беларусь, Вялікая Айчынная вайна. Стралковая рота, якой камандаваў У. Корбан, уздзельнічала ў баях пад Бранскам, Арлом, Оршай, Барысавам, ва Усходняй Прусіі.

Пасля вайны Уладзімір Іванавіч зноў стаў да станка. Ад токара вырас да дырэктара — неўзабаве ўзначаліў цвіковы завод у Лідзе. І ніхто не здагадаўся, што ў яго асобе мы хутка будзем мець таленавітага гумарыста. Пра тое нагадвалі хіба высельныя ступенні хлопца-гарыз з рабочага пасёлка Барань на клубнай сцэне мясцовага завода.

Маючы ўжо немалы жыццёвы вопыт, у 35-гадовым узросце зайшоў ён аднойчы ў рэдакцыю аршанскай газеты "Ленінскі прызыў" і паказаў рэдактару свае байкі. Той прачытаў і ўсмінуўся:

— Скажы мне чэсна, ты гэта ў Крапівы спісаў? Няўжо гэта таё?

Сумненні ўсе развеялі публікацыі ў рэспубліканскім друку. Прайшоў нейкі час, і адна з адной пачалі з'яўляцца кнігі баек, фельетонаў, вершаваных і празайчных навел. Анатоля Астрэйка згадвае, як рэдагуючы адну з кніг свайго малодшага калегі, Кандрат Крапіва ці то жартам, ці то ўсур'ез сказаў:

— Што ж, дарагі Корбан, ёсць у мяне добрая замена, табе раз і лейцы ў рукі.

Яго потым так і называлі — "другі пасля Крапівы".


Уладзімір Корбан меў сапраўды яркі дар сатырыка, які найбольш праявіўся ў жанры байкі. Галоўны байкарскі сакрэт творцы заключаўся ва ўменні стварыць па-сапраўднаму камічную сітуацыю, пры гэтым засяроджваючы чытача не на нейкіх жыццёвых дробязях, а на пэўных з'явах грамадскага жыцця.

Ён востра выкрываў у сваіх байках хваробы і негатыўныя з'явы ў грамадстве, высмейваў ці выстаўляў на пасмешышча бюракратаў, п'яніц, махляроў, паклёпнікаў і іншых "герояў" свайго часу.

Шануюць памяць пра знакамітага земляка і на яго радзіме, у Барані і Оршы. Адна з лепшых аршанскіх бібліятэк, а таксама Бараньская школа і музей пры ёй носяць яго імя. Пры актыўным удзеле вожыкаўцаў тут шырока адзначалі папярэднія юбілейныя славутыя земляка. Плануюцца правядзенне цікавых мерапрыемстваў, прысвечаных і стогадоваму юбілею У. Корбана.

З часу, калі пісаліся яго байкі, мінулі дзесяцігоддзі. Шмат што змянілася ў краіне, дзе мы жывём. А творы Уладзіміра Корбана (1910 — 1971), асабліва яго байкі, жывуць і сёння, гучаць нібы толькі што напісаныя. Такія ўжо асаблівае байкі — яна заўсёды скіравана да тых з'яў і аналогій, якія чамусьці ў жыцці паўтараюцца...

**Юлія ЗАРЭЦКАЯ,**  
галоўны рэдактар альманаха "Вожык"  
Шарж Анатоля Волкава (1970 год)



Пішу пра таго і пра тое, што сталася часцінкай майго творчага жыцця. Маю на ўвазе артыкулы, эсэ, успаміны, згадкі пра навукова-педагагічную і літаратурную спадчыну Генадзя Рымскага, заўчасна адышоўшага ў іншы свет дзесяць гадоў таму (1936 — 2000). Вучонага ў галіне кібернетыкі, аўтаматычнага кіравання, штучнага інтэлекту і інфармацыйных тэхналогій, прафесара, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, лаўрэата яе прэміі, начальніка аддзела Вышэйшага атэстацыйнага камітэта рэспублікі. І адначасова — паэта, перакладчыка, празайка, драматурга, члена пісьменніцкага саюза, аўтара кнігі і твораў розных жанраў. Пісьменніка, які мае дзве радзімы: Расію і Беларусь, але неаддзельны ад Беларусі, бо служыў ёй бездакорна ўсё свядомае жыццё (амаль пяцьдзсят пяць гадоў).

## Падзвіжнік, альбо Рымскі-Корсакаў у літаратуры

Працягваюць пасмяротна выдавацца і новыя літаратурныя творы Генадзя Рымскага, бо пры жыцці ён паспеў убачыць і падаравача любімым паэтам і сваім калегам толькі адну кнігу, выдадзеную ў Маскве (прэзентацыя яе адбылася падчас святкавання 200-годдзя А. С. Пушкіна ў вялікай зале Белдзяржфілармоніі). Цяпер іх налічваецца амаль дзесяць.

Сапраўдным падарункам для знаўцаў паэзіі сталі чатыры кнігі перакладаў Г. Рымскага: "Белорусская лирика XIX — XX веков" (Москва: Русский двор, 1998), "Антология белорусской лирики XIX — XX веков" (Минск: Беларускі кнігазбор, 2001), "Антология белорусской поэзии. В 2т." (Москва: Русский двор, 2001).

Колькасць прадстаўленых паэтаў з кожнай кнігай узрасла: у першай з вышэйзгаданых кніг — 59 аўтараў, ад В. Аколавай да Я. Янішчыцы, у другой — 137 ад Яна Чачота і Яна Баршчэўскага да С. Сыса, у двухтомнай анталогіі змешчаны вершы 153 аўтараў ад К. Тураўскага, Ф. Скарыны і С. Полацкага да генерацыі маладых паэтаў канца 1990-х гадоў. Усе чатыры кнігі выдадзены ў густоўным паліграфічным афармленні.

Сяргей Грахоўскі, які любіў Г. Рымскага як сына, пісаў: "Перакладчыкам паэзіі можа быць толькі паэт, таленавіты, высокай кваліфікацыі, знаўца абедзвюх моў, пераўвасабляючы творы, блізкія яму па духу, ладу і складу, грамадзянскай пазіцыі і філасофскай сутнасці. Такім з'яўляецца паэт Г. Рымскі" (1999).

Сапраўды, Г. Рымскі пакінуў пасля сябе багатую паэтычную спадчыну ў выглядзе твораў розных жанраў. Яго вершы ўключаны ў вышэйзгаданыя перакладныя кнігі. Казкі, балады, паэма пра Сталінград 1942 г., вершы для дзяцей, востра сатырычныя

творы змешчаны ў зборніку "Я есць!", выдадзеным у Маскве у 2000 г. Прыгожая падборка лірычных вершаў уключана ў калектыўны зборнік "Параллельные миры" (2004). Кожны чытач можа пераканацца ў высокім узроўні яго паэтычнага майстэрства. У зборніку "Я люблю" (2007) сотні вершаў, паэмы, эпіграмы, санеты, вянкі санетаў, іншыя творы.

Генадзь Рымскі — аўтар светлага і жыццясцярдальнага вершаванага рамана "Поэзия науки", што выйшаў у выдавецтве "Беларускі кнігазбор". Тым самым Г. Рымскага з поўным правам можна далучыць да шматжанравых майстроў слова з выключнай фантазіяй і незвычайным творчым лёсам. Нават калі б надрукавана ім абмяжоўвалася дзвюма аўтарскімі перакладнымі анталогіямі, у якіх змешчаны творы каля 160 беларускіх паэтаў, то і гэтага было б дастаткова для павялічэння і здзіўлення. Бо ён жа займаўся літаратурнай справай не як прафесіянал, а ў прамежках паміж навукай, педагагічнай, дзяржаўнай працай.

Раман у вершах — з'ява надзвычай рэдкая як у сусветнай, так і ў беларускай літаратуры. Раман складаецца з пяці раздзелаў. Першыя тры і апошняя главы прысвечаны педагагічнай і навуковай дзейнасці галоўнага героя ў адной з прэстыжных ВНУ Беларусі, куды нечакана напярэдадні навучальнага года трапіла на пасаду дацэнта кандыдат тэхнічных навук, які перад гэтым загадаў лабараторыяй у Інстытуце кібернетыкі акадэміі навук.

Даволі адметная гістарычная аповесць Г. Рымскага "Последние дни Солдайи", якая друкавалася ў часопісе "Беларуская думка" (2002, № 9 — 12). У ёй Г. Рымскі расказвае пра заваяванне туркамі крымскіх крэпасцей Італіі ў далё-

кае лета 1475 года, а таксама аб рамантычным і незвычайным каханні мужа консула Гарсела і прыгожай Анджэлы.

Пісьменнік ўдаліся батальныя сцэны, апісанні абароны крэпасці, пабудовы і манеўраў караблёў у розных сітуацыях. Дыпамагло, відаць, тое, што Г. Рымскі ў свой час скончыў Вышэйшае ваенна-марское інжынернае радыётэхнічнае вучылішча ў Гатчыне, праходзіў практыку на розных судах, у тым ліку на знакамітым парусніку "Крузенштэрн", і некаторы час служыў інжынерам на Ленінградскай ваенна-марской базе. Як прызнаваўся аўтар, ён хацеў паказаць у нечым падабенства лёсаў зямель Крыма і Беларусі, улічваючы, што генуэзскія консулы падтрымлівалі добрыя адносіны з князямі ВКЛ.

Падзеі драмы "Урод", якая яшчэ ненадрукаваная, разыгрываюцца ў даўнія часы ў замку, які належыць князю-тырану. Галоўны герой Ксандр, застаўшыся сіратаю адразу пасля нараджэння, быў нікому непатрэбным, фізічна ўродлівым, рос у беднасці. Становіцца як бы безвыходнае і безнадзейнае. Але каханне захоплівае яго і пераўтварае Ксандра ў моцнага і смелага чалавека. Ён становіцца на чале паўстання, паказвае прыклад здзіўляючай мужнасці.

Г. Рымскі ўвогуле часта расказвае пра людзей, пакрыўджаных лёсам. Такія ў рамане "Поэзия науки" рэальныя асобы: акадэмік АН СССР Л. С. Пантрагін, які поўнасію аслеп у 14 гадоў, але стаў сусветна вядомым вучоным у галіне тапалогіі, дыферэнцыяльных ураўненняў, стваральнікам навуковай школы па матэматычнай тэорыі аптымальных працэсаў, лаўрэатам Ленінскай і дзяржаўных прэміяў, Героем Сацыялістычнай Працы; знакаміты алгебраіст Галуа, які загінуў на дуэлі ў 21 год і не быў прызнаным пры жыцці з-за навизны ідэй, аднак яго ведае кожны сучасны матэматык.

У нечым творчы лёс Г. Рымскага падобны на лёс яго герояў. Сапраўды, даводзіцца здзіўляцца, як адзін з буйнейшых рускамоўных паэтаў Беларусі не ўключаны ў адпаведную анталогію, што выдадзена ў 2003 годзе.

Пры знаёмстве з набыткамі Г. Рымскага ў навуцы і літаратуры да кожнага, хто гэтым цікавіцца, прыходзіць адчуванне значнасці яго асобы. Галоўны ж клопат сёння — неапублікаваныя ягоныя пераклады шэрага ананімных паэм, у тым ліку "Сказа пра Лысю гару", вялікая падборка грамадзянскіх і лірычных вершаў, драма "Урод", літаратурныя мініяцюры, цікавы дзённік, які вёў Г. Рымскі з 1955 года. Цяпер рыхтуецца да выдання новая кніга яго твораў.

**Мікола САВІК**

— Усе нашы касмічныя даследаванні — падман. Сусвет занадта складаны, а нашы ўяўленні аб ім памылковыя, пазбаўленыя логікі і здаровага сэнсу. Заўсёды прасцей падмануць, чым сказаць праўду, асабліва, калі гэта праўда не ўкладваецца ў звыклыя рамкі. Мы не гатовыя прыняць законы Сусвету. Магчыма, калі-небудзь гэта адбудзецца, але пакуль сцяна захоўвае нас ад паспешлівых крокаў, прыняцця рызыкаўных рашэнняў.

Надоўта замоўклі.  
— І што мне рабіць з гэтай таямніцай? — нарэшце спытаў Руслан.

Стары, наколькі гэта дазваляла ляжачае становішча, паціснуў плячым.

— Табе вырашаць. А я проста не мог сысці, не раскажаўшы табе праўду.

Былы астранаўт змоўк, уважліва гледзячы на хлопца.

Звыклы свет Руслана абрынаўся. Тое, што здавалася манументальным, бяздоказным, ператваралася ў пыл. Пабудаваны на хлусні свет вылікаў агіду, пагарду да людзей і самога сябе. Замест таго, каб шукаць Ісціну, мы жывём самападанам, прымаючы на веру толькі тое, што ўкладваецца ў звыклы светлагі, без сумнення адкідаем даныя, што супярэчаць навуковым аксіёмам, большасць з якіх прыдуманая намі ж. Будаўнікі сцяны паступілі мудра — навішта прымаць у свае шэрагі неразумных істот, выхаванне якіх зойме гады, калі не мільёны гадоў, калі можна проста дачакацца, калі чалавецтва саспее само. Генезіс ча-

лавечага роду можа доўжыцца стагоддзямі, але для тых, хто змог пабудаваць бар'ер, час не такая ўжо важная рэч. Свядома абмяжоўваючы наступ чалавецтва, захавальнікі космасу наўмысна прынялі адзіна правільнае рашэнне — пакінуць выбар за людзьмі. Развівацца, каб дасягнуць сусветнай гармоніі, альбо замкнуцца ў сваім цесным свеце, патануць у самалюбаванні і глупстве. Для космаса патрэбна зусім іншая псіхалогія, абсалютна новыя падыходы. А напярэдадні сцяну не зламаць...

— Мне шкада, што так атрымалася, — цяжка ўздыхнуў дзед. — Такі быў час. Радзіма патрабавала падзвігаў. Успомні: нашы праштурчы пастаянна шукалі Ісціну. Але ніхто не задумваўся над тым, ці гатовы мы прыняць яе. Калі ж у рэшце рэшт Ісціна стала дасягальнай рэальнасцю, то аказалася, што ў космасе нас ніхто не чакае. І так будзе працягвацца да таго часу, пакуль чалавецтва не вырвецца з цеснай клеткі самазакаханасці і абмежаванасці ўласнай свядомасці. Зламаць сцяну можна толькі веданнем. Бо хаос, у які Зло імкнецца пагрузіць Сусвет, пачынаецца з хаосу ў галовах. І любая цывілізацыя ідзе праз Хаос да гармоніі. Цяжка змагацца з уласнымі звычкамі, якія глыбока праніклі ў кроў. Але космас патрабуе разумення, прыняцця праўды, якой бы страшнай яна ні здавалася. Можна падманваць сябе, запэўніваць астатніх у сваёй выключнасці, але вынік адзін — пакуль мы не саспеем (як матэрыяльна, так і разумова)

у космасе нам рабіць няма чаго. На ўсіх учынках чалавека заўсёды мжала пячатка адсутнасці ўсялякай логікі, нягледзячы на абсурднае імкненне максімальна распланаваць свае дзеянні. Нас будучы падманваць да тых часоў, пакуль мы будзем гатовыя прыняць хлусню. І будзе яшчэ не адна экспедыцыя, але ўсе яны скончацца таксама, як адысея "Фрэі". Нічым... Трэба мець мужнасць для таго, каб прыняць Сусвет такім, якім ён ёсць, а не змяняць яго згодна са сваім густам. Нам не дасягнуць гармоніі да таго часу, пакуль у нашых галовах будзе валадарыць Хаос.

Голас старога слабеў. Было зразумела, што дзед трымаецца з апошніх сіл, імкнецца паспець выгаварыцца, скінуць з плеч цяжкі груз адказнасці.

Руслан слухаў, не перабіваючы.

— Будучыня залежыць ад разважлівых людзей. Толькі яны змогуць дайсці да канца, прыняць Сусвет.

Стары зноў замоўк. Апошнія словы даліся яму з цяжкасцю. Пашукаўшы рукой па тумбачцы, дзед паднёс кубак да рту. Зрабіў глыток.

Гаўрылюк глядзеў на пакрыты потам твар былога астранаўта, адчуваючы сябе прыміўным тудыльцам, які стаіць ля падножжа піраміды. Яшчэ ніколі яму не было так цяжка зрабіць выбар. Ісціна або хлусня на збавенне? Цяжкія пошукі праўды або ідыёцкі чалавечы нарцызізм?

— Руслан, у мяне будзе да цябе адна маленькая просьба...

— Так, дзед.

— Паспрабуй заставацца чалавекам. Не вер хлусні, а ідзі да ісціны, якой бы цяжкай ні была дарога пазнання. Не абывававай старога, павер, мы не магі пашынаму. Наш час дыктаваў свае правілы...

Гаўрылюк прыкусіў губу, імкнучыся не выдаць ахапіўшага яго хвалявання. Старому лёгка гаварыць. Цяжэй Руслану, які ў момант страціў усе жыццёвыя арыенціры.

— Руслан, я паміраю. І на парозе смерці хачу прызнацца — я рад, што ты ёсць у мяне. Я ведаю, што ты не пакінеш цякавіцца космасам нават пасля таго, што я табе нагаварыў. Толькі зараз ты будзеш ведаць, з чым табе даводзіцца сутыкнуцца. Вер толькі вопыту, смела ідзі наперад, і праўда, якую шукалі старажытныя філосафы, сама ўпадзе ў рукі чалавека. Трэба толькі верыць... І ніколі не скарацца...

\*\*\*

Дзед пахаваў з ушанаваннямі. Сам прэзідэнт Зямной федэрацыі палічыў за гонар прысутнічаць на пахаванні камандзіра "Фрэі".

Руслан паспяхова скончыў універсітэт, затым аспрантуру, але космасам больш не займаўся, цалкам засяродзіўшыся на даследаваннях чалавечай псіхікі.

Стары памыліўся — аб дзедавай таямніцы Гаўрылюк ніколі больш не згадаў, таму што прамыя пошукі Ісціны на багацце і славу...



Валянціна Свірская — дырэктар Палянскага сельскага дома народнай творчасці і рамёстваў, народны майстар па саломалляцтву, маці траіх дзяцей. Жыве і працуе ў вёсцы на Ашмяншчыне і не збіраецца нікуды адсюль з'язджаць, бо менавіта тут, на роднай зямлі, знайшла прымяненне сваім талентам, фантазіі, праявіла сябе як творчая асоба, педагог, і змагла згуртаваць вакол сябе і дома рамёстваў людзей розных узростаў, але нераўнадушных да сваёй спадчыны. Летась Валянціна Казіміраўна атрымала прэмію Гродзенскага аблвыканкама імя А. Дубко ў намінацыі "Клубны работнік года". А пачалося ўсё з таго, што трынаццаць год таму ёй прапанавалі ўзначаліць Палянскі сельскі клуб, які на той час лічыўся адным з самых адстаючых у раёне.



# Асяродак творчасці і адпачынку

— Калі я ўбачыла, як ён выглядае, адразу захацелася штосьці змяніць, зрабіць гэты асяродак культуры больш прывабным. Каб людзі часцей заходзілі сюды і атрымалі задавальненне, — успамінае Валянціна Свірская.

Вось з гэтага маленькага жадання нарадзілася, без перабышання, вялікая справа. На дапамогу жанчыне прыйшла пляменніца Наталля Мась (настаўніца з Ліды), якая навучыла яе працаваць з саломкай. Да гэтага Валянціна Казіміраўна толькі вязала, і то ў падлеткавым узросце. У хуткім часе ўжо сама загадчыца клуба пачала весці заняткі з дзецьмі ў гуртку "Умелья ручкі". У асноўным рабілі аплікацыі з саломкі ды розныя рэчы з пап'е-машэ. Вельмі хутка настаўніца асвоіла і саломалляцтва. За ёю і дзеці пацягнуліся, захапіліся новым рамяством.

Агульным намаганнем і з вялікім задавальненнем упрыгожылі работамі сцены клуба, стварылі майстэрню ў стылі "Беларускай хаткі". Для пошуку прадметаў падключыліся і мясцовыя жыхары. Даставалі з куфраў дарагія сэрцу рэчы і неслі ў клуб. Каб прадстаўнікі маладога пакалення пазнаёміліся з іх майстэрствам, а калі пажадаюць, то і навучыліся ткаць, вышываць... Напрыклад, вядомая на Ашмяншчыне майстар па ткацтве Вера Саўчанка падарыла дыван, які вышывала крыжыкам пяць гадоў! Старадаўнія рэчы і эксклюзіўныя вырабы самабытных майстроў працягвалі паступаць у "Беларускую хатку". Маці Валянціны Казіміраўны, Феліцыя Казіміраўна, і свякроў, Гэнуэта Станіславаўна (цяпер яе ўжо няма ў жывых), таксама не аказаліся ўбакі і аддалі "ў хатку" капур, ручнікі, якія самі калісьці выткалі.

— Таму не дзіўна, што ў 2003 годзе змяніўся статус установы, і клуб пачаў называцца "Палянскі



дом народнай творчасці", — заўважае метадыст раённага навукова-метадычнага цэнтру Сяргей Жылік. — А праз два гады гэты асяродак сельскай культуры ператварыўся ў "Палянскі дом народнай творчасці і рамёстваў". З гэтага часу ў доме рамёстваў пачало працаваць ажно востем гурткоў. У шасці з іх дзеці знаёмяцца з народнай прыкладной творчасцю, у сёмым асвойваюць тэатральныя сакрэты (ёсць і свая "Батлейка"), а ў востмым вучацца вакалу.

Як толькі прыйшла мода на бісер, дзеці, безумоўна, захацелі навучыцца бісералляцтву. Давалося Валянціне Казіміраўне засесці за літаратуру і па кніжках самастойна асвоіць гэтае адмысловае рамяство. А аднойчы за кароткі час навучылася працаваць з салёным цестама, бо прыйшла дзяўчынка, якая вельмі захацела зляпіць з яго падарунак бабулі да 8 Сакавіка.

— Ну як растлумачыць дзіцяці, што такога гуртка ў нас няма, — заўважае настаўніца. — Зноў села за кнігі, і падарунак падрыхтавалі.

Нядаўна ў Валянціны Казіміраўны з'явілася памочніца — Валянціна Пакульневіч, якая вядзе заняткі ў гуртках "Кручок і фантазія", "Рукадзель" і ўжо паспела зрабіць свой унёсак у развіццё дома рамёстваў.

Работы юных майстроў і іх настаўнікаў пастаянна дэманструюцца падчас мерапрыемстваў раённага, абласнога і рэспубліканскага ўзроўня, адзначаны шматлікімі граматамі і дыпламамі.



Не пусте дом рамёстваў і падчас школьных канікулаў. Бывае на заняткі прыходзяць і дзеці, якія прыехалі да бабуль у госці. Ім тут вельмі падабаецца, яны з задавальненнем прымаюць удзел у святках, якія праводзіць дом рамёстваў.

Заходзяць сюды і дарослыя. Каб адпачыць душою, перамовіцца з словам з аднавяскоўцамі, паглядзець, як іх дзеці і ўнучы асвойваюць старадаўнія і сучасныя рамёствы. Часта наведваюцца і Вера Афанасьеўна.

— Звычайна, пераступаючы парог, яна кажа: "Мне трэба направіць здароўе", — расказвае Валянціна Свірская. — Заўсёды паглядзіць, што ў нас новага, і нават падкажа,

як лепш размясціць вырабы. Густы майстрыхі мы давяраем. Была ў нас і выстаўка яе работ. Прынамсі, некаторыя з іх жанчына падарыла дому рамёстваў.

Ужо стала традыцыяй, што кожную восень работнікі культурных устаноў раёна наведваюцца да сваіх калег, каб паглядзець, чаго яны дасягнулі за год. Вось такі своеасаблівы абмен вопытам з'явіўся штуршком да таго, што тэрыторыя каля дома народнай творчасці ў Палянах, хаця і займае ладны кавалак зямлі, ператварылася ў чароўнае месца. Людзі прыходзяць сюды на экскурсію, фатаграфуюцца на памяць.

Гледзячы на Валянціну Свірскую, міжволі здзіўляешся, як яе на ўсё хапае. Работа, сям'я, уласная гаспадарка. Жыццё ж у вёсцы лёгка не назавеш.

— Без дапамогі аднадумцаў, сваіх вучняў, а таксама мужа, Міхаіла Генрыхавіча, не змагла б увасобіць у жыццё многія ідэі, — шчыра прызнаецца дырэктар дома рамёстваў. — Калі я на працы, то жыў толькі творчасцю, адпачываю ад гаспадарчых клопатаў. Бо тут я займаюся любімай справай, хаця пальцы ад саломы вельмі балюць. Шчыра кажучы, не ўяўляю жыцця нашай вёскі без дома рамёстваў, тым больш, што тры гады таму ў нас закрылі школу. Калі вёска страціць яшчэ і гэты асяродак культуры, то жыццё ў Палянах будзе зусім іншым.

Раіса МАРЧУК

*На здымках: дырэктар Палянскага сельскага дома народнай творчасці і рамёстваў Валянціна Свірская; пано ў тэхніцы фларыстыка — сумесная работа настаўніцы і членаў гуртка "Умелья ручкі"; вырабы з саломкі — аўтар Валянціна Свірская; "Зімовае дрэва" — работа дачкі Валянціны Казіміраўны — Настассі.*

Фота аўтара

## У наступным нумары

Шмат роздумаў выкліча інтэрв'ю з пісьменнікам Барысам Косціным, які нарадзіўся ў Томску, а жыве цяпер у Санкт-Пецярбургу. Змест ягоных твораў — старажытная гісторыя беларуска-расійскага памежжа, лёсы гістарычных персанажаў. Пісьменнік — аўтар адметных твораў, што выходзяць у серыі "ЖЗЛ". Дарэчы, бібліяграфічнай рэдкасцю стала ягоная кніга "Уладзімір і Рагнеда". Апошнім часам Барыс Акімавіч напісаў апавесць пра Сімяона Полацкага — выдавец твора, на жаль, пакуль не знайшоўся.

## 3 глыбінкі

# Таленты Міншчыны — у Слуцку

У рамках рэспубліканскай акцыі "Зямля пад белымі крыламі" ў Слуцкай галерэі мастацтваў адкрылася выстаўка сучаснага мастацтва Міншчыны. Жывапісец з Вілейкі Эдуард Мацюшонка не толькі прадставіў свае карціны, але і прыняў удзел у яе адкрыцці. Родам творца з Глыбоччыны. Родным мясцінам ён прысвяціў карціну "Трэба дома быць часцей". Наведвальнікам выстаўкі запомнілася таксама работа мастака "Музыка Вілейкі", якую ён прысвяціў гораду, у якім жыве. У апошні час мастак захапіўся жанрам рэканструкцыі гістарычных аб'ектаў нашай Айчыны, якія ўжо не існуюць. Тым самым ён пракладвае мосткі паміж пакаленнямі, паміж мінулым і будучым.

На выстаўцы — 80 мастацкіх палотнаў і 60 прадметаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Зразумела, гэта толькі малая частка таго, што створана мастакамі Міншчыны за апошнія 10 гадоў. Як адзначыла намеснік дырэктара Мінскага абласнога краязнаўчага музея Наталля

Палтавец, арганізатарам удалося абзначыць асноўныя напрамкі творчасці мастакоў рэгіёна. У карціннай галерэі выставілі свае работы 17 мастакоў, 7 графікаў і 13 майстроў дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Прадстаўлены работы Яўгена Ждана, Кастуся Харашэвіча, Віктара Маркаўца, Уладзіміра Хадаровіча, Аляксандра Пашкевіча, якія шмат зрабілі для развіцця беларускага мастацтва. Найбольш тут маладзечанскіх аўтараў. І гэта не дзіўна. Бо ў Маладзечне працуюць каля 40 майстроў, 8 з'яўляюцца членамі Саюза мастакоў. Прадстаўлены цудоўныя работы Вікторыі Чырвонцавай з Маладзечна, якая стаяла ля вытокаў аднаўлення беларускай выцінанкі.

Зямля пад белымі крыламі... Так у свой час назваў нашу краіну Уладзімір Караткевіч. Ён апісваў непаўторную прыгажосць нашай Радзімы. Тое ж самае можна сказаць і пра мастакоў, чые творы сёння — у Слуцкай галерэі мастацтваў.

Таццяна ГАЎРУСЁВА

Выходзіць з 1932 года  
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:  
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь

ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі"

РВУ "Літаратура і Мастацтва"

ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР  
Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч  
Лілія Ананіч  
Алесь Бадак  
Дзяніс Барскоў  
Святлана Берасцень  
Віктар Гардзеі  
Уладзімір Гніламедаў  
Вольга Дадзіёмава  
Уладзімір Дуктаў  
Анатоль Казлоў  
Алесь Карлюкевіч  
Анатоль Крэйдзіч  
Віктар Кураш  
Алесь Марціновіч  
Мікола Станкевіч (намеснік галоўнага рэдактара)  
Юрый Цвяткоў  
Мікалай Чаргінец  
Іван Чарота  
Іван Штэйнер



Адрас рэдакцыі:  
220034, Мінск,  
вул. Захарава, 19

Тэлефоны:

галоўны рэдактар — 284-84-61  
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73

Аддзель:  
публіцыстыкі — 284-66-71  
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04  
прозы і паэзіі — 284-44-04  
мастацтва — 284-82-04  
навін — 284-82-04,  
284-66-71  
бухгалтэрыя — 284-66-72  
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim\_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнеце:  
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылкацца на "ЛіМ".  
Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе.  
Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнаснае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацыі.  
Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтру РВУ "Літаратура і Мастацтва".

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:  
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і Мастацтва".  
Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства "Выдавецтва "Беларускі Дом друку" г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.  
Індэкс 63856  
Наклад 2946  
Умоўна друк. арк. 3,72  
Нумар падпісаны ў друк 23.09.2010 у 11.00  
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7  
Заказ — 4634

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



## Узрост чытача абавязвае...

**Выдавецтва "Пачатковая школа" створана ў 2001 годзе на аснове рэдакцыі аднайменнага навукова-метадычнага часопіса для забеспячэння настаўнікаў пачатковых класаў, метадыстаў, студэнтаў педагогічных навучальных устаноў, навуковых работнікаў вучэбна-метадычнай літаратурай, якая адпавядае патрэбам агульнаадукацыйнай школы Беларусі. Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь яго дырэктар, галоўны рэдактар Наталля Ваніна не так даўно была адзначана медалём "За працоўныя заслугі". Пра асаблівасці выдання сучасных падручнікаў, навукова-метадычнай літаратуры, а таксама часопісаў для дзяцей і падлеткаў — наша гутарка з Наталляй Генадзьеўнай.**

**— Чаму так атрымалася, што з рэдакцыі аднаго часопіса для настаўнікаў утварылася цэлае выдавецтва?**

— Думаю, гэта невыпадкова. Пачынаючы з 1991 года, калі быў створаны часопіс "Пачатковая школа", адчувалася вострая неабходнасць у спецыяльнай навукова-метадычнай літаратуры для настаўнікаў. Цяпер мы выпускаем вялікую колькасць такой літаратуры: рабочыя сшыткі па розных прадметах, тэматычнае планаванне, метадычныя дапаможнікі, распрацоўкі ўрокаў і бачым, што гэтыя кнігі вельмі запатрабаваны настаўнікамі.

**— З пачатку 1990-х, калі ўзнік часопіс "Пачатковая школа", напэўна, пачалося станаўленне і развіццё нацыянальнага беларускага падручніка?**

— Сапраўды, у 1990-х мы пачалі ствараць нацыянальную навукова-метадычную базу ў сістэме адукацыі. Вядома, што ў савецкія часы большая частка падручнікаў, акрамя нацыянальнага кампаненту, друкавалася ў Маскве. У 1991 годзе, калі Беларусь стала незалежнай дзяржавай, аказалася, што нам вельмі патрэбны свае падручнікі, метадычныя, рабочыя сшыткі для вучняў і г.д. Часопіс "Пачатковая школа" ў першы ж месяц існавання сабраў па падпісцы наклад 16 тысяч асобнікаў, а праз некалькі месяцаў яго тыраж склаў 32-33 тысячы экзэмпляраў. Часу не хапала і не дзіўна, што першапачаткова некаторыя падручнікі аказаліся не зусім якаснымі. Напрыклад, памятаю, што падручнік для 4 класа "Мая Радзіма — Беларусь" пісаўся ўвогуле два ці тры месяцы. Яго надрукавалі адразу на

старонках нашага часопіса, а потым ужо выдалі асобнай кнігай.

Цяпер мы маем падручнікі зусім іншага кшталту. Міністэрства адукацыі разам з Нацыянальным інстытутам адукацый арганізавалі ўвесь працэс падрыхтоўкі, выдання і апрацацы вучэбна-метадычных комплексаў. Распрацаваны навуковыя патрабаванні і да зместу, і да формы падручнікаў. Сёння ў нашай краіне над стварэннем падручнікаў прафесійна працуюць сотні навукоўцаў і педагогаў-практыкаў.

**— Але ж акрамя вучэбнай літаратуры "Пачатковая школа" займаецца яшчэ і выданнем розных часопісаў. Якія гэта часопісы? На якія ўзроставыя групы скіраваны?**

**Мы не можам прадаваць нашы выданні ў гіпер- і супермаркетах, бо гэта расійскія гандлёвыя сеткі, і яны патрабуюць ад нас вялікіх грошай за магчымасць прадстаўляць прадукцыю паліцах крам. Мы проста не вытрымаем такой эканомікі.**

— Гэта ў першую чаргу часопіс для настаўнікаў "Пачатковая школа". Наклад крыху зменшыўся ў параўнанні з пачаткам нашай дзейнасці, паколькі зараз шмат іншай навукова-метадычнай перыёдыкі. Пазней мы сталі выпускаць серыю дзіцячых часопісаў. Пачалі з "Рюкзачка". Сёння ён ужо мае сваю сталую аўдыторыю. "Рюкзачок" вельмі спадабаўся дзецям, ды і на яго старонках не змяшчалася ўсё, што хацелася б надрука-



ваць. Таму сталі выпускаць часопіс "Рюкзачок" для тых, каму 5-6 год. А тых дзеці, якім споўнілася па 12-13 гадоў і болей, сталі падпісвацца на часопіс для падлеткаў "Рюкзак". Потым паступова з'явіліся "Рюкзачок: Весёлы зоопарк" — для дзяцей, якія любяць жывёл і прыроду; "Рюкзачок: Мир путешествий", з якім мы падарожнічаем у розныя краіны, так, з яго дапамогай забяспечваем інфармацыйную падтрымку знешняй палітыкі нашай дзяржавы, стараемся расказаць дзецям пра тую краіну, з якімі Беларусь мае стасункі рознага ўзроўню. Не так даўно з'явіўся "Рюкзачок: Мир компьютеров", часопіс вельмі актуальны.

**— Нейкія новыя тэндэнцыі з'яўляюцца ў выданні часопісаў для дзяцей?**

— Развіваецца такі накірунак як электронны дадатак да падручнікаў і часопісаў. Мы зараз актыўна над гэтым працуем. Так, рэгулярна выходзіць электронны дадатак да "Рюкзачка", у якім змяшчаем фанарамы песень беларускіх кампазітараў, казкі, якія чытаюць самі аўтары. Акрамя гэтага, на дысках ёсць і ўрокі англійскай мовы, і класічная музыка. У цэлым, гэта вельмі напоўнены, багаты дадатак, і многія чытачы яго з нецярпліваасцю чакаюць.

— Сёння ў суседняй Расіі выдаецца шмат часопісаў для дзяцей і падлеткаў, якія займаюць і частку беларускага рынку. Вам з імі складана канкураваць?

— Нашы часопісы добра разыходзяцца, але калі б не іх высокі сабекошт, думаецца, рэалізацыя была б яшчэ большай. Сёння ў Расіі на выдавецкую прадукцыю падаюць дадатковы кошт складае толькі 10 працэнтаў, у нас — 20. Паперу мы купляем зноў жа ў Расіі, а тыражы ў нас меншыя. Таму нам канкураваць з расійскімі часопісамі вельмі складана.

Але ў той жа час лічым, што павінны нейкім чынам вытрымаць гэтую канкурэнцыю. Змест нашых часопісаў цікавы, нацыянальны, нават у Расіі некаторыя падпісчыкі вылісваюць нашы выданні, асабліва часопіс для падлеткаў "Рюкзак". У той жа час мы не можам прадаваць нашы выданні ў гіпер- і супермаркетах, бо гэта расійскія гандлёвыя сеткі, і яны патрабуюць ад нас вялікіх грошай за магчымасць прадстаўляць прадукцыю на паліцах крам. Мы проста не вытрымаем такой эканомікі.

**— Назва "Пачатковая школа" ўжо падштурхоўвае на роздум, што выдавецтва павінна дбаць пра інтарэсы дзяцей, клапаціцца пра развіццё менавіта дзіцячай літаратуры.**

— І сапраўды, мы дбаем пра якасць дзіцячых кніг, праводзім "крутлыя сталы" па літаратуры і праблемам дзіцячага чытання. Стараемся праз кнігі садзейнічаць выхаванню сапраўдных грамадзян Беларусі. Так, распрацаваем новую серыю кніг "Гарады і гістарычныя мясціны Беларусі". Першая кніга "Полацк — бацька гарадоў беларускіх" ужо пабачыла свет, далей запланаваны кнігі пра Мінск, Віцебск, іншыя вялікія гарады і гістарычныя цэнтры. У лютым гэтага года выпусцілі серыю "Новая дзіцячая кніжка". Гэта неадаратна выданні, якія ў той жа час змяшчаюць добрую гісторыю, казку ці вершы. Яна існуе і зараз. У цэлым жа мы як выдавецтва Міністэрства адукацыі бачым адной са сваіх мэт садзейняне выхаванню дзяцей па прыкладах народнай педагогікі, на тых маральных асновах, якія былі закладзены ў Бібліі.

Гутарыла **Марына ВЕСЯЛУХА**

На здымку: дырэктар, галоўны рэдактар выдавецтва "Пачатковая школа" **Наталля Ваніна**.

## Аўтограф



Госць "Кніжнага свету" — пісьменнік, уладальнік дыплама I ступені Рэспубліканскага конкурсу на лепшы твор 2009 года, аўтар кнігі "Полёт над землёй" **Аляксандр Сакалоў**.

## Знайсці рамантыку

— **Аляксандр Іванавіч, якія аўтары аказалі найбольшы ўплыў на станаўленне вашай творчай індывідуальнасці?**

— Прачытана шмат. Захапіўся кнігамі я дастаткова рана, у пятым класе ўжо прачытаў раман "Спартак". Напэўна, мяне хутчэй можна назваць чалавекам, які чытае, чым тым, які піша, бо пісаць я стаў дастаткова позна. З усяго прачытанага вельмі складана штосьці вылучыць. Гэта і руская, савецкая класіка, і заходняя літаратура. Прычым, калі звяртаўся да спадчыны пэўнага аўтара, то чытаў усе яго кнігі ад пачатку і да канца, і ўсё, што пра яго напісана. Магу адзначыць, што творы Міхаіла Булгака мяне моцна ўразілі.

**— Якога літаратурнага героя можаце назваць самым рамантычным?**

— Рамантыка — паняцце дастаткова складанае і неадназначнае. Кожны ў розных рэчах знаходзіць сваю рамантыку. Напэўна, у творах Джэка Лондана, нягледзячы на тое, што пісаў ён прозу дакладную, праўдзівую, суровую, прысутнічае шмат рамантыкі. Але яго рамантыка ўключала экстрэмальныя сітуацыі, тое, як чалавек сябе выяўляе ў надзвычайных абставінах. І заўсёды героі Джэка Лондана знаходзяць рамантыку нават у самых суровых умовах. Сам я да гэтага аспекта стаўлюся з вялікім пачуццём асцярожнасці і лічу, што трэба імкнуцца да рэалізму, паказваць жыццё ва ўсіх яго праўдзівых.

**Аўтограф брала Марына ВЕСЯЛУХА**

На здымку: **Аляксандр Сакалоў** — чытачам "Кніжнага свету": "Чытайце больш твораў сучасных беларускіх пісьменнікаў".

Фота аўтара **Калаж Віктара Калініна**

## Цэнтр прыцягнення нашчадкаў Скарыны

**Музею беларускага кнігадрукавання, які знаходзіцца ў слаўным горадзе Полацку і ўваходзіць у склад Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, сёлета спаўняецца 20 год. Адкрыты ён быў 8 верасня 1990 года падчас святкавання 500-годдзя з дня нараджэння Францыска Скарыны.**

Дваццаць год — для музея тэрмін немалы. За гэты час тысячы людзей пабывалі ў ім. Музей набыў і шмат верных сяброў. Такім сябрам, ці, лепей сказаць, хросным бацькам, установы супрацоўнікі лічаць Адама Мальдзіса. Менавіта ён быў ініцыятарам стварэння такога музея ў Полацку, на радзіме першага беларускага кнігадрукара (а не ў Мінску, як тады прапаноўвалі), і змог адстаяць гэтую ідэю. Адам Восіпавіч перадаў многія матэрыялы, якія дапамаглі супрацоўнікам будучага музея ў распрацоўцы навуковай канцэпцыі і стварэнні экспазіцыі (напрыклад, даследаванні і атлас Э. Лауцівічуса "Бумага в Литве в XV — XVIII вв.", Вільнюс, 1967), даследаванні і кнігі са сваімі аўтаграфамі.

Некаторыя ж экспанаты, якімі ганарыцца музей, былі перададзены іншымі асобамі, але дзякуючы зноў-такі Адаму Восіпавічу. Так, праз яго ўдалося звязацца з Анджэем Цеханавецкім, прадстаўніком беларускага магнацкага роду, які жыў у Лондане, а той перадаў гродзенскае выданне 1785 года — "Кнігу аб веры". Дзякуючы А. Мальдзісу на адкрыцці музея прысутнічаў Стэнлі Скарына — нашчадак Францыска Скарыны ў чатырнаццатым пакаленні, доктар медыцыны, прафесар Манрэальскага ўніверсітэта ў Канадзе.

Вялікую тэарэтычную і практычную дапамогу ў стварэнні музея аказалі вядомыя навукоўцы **Юрый Лабінцаў** і **Мікалай Нікалаеў**. **Юрый Лабінцаў** — літаратуразнаўца і кнігазнаўца, які жыў у Маскве, даследуе гісторыю, культуру і літаратуру Беларусі, — стаў адным з навуковых кансультантаў пры стварэнні экспазіцыі Музея беларуска-



га кнігадрукавання. **Міколу Нікалаеў**, які жыў у Санкт-Пецярбургу і з'яўляецца супрацоўнікам Расійскай нацыянальнай бібліятэкі, музей увогуле абавязаны сваёй экспазіцыяй, якая так уражвае наведвальнікаў. Так склаўся наша гісторыя, што мноства (калі не большасць) беларускіх рукапісных кніг і старадрукаў апынулася менавіта ў Пецярбургу. Там, у сталіцы Расійскай імперыі, яны актыўна збіраліся ў XIX — пачатку XX стагоддзяў. Дзякуючы **Міколу Нікалаеў**, аўтару манаграфіі "Палата кнігапісная" (Мінск, "Мастацкая літаратура", 1993) і першага тома грунтоўнага даследавання "Гісторыя беларускай кнігі", што нядаўна выйшаў у выдавецтве "Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі", наша кніжная спадчына стала вядомай беларускаму чытачу. А ў экспазіцыі Музея кнігадрукавання наведвальнікі могуць убачыць якасныя і дакладныя копіі самых значных і каштоўных беларускіх кніг, зробленыя па пецярбургскіх арыгіналах.

(Працяг на стар. 2)

# Цэнтр прыцягнення нашчадкаў Скарыны

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Даўняе сяброўства звязвае музей з беларусамі Амерыкі. І ў прыватнасці з Вітаўтам Кіпелем, які з 1982 года ўзначальваў Беларускі Інстытут Навукі і Мастацтва (БІНІМ) у Нью-Ёрку. Спадар Вітаўт сам тройчы наведаў музей і не раз перадаваў (у тым ліку праз У. Арлова) калекцыі выданняў беларускага замежжа. А ў 2000 годзе Вітаўт і Зора Кіпелі, у чарговы раз наведаўшы Полацк, падаравалі музею сярэбраны абраз Еўфрасінні Полацкай. Зусім нядаўна музей атрымаў бібліяграфічны даведнік "Беларускі друк на Захадзе" (Нью-Ёрк — Варшава, 2006) — вынік доўгай і руплівай працы Зоры і Вітаўта Кіпеляў па даследаванні выдавецкай дзейнасці беларусаў, раскіданых воляю лёсу па ўсім свеце.

Гады тры таму ў музей завітаў Алег Рудакоў, які ўзначальвае Іркуцкае таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага, створанае ў 1996 годзе. Так мы набылі сяброў сярод беларусаў Сібіры, а фонды запаведніка папоўніліся іх выданнямі — у прыватнасці, бюлетэнем "Маланка".

Даўнім сябрам Музея беларускага кнігадрукавання з'яўляецца Уладзімір Арлоў. Вядомы пісьменнік, які нарадзіўся ў Полацку, кожную сваю новую кнігу абавязкова перадае музею. Нельга не згадаць і такое шыкоўнае выданне, як "Краіна Беларусь", аўтарам тэксту якога стаў Уладзімір Арлоў, а афармленнем займаўся мастак Зміцер Герасімовіч. Кніга атрымала спецыяльны дыплом "За ўклад у захаванне духоўнай спадчыны" 44-га Нацыянальнага конкурсу "Мастацтва кнігі-2004" і дыплом III ступені ў намінацыі "Трыгумф" I Міжнароднага конкурсу "Мастацтва кнігі" дзяржаў-удзельніц СНД. А таксама сумесны праект Уладзіміра Арлова і Сяргея Плыткевіча — альбом "Ад Полацка пачаўся свет" (гэтае выданне стала лаўрэатам 47-га Нацыянальнага конкурсу "Мастацтва кнігі-2007"). Не раз У. Арлоў перадаваў у фонды запаведніка самую разнастайную літаратуру: кнігі гістарычнай тэматыкі, творы беларускіх аўтараў, выданні беларускага замежжа. Зараз на выставе "Ад старадрукаў да лаўрэатаў", падрыхтаванай супрацоўнікамі музея як раз да 20-гадовага юбілею, наведвальнікі могуць пабачыць "Кнігу Вялікага Князя Літоўскага". Гэтае шыкоўнае выданне на англійскай, беларускай, літоўскай і польскай мовах — плён сумеснай працы навукоўцаў і пісьменнікаў Беларусі, Літвы і Польшчы. Выйшла яна пры падтрымцы фонду "Памежжа" ў Сейнах (Польшча). Кніга цікавая не толькі змешчанымі ў ім эсэ, але і шматлікімі ілюстрацыямі (партрэты гістарычных дзеячаў, карты, выявы гарадоў і твораў мастацтва).

Хочацца расказаць пра яшчэ адну каштоўную калекцыю, прадстаўленую ў музейнай экспазіцыі. Гэта выданні, якія сталі пераможцамі Нацыянальнага конкурсу "Мастацтва кнігі". Ён праводзіцца ў Беларусі з 1964 года. Выданні-лаўрэаты конкурсаў перадаюцца ў Музей беларускага кнігадрукавання. Вядома, на экспазіцыях паказана толькі невялікая частка кніг, якія музей атрымаў толькі за апошнія гады — змясціць усё немагчыма.

Цікавай старонкай нашай кніжнай гісторыі з'яўляецца дзейнасць езуіцкіх друкарняў на Беларусі. Існавала такая,



Адна з каштоўнейшых калекцый у музейнай экспазіцыі — выданні, якія сталі пераможцамі Нацыянальнага конкурсу "Мастацтва кнігі", заснавальнікам якога з'яўляецца Міністэрства інфармацыі краіны. Выданні-лаўрэаты конкурсаў перадаюцца ў Музей беларускага кнігадрукавання.

як вядома, і ў Полацку пры езуіцкім калегіуме. У 1822 годзе друкарня была перададзена піярам. За сем гадоў яны паспелі выдаць больш як 30 кніг рэлігійнага і свецкага характару. Выдавецкая дзейнасць піяраў спынілася ў 1830 годзе ў сувязі з выгнаннем іх з Полацка і закрыццём вучылішча. Друкарня ж была перададзена Кіеўскаму ўніверсітэту. І вось зусім нядаўна кнігазбор музея папоўніўся сапраўдным рарытэтам — "Рымскім імшалам", выдадзеным у Полацкай друкарні піяраў у 1826 годзе. Падароваў каштоўнае выданне музею Андрэй Макагон — палачанін, які зараз жыве ў Маскве.

У межах святкавання 20-годдзя музея прайшла канферэнцыя "Скарынаўскія чытанні", на якую ў якасці ганаровых гасцей запрошаны многія са згаданых асоб.

Стварэннем навуковай канцэпцыі займалася група навуковых супрацоўнікаў запаведніка пад кіраўніцтвам Галіны Ладзіскавай — В. Трацякова, В. Краско, Т. Джумантаева. Над мастацкім рашэннем экспазіцыі працавалі наваполацкія мастакі Сяргей Дзмітрыеў і Ігар Куржалаў. Галіна Ладзіскава стала першым загадчыкам Музея беларускага кнігадрукавання і ўзначальвала яго на працягу 10 год. (Цяпер на гэтай пасадзе — Алена Шумовіч). Змяніўся за гэты час і склад супрацоўнікаў. Але тыя, хто працуе зараз, не толькі з удзячнасцю ўзгадваюць імёны пачынальнікаў, але робяць усё для далейшага існавання і развіцця музея.

**Вера АШУЕВА,**  
старшы навуковы супрацоўнік Музея беларускага кнігадрукавання

На здымках: Музей беларускага кнігадрукавання; адно з рэдкіх выданняў.

Сто год кнізе

## Першая, папулярная

У верасні 1910 года ў друкарні Марціна Кухты свет пачыла "Кароткая гісторыя Беларусі" Вацлава Ластоўскага. Каштавала яна на той час не вельмі дорага — 60 капеек, і адразу ж стала адной з самых запатрабаваных кніг свайго часу.



Вацлаў Ластоўскі вядомы беларускай навуцы як актыўны дзеяч нацыянальнага руху пачатку ХХ ст., як палітык, літаратар, гісторык. У кожную з названых вышэй галін чалавечай дзейнасці ён унёс вялікі ўклад, адзначыўся сваім індывідуальным стылем. Што датычыцца гісторыі, тут яму належыць аўтарства распрацоўкі нацыянальнай канцэпцыі, асновы якой былі закладзеныя ў адной з першых навукова-публіцыстычных прац — "Кароткай гісторыі Беларусі". Кніга гэтая ўнікальная і геніяльная, бо застаецца актуальнай нават праз сто год пасля выдання.

Першая папулярная гісторыя Беларусі, напісаная для беларусаў па-беларуску, была запатрабавана задоўга да з'яўлення цыкла публікацый на старонках "Нашай Нівы". У 1906 годзе ў гэтай жа газеце нехта Янук Белы прасіў рэдакцыю падказаць яму такую кнігу і выказаў пажаданне, каб хто-небудзь узяўся яе напісаць. Праз 4 гады, у 1910 годзе, Вацлаў Ластоўскі змог адказаць на попыт прапановай — пачаў публікаваць з 1 студзеня асобныя артыкулы "Кароткай гісторыі Беларусі", а ў верасні аб'яднаў іх пад адной вокладкай і выдаў у друкарні Марціна Кухты з такой жа назвай. Аднак савецкая ўлада ўнесла карэктывы, назвала В. Ластоўскага ідэолагам беларускага нацыяналізму, фальсіфікатарам гісторыі і, адпаведна, забараніла публікацыю яго прац. Да канца 1980-х імя аўтара першай беларускай гісторыі было забыта, і вернута толькі дзякуючы даследаванням Язэпа Янушкевіча, які склаў літаратурна-гістарычны партрэт В. Ластоўскага. А ў 1992 годзе была перададзена і "Кароткая гісторыя Беларусі".

Не будучы прафесійным гісторыкам, але з'яўляючыся патрыётам і дасведчаным у розных сферах жыцця чалавекам, Власт (адзін з псеўданімаў Вацлава Ластоўскага) па-новаму ацаніў падзеі мінулага краіны, расставіў на іх акцэнт, бо разглядаў і характарызаваў падзеі адпаведна карысці ці шкоды, нанесенай імі беларусам. У першую чаргу сваю працу ён прысвяціў тагачаснай інтэлігенцыі, сярод якой панавалі нацыянальны нігілізм, якая кіравала справамі нацыянальнага адраджэння і якая несла яго ідэі ў шырокія народныя масы. Выкарыстоўваючы каштоўнасці метада В. Ластоўска не ставіў на мэце сістэматычна і падрабязна паказаць і ацаніць гістарычныя падзеі. Мінулае Беларусі ў яго даследаванні было прадстаўлена праз разгляд культурных пераўтварэнняў і палітычных падзей, што адбываліся на нашых землях.

"Кароткая гісторыя Беларусі" паступова вяртала беларусам нацыянальную самасвядомасць і годнасць, адкрывала імёны сваіх герояў (Усяслаў Чарадзеі, Вітаўт, Францішак Багушэвіч ды іншых), паказвала рабаўніцка-захопніцкія адносіны краін-суседак (Лівонская вайна, Люблінская ўнія, прыпыненне выкарыстання на дзяржаўным узроўні беларускай мовы, вайна 1654-1667 гг., падзелы Рэчы Паспалітай), уплыў канфесій на нацыятворчы працэс.

Кніга на 104 старонках утрымлівае 40 "рысункаў", сярод якіх — узоры старабеларускага пісьменства, партрэты і фотаздымкі гістарычных асоб і дзеячаў беларускага адраджэння, а таксама выявы гарадоў і беларускіх строяў у розных мясцовасцях. Да кожнага "рысунка" прыведзены каментар з дакладным апісаннем. Нягледзячы на тое, што за сто год з часу выхаду ў свет "Кароткай гісторыі Беларусі" былі адкрыты новыя факты мінулага, распрацаваны новыя метадалагічныя падыходы да яго вывучэння, работа Вацлава Ластоўскага застаецца каштоўнай і сёння, бо прысвечана яна пераўтварэнню беларускага народа ў суб'ект уласнай гісторыі.

**Анастасія ВЕСЯЛУХА**

## Варта прачытаць

# Ад Бібліі да «Кібернетыкі» Норберта Вінера

У Маскве выдадзена энцыклапедыя пра Кнігу скарыназнаўца Яўгена Неміроўскага.

Рускі кнігазнавец Яўген Львовіч Неміроўскі (нарадзіўся ў 1915 годзе ў Кіраваградзе, ва Украіне) за гады сваёй даследчыцкай працы нямаля зрабіў на ніве гісторыі Беларусі. Пяру вучонага, доктара гістарычных навук належыць артыкулы, прысвечаныя Ф. Скарыне: "Беларускі першадрукар Францішак Скарына", "Подзвіг доктара Скарыны", "Пражскія выданні Францішка Скарыны ў фондзе Адзела рэдкіх кніг", "Апостал 15-25 Францішка Скарыны", "Спадчына Францішка Скарыны ў савецкіх і замежных кнігасховішчах" і інш. Я. Неміроўскі — аўтар кніг "Начало кнігопечатання в Белоруссии и Литве: жизнь и деятельность Франциска Скорины. Описание издания и указатель литературы 1517 — 1977" (Масква,

1978), "Иван Фёдоров в Белоруссии" (Масква, 1979), "Острожская Азбука Ивана Фёдорова" (Масква, 1983). Да 500-годдзя беларускага першадрукара ў Мінску пабачыла свет кніга Неміроўскага "Францішак Скорина. Жизнь и деятельность белорусского просветителя". За гэтую работу, іншыя скарыназнаўчыя даследаванні, у тым ліку — дакументальную аповесць "По следам Францішка Скорины", Яўген Львовіч быў уганараваны Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь.

Новая праца кнігазнаўцы, гісторыка беларускага пісьменства — "Вялікая кніга пра Кнігу: даведачна-энцыклапедычнае выданне". Я. Неміроўскі распавядае пра ўзнікненне кнігадрукавання ў славян, пра першыя газеты і часопісы, прамы-



словы пераварот у кніжнай справе, электронныя кнігі, пра выданні, якія адыгралі найбольш важную ролю ў лёсе чалавецтва. 1088 кніжных старонкі дапаўняюць сотні ілюстрацый, што дапамагаюць нам ажыццявіць кнігазнаўчыя падарожжы ў розныя мінулыя стагоддзі. Аўтар задае мноства пытанняў і сам на іх адказвае. Даведнік створаны ў лепшых традыцыях навукова-папулярнай літаратуры. Завяршае кнігу "Паказальнік імё-

наў". Складзены ён па алфавіце ў межах кожнай главы, паасобку. Такая "апаратная" падказка спрыяе рабоце чытача са шматстаронкавай энцыклапедыяй.

Знайшлося ў "Вялікай кнізе пра Кнігу" месца і "беларускім старонкам". Пра легендарнага ўсходнеславянскага першадрукара — нарыс "Подзвіг доктара Скарыны". У расповеде пра Івана Фёдарова вылучаны раздзел "На беларускіх землях". А яшчэ ж, расказваючы пра рускага першадрукара, Я. Неміроўскі звяртае ўвагу на славетны помнік кнігадрукавання — Астрожскую Біблію. Лебядзінай песняй Івана Фёдарова называе даследчык гэтую кнігу ў 1256 старонак. Дарэчы, да сённяшніх дзён дайшло болей 350 экзэмпляраў гэтага найцікавейшага фаліянта. Тры з іх знаходзяцца ў Мінску. Сярод герояў "Вялікай кнігі..." — Сымон Будны, Сімяон Полацкі, Пётр Мсціславец, Васіль Цяпінскі, Спірыдон Собаль.

Наклад унікальнага па абсягах кнігазнаўчай інфармацыі выдання — 3000 экзэмпляраў. Будзем спадзявацца, што новая праца Я. Неміроўскага патрапіць і ў галоўныя бібліятэкі нашай краіны.

**Мікола БЕРЛЕЖ**

# Навінкі кнігавыдання

## Айчынныя выданні, зарэгістраваныя Нацыянальнай кніжнай палатой Беларусі апошнім часам

### Цяпло. Тэрмадынаміка

**Степанов, К. Л.** Теплопроводность: распространение тепловых волн, численные методы в теплопроводности / К. Л. Степанов. — Минск: ИТМО НАН Беларуси, 2010. — 43 с. — 60 экз.

**Фисенко, С. П.** Кинетика формирования ансамблей наночастиц при испарении капель растворов / С. П. Фисенко, Ю. А. Ходыко. — Минск: ИТМО НАН Беларуси, 2010. — 41 с. — 60 экз.

### Будова матэрыі. Уласцівасці і структура малекулярных сістэм

**Шадров, В. Г.** Межкристаллитное магнитное взаимодействие и свойства магнитных наноструктур / В. Г. Шадров; Национальная академия наук Беларуси, ГО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению». — Минск: Издательский центр БГУ, 2010. — 232 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-476-819-9 (в пер.).

### Хімія. Крышталёграфія. Мінералогія

**Сячко, В. І.** Сшытак для лабараторных доследаў і практычных работ па хіміі для 7 класа: дадатак да падручніка «Хімія» для 8-га класа агульнаадукацыйных устаноў (аўтары: І. Я. Шымановіч [і інш.]); дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / В. І. Сячко. — 3-е выд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 48 с. — 7500 экз. — ISBN 978-985-529-441-3.

**Сячко, В. І.** Сшытак для лабараторных доследаў і практычных работ па хіміі для 8 класа: дадатак да падручніка «Хімія» для 9-га класа агульнаадукацыйнай школы (аўтары: І. Я. Шымановіч, А. І. Васілеўская, В. І. Сячко); дапаможнік для вучняў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай навучання / В. І. Сячко. — 2-е выд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 43 с. — 7500 экз. — ISBN 978-985-529-442-0.

**Сячко, В. І.** Сшытак для лабараторных доследаў і практычных работ па хіміі для 10 класа: дадатак да падручніка «Хімія» для 11-га класа агульнаадукацыйных устаноў (аўтары: І. Я. Шымановіч [і інш.]); дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / В. І. Сячко. — 2-е выд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 61 с. — 6500 экз. — ISBN 978-985-529-444-4.

**Атрахимович, Г. Э.** Учебные материалы по химии для абитуриентов: учебно-методическое пособие / Г. Э. Атрахимович, Л. И. Пансевич; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей химии. — 7-е изд. — Минск: БГМУ, 2010. — 120 с. — 35 экз. — ISBN 978-985-528-192-5.

**Сечко, О. И.** Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ по химии для 7 класса: приложение к учебнику «Химия» для 8-го класса общеобразовательных учреждений (авторы: И. Е. Шиманович [и др.]); пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / О. И. Сечко. — 3-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 48 с. — 25000 экз. — ISBN 978-985-529-406-2.

**Сечко, О. И.** Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ по химии для 8 класса: приложение к учебнику «Химия» для 9-го класса общеобразовательных учреждений (авторы: И. Е. Шиманович, Е. И. Васильевская, О. И. Сечко); пособие для учащихся учреждений среднего образования, с русским языком обучения / О. И. Сечко. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 46 с. — 25000 экз. — ISBN 978-985-529-407-9.

**Сечко, О. И.** Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ по химии для 10 класса: приложение к учебнику «Химия» для 11-го класса общеобразовательных учреждений (авторы: И. Е. Шиманович [и др.]); пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / О. И. Сечко. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 61 с. — 21000 экз. — ISBN 978-985-529-408-6.

**Химия молекулярных растворов:** учебно-методическое пособие для студентов биологического факультета / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; [составители: Н. С. Ступень, Л. И. Равленко]. — Брест: БрГУ, 2010. — 52 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-548-1.

**Шарапа, Е. И.** Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ по химии для 11 класса: приложение к учебнику «Химия» для 11-го класса общеобразовательных учреждений (авторы: А. П. Ельницкий, Е. И. Шарапа); пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Е. И. Шарапа, А. П. Ельницкий. — Минск: Аверсэв, 2010. — 47 с. — 25000 экз. — ISBN 978-985-533-100-2.

### Неарганічная хімія

**Жарский, И. М.** Задачи и упражнения по химии элементов: учебно-методическое пособие для студентов инженерно-экономических специальностей / И. М. Жарский, А. И. Волков, О. Н. Комшилова; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГТУ, 2010. — 256 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-434-957-2.

**Химия d-элементов:** курс лекций для студентов биологического факультета / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; [составители: Н. С. Ступень, В. В. Коваленко]. — Брест: БрГУ, 2010. — 95 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-549-8.

### Арганічная хімія

**Органическая химия:** весь школьный курс в таблицах / [составители: С. А. Литвинова, Н. В. Манкевич]. — 3-е изд. — Минск: Современная школа: Кузьма, 2010. — 383 с. — 5050 экз. — ISBN 978-985-513-933-2 (Современная школа). — ISBN 978-985-453-317-9 (Кузьма).

### Навукі аб Зямлі. Геалагічныя навукі

**Ярцев, В. И.** Геологический словарь: понятия и термины / В. И. Ярцев. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 686 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1164-6 (в пер.).

### Агульная геалогія. Метэаралогія. Кліматалогія. Стратыграфія. Палеагеаграфія

**Вклад международных организаций и инициатив в сохранение биоразнообразия на территории Республики Беларусь** = Contribution of international organisations and initiatives into preservation of biodiversity at the territory of the Republic of Belarus: (на примере опыта практической реализации проектов ПРООН/ГЭФ); 2010 международный год биоразнообразия / Программа развития ООН, Глобальный экологический фонд, Королевское общество защиты птиц, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. — Минск, 2010. — 26 с. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 200 экз.

**Англинов, В. Ф.** Инициализация Программы действий в свете изменения климата. Изменения климата в Беларуси и их последствия для ключевых секторов экономики (сельское, лесное и водное хозяйство) / В. Ф. Логинов; Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси, РУП «БелНИЦ «Экология» [Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды]. — Минск: БелНИЦ «Экология», 2010. — 151 с. — 60 экз.

### Біялагічныя навукі ў цэлым

**Біология:** вучэбны дапаможнік для 7-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / [В. М. Ціхаміраў і інш.]; пад рэдакцыяй В. М. Ціхамірава; [пераклад з рускай мовы Г. І. Кулеша]. — Минск: Народная асвета, 2010. — 198 с. — 23060 экз. — ISBN 978-985-03-1340-9 (у пер.).

**Лісаў, М. Дз.** Рабочы сшытак па біялогіі для 6 класа: дадатак да падручніка «Біялогія» для 6-га класа агульнаадукацыйных устаноў (аўтар М. Дз. Лісаў); дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай

навучання / М. Дз. Лісаў, А. І. Шарапа, А. В. Баршчэўская. — Минск: Аверсэв, 2010. — 76 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-509-720-5.

**Машчанка, М. В.** Сшытак для практычных заданняў і лабараторных работ па біялогіі для 9 класа: дадатак да падручніка «Біялогія» для 9-га класа агульнаадукацыйнай школы (аўтары: М. В. Машчанка, А. Л. Барысаў); дапаможнік для вучняў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай навучання / М. В. Машчанка, А. Л. Барысаў, А. І. Выгоўская. — 3-е выд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 127 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-457-4.

**Биология:** учебное пособие для 7-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / [В. Н. Тихомиров и др.]; под редакцией В. Н. Тихомирова. — Минск: Народная асвета, 2010. — 198 с. — 90800 экз. — ISBN 978-985-03-1339-3 (в пер.).

**Лисов, Н. Д.** Рабочая тетрадь по биологии для 6 класса: приложение к учебнику «Биология» для 6-го класса общеобразовательных учреждений (автор Н. Д. Лисов); пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Н. Д. Лисов, Е. И. Шарапа, Е. В. Борщевская. — 3-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 76 с. — 25000 экз. — ISBN 978-985-529-409-3.

**Лисов, Н. Д.** Тетрадь для лабораторных работ и практических заданий по биологии для 10 класса: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Н. Д. Лисов, З. И. Шелег. — 8-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 111 с. — 17000 экз. — ISBN 978-985-529-410-9.

**Медицинская биология и общая генетика для медицинского факультета иностранных учащихся:** учебно-методическое пособие / [В. Э. Бутвиловский и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии. — 3-е изд. — Минск: БГМУ, 2010. — 228 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-528-153-6.

### Агульная экалогія. Біяцэналогія. Гідрабіялогія. Біягеаграфія

**Фралоў, А. В.** Основы экологии и экономика прыродакарыстання: вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па эканамічных спецыяльнасцях / А. В. Фралоў. — Минск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2010. — 270 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-476-792-5.

**Федорук, А. Т.** Экология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по биологическим специальностям / А. Т. Федорук. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 461 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-06-1868-9 (в пер.).

### Матэрыяльныя асновы жыцця. Біяхімія. Малекулярная біялогія. Біяфізіка

**Апрасюхина, Н. И.** Биохимия: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-03 02 01 «Физическая культура»: в 2 ч. / Н. И. Апрасюхина; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — ISBN 978-985-531-057-1.

Ч. 1. — 2010. — 198 с. — 165 экз. — ISBN 978-985-531-058-8.

**Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем:** международная научная конференция, Девятый съезд Белорусского общественного объединения фотобиологов и биофизиков, 23–25 июня 2010 г., Минск, Беларусь: сборник статей: в 2 ч. / [редколлегия: И. Д. Вологовский (председатель) и др.]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2010. — Часть текста на английском языке. — 250 экз. — ISBN 978-985-476-826-7.

Ч. 1. — 347 с. — ISBN 978-985-476-827-4.

Ч. 2. — 384 с. — ISBN 978-985-476-828-1.

**Сборник иллюстраций к лекциям по биологической химии:** учебно-методическое пособие: [для студентов / А. Д. Таганович и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологической химии. — 2-е изд., исправленное. — Минск: БГМУ, 2010. — 85 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-528-160-4.

### Вірусалогія

**Хрусталева, В. В.** Биохимические механизмы мутационного давления в методологии вычислительной биологии: монография / В. В. Хрусталева; под редакцией Е. В. Барковского; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей химии. — Минск: БГМУ, 2010. — 211 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-528-110-9.

### Мікрабіялогія

**Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии:** материалы VII Международной конференции (Минск, 31 мая — 4 июня 2010 г.) / [под редакцией Э. И. Коломиец, А. Г. Лобанка]. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 515 с. — Часть текста на английском языке. — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1168-4.

### Батаніка

**Ботаника:** (исследования): [сборник научных трудов] / Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических наук, Государственное научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича», Общественное объединение «Белорусское ботаническое общество», Белорусское общественное объединение физиологов растений. — Минск, 1959 —

Вып. 38 / [научные редакторы: Н. А. Ламан, В. И. Парфенов]. — Право и экономика, 2010. — 463 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-442-812-3.

**Лекарственные, ядовитые и вредные растения:** учебно-методическое пособие для студентов биотехнологического и ветеринарного факультетов / [Н. П. Лукашевич и др.]; Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра кормопроизводства и производственного обучения. — Витебск: ВГАВМ, 2010. — 163 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-512-297-6.

### Заалогія

**Лопатин, И. К.** Зоология беспозвоночных: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по биологическим специальностям / И. К. Лопатин, Ж. Е. Мелешко. — Минск: БГУ, 2009. — 246 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-518-141-6 (в пер.).

### ПРЫКЛАДНЫЯ НАВУКІ. МЕДЫЦЫНА. ТЭХНАЛОГІЯ. Медыцынскія навукі

**Актуальные проблемы спортивной медицины и реабилитации:** материалы конференции, посвященные 60-летию государственного учреждения «Областной диспансер спортивной медицины» г. Гродно, 27–28 мая 2010 г. / под редакцией Л. А. Пироговой. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 191 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-631-1.

**Баранов, А. П.** Медицинская и биологическая физика: учебное пособие для студентов лечебно-профилактического факультета / А. П. Баранов, М. Ф. Клименок; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — 2-е изд. — Витебск: ВГМУ, 2010. — 391 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-466-406-4.

**Кадры в здравоохранении, фармации и системе социальной защиты:** образцы должностных инструкций, квалификационные характеристики / [автор-составитель Липень Л. И.]. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Дикта, 2010. — 291 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-494-512-5.

**Конференция студентов и молодых ученых, посвященная памяти профессора И. П. Протасевича (2010; Гродно).** Тезисы докладов конференции студентов и молодых ученых, посвященной памяти профессора И. П. Протасевича, 15–16 апреля 2010 г. / [редколлегия: Гарелик П. В. (отв. редактор) и др.]. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 519 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 35 экз. — ISBN 978-985-496-622-9.

**Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы:** материалы VIII Международной конференции, 2–3 апреля 2010 г., Минск: в 2 ч. / [редколлегия: В. А. Прокашева (отв. ред.) и др.]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2010. — 200 экз. — ISBN 978-985-476-789-5.



Ч. 1. — 178 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — ISBN 978-985-476-790-1.

Ч. 2. — 202 с. — Часть текста на английском языке. — ISBN 978-985-476-791-8.

#### Анатомія. Анатомія чалавека. Параўнальная анатомія

**Мяделец, О. Д.** Гистология, цитология и эмбриология человека: учебное пособие для студентов высших медицинских учебных заведений / Мяделец О. Д.; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — 2-е изд. — Витебск: ВГМУ, 2010 —

Ч. 1: Цитология, эмбриология и общая гистология. — 2010. — 188 с. — 200 экз.

Ч. 2: Частная гистология. — 2010. — 328 с. — 300 экз.

**Околкулак, Е. С.** Анатомия опорно-двигательного аппарата = Anatomy of locomotor system: учебно-методическое пособие для студентов факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке / Е. С. Околкулак, Д. А. Волчкевич, Ф. Г. Гаджиева; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра анатомии человека. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 318 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-496-643-4.

**Усович, А. К.** Лекции по анатомии человека / Усович А. К., Бурак Г. Г.; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — 2-е изд. — Витебск: ВГМУ, 2010 —

Ч. 1: Предмет анатомии, аппарат движения. — 2010. — 124 с. — 350 экз. — ISBN 978-985-466-422-4.

#### Фізіялогія. Фізіялогія чалавека. Параўнальная фізіялогія

**Зиматкин, С. М.** Ацетатзависимые механизмы толерантности к этанолу: монография / С. М. Зиматкин, Н. А. Оганесян, Ю. В. Киселевский; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 250 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-496-644-1.

**Кубарко, А. И.** Физиология человека: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Медико-профилактическое дело», «Стоматология»: в 2 ч. / А. И. Кубарко, В. А. Переверзев, А. А. Семенович; под редакцией А. И. Кубарко. — Минск: Вышэйшая школа, 2010 —

Ч. 1. — 2010. — 511 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-06-1785-9 (в пер.).

**Терехова, Т. Н.** Анатомо-физиологические и рентгенологические особенности строения твердых тканей зубов, пульпы, апикального и маргинального периодонта и слизистой оболочки полости рта у детей: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Т. Н. Терехова, М. А. Боровая, Е. А. Кармалькова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра стоматологии детского возраста. — Минск: БГМУ, 2010. — 39 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-528-172-7.

#### Гігіена ў цэлым. Асабістая гігіена і здароўе

**Здоровый образ жизни: теория и практика профилактической медицины:** материалы 27-й научно-методической конференции преподавателей медико-профилактического факультета БГМУ, 30 марта 2010 г. / под редакцией А. Р. Аветисова. — Минск: БГМУ, 2010. — 30 с. — 25 экз. — ISBN 978-985-528-164-2.

**Капальгина, И. И.** Здоровый образ жизни и безопасное поведение: пособие к факультативным занятиям для учащихся 6-го класса общеобразовательных учреждений / И. И. Капальгина; Министерство образования Республики Беларусь, UNICEF. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 132 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-465-669-4.

**Лабодаева, Ж. П.** Организация физического воспитания детей и подростков. Медицинский контроль: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Ж. П. Лабодаева, Н. А. Болдина; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра гигиены детей и подростков. — Минск: БГМУ, 2010. — 76 с. — 85 экз. — ISBN 978-985-528-146-8.

**Мачулина, Л. Н.** Новое в питании кормящих матерей и детей первого года жизни: пособие для медицинских работников / Л. Н. Мачулина, Н. В. Галькевич. — Гродно: Радиус, 2010. — 23 с. — 3000 экз.

**Рожок, И. И.** Похудеть: советы профессионала / Инна Рожок. — Минск: Комп, 2010. — 288 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6959-02-1.

**Сизанов, А. Н.** Здоровый образ жизни и ответственное поведение: пособие к факультативным занятиям для учащихся 7-го класса общеобразовательных учреждений / А. Н. Сизанов; Министерство образования Республики Беларусь, UNICEF. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 91 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-465-671-7.

**Спанджин, П.** Спокойной ночи!: [как приучить ребенка к нормальному ночному сну] / Пэт Спанджин; [перевел с английского Е. Г. Гендель]. — Минск: Попурри, 2010. — 218 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-0909-2.

**Чайка, Е. С.** Большая энциклопедия развития ребенка: уникальная методика: от рождения до трех лет / Е. С. Чайка. — Минск: Харвест, 2009. — 239 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-7033-4 (в пер.).

#### Санітарыя. Засцярога ад няшчасных выпадакў і іх папярэджанне

**Беларусь и Чернобыль:** к 24-й годовщине Чернобыльской катастрофы / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. — Гомель: Институт радиологии, 2010. — 12 с. — 97 экз.

**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:** методическое пособие: в 3 ч. / [В. Н. Полещук и др.; под общей редакцией Э. Р. Бариева]; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. — Минск: Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности МЧС Республики Беларусь, 2010 — ISBN 978-985-90197-6-0.

Ч. 1: Организация планирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. — 2010. — 2284 экз. — ISBN 978-985-90197-7-7.

**Здравоохранение в Республике Беларусь** = Public health in the Republic of Belarus: официальный статистический сборник за 2009 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Сектор методологии и анализа медицинской статистики. — Минск: РНМБ, 2010. — 311 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 370 экз. — ISBN 978-985-6846-65-9.

**Здравоохранение в сельской местности Республики Беларусь за 2009 г.** / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Управление медицинской статистики, Информационно-технологий и делопроизводства, Сектор методологии и анализа медицинской статистики. — Минск: РНМБ, 2010. — 50 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-6846-63-5.

**Здравоохранение г. Минска в 2009 году:** статистический сборник / Комитет по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, Медицинский информационно-аналитический центр. — Минск: РНМБ, 2010. — 171 с. — 237 экз. — ISBN 978-985-68-46-64-2.

**Здравоохранению Бобруйска 200 лет:** (1810–2010) / Бобруйский городской исполнительный комитет, Учреждение здравоохранения «Бобруйская центральная больница», Бобруйское научное общество врачей, ОО «Белорусская ассоциация врачей»; [редколлегия: Ковалевич М. С. и др.]. — Бобруйск, 2010. — 66 с. — 60 экз.

**Кадровые ресурсы здравоохранения Республики Беларусь:** учебно-методическое пособие / [Сычик С. И. и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования. — Минск: БелМАПО, 2010. — 28 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-499-413-0.

**Мисюкевич, Н. С.** Интегрированные системы безопасности. Пожарная автоматика: учебное пособие для курсантов и слушателей высших учебных заведений по специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» / Н. С. Мисюкевич. — Минск: КИИ, 2010. — 223 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6839-75-0.

**Овчинников, В. А.** Радиационная медицина: пособие для студентов медико-диагностического факультета / В. А. Овчинников; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 306 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-496-605-2.

**Основные показатели здоровья на-**

**селения, деятельности санэпидслужбы и состояния окружающей среды:** [за 2009 г.]: сборник / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». — Минск: Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 2010. — 87 с. — 200 экз.

**Пожарная безопасность:** курс лекций (для иностранных студентов) / В. П. Артемьев [и др.]; Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь. — Минск: КИИ, 2010. — 386 с. — 209 экз. — ISBN 978-985-6839-78-1.

**Сборник инструкций по разделу физических факторов** / Министерство здравоохранения Республики Беларусь. — Минск: Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 2010 —

Ч. 1. — 2010. — 111 с. — 100 экз.

Ч. 2. — 2010. — 55 с. — 300 экз.

**Сестринское дело, здравоохранение, история медицины: проблемы и перспективы:** сборник статей / Гродненский государственный медицинский университет, Общественное объединение средних медицинских работников Гродненской области; [ответственные редакторы: Е. М. Тищенко, И. И. Хваленя]. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 353 с. — Часть текста на польском языке. — 50 экз. — ISBN 978-985-496-609-0.

**Чернобыльские чтения-2010:** материалы международной научно-практической конференции (г. Гомель, 15–16 апреля 2010 г.) / под общей редакцией А. В. Рожко. — Гомель: Институт радиологии, 2010. — 277, 10 с. — 135 экз. — ISBN 978-985-6765-52-3.

#### Фармакалогія. Агульная тэрапія. Таксікалогія

**Коноплева, М. М.** Фармакогнозия: природные биологически активные вещества: учебное пособие для студентов специальности «Фармация» высших учебных заведений / М. М. Коноплева; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — 3-е изд., дополненное. — Витебск: ВГМУ, 2010. — 272 с. — 140 экз. — ISBN 978-985-466-411-8.

**Лекарственные средства:** справочное пособие, [2010] / ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»; [составители: Е. В. Вальковская, О. И. Завалишина]. — Минск: Белстан, 2010. — 485 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-6944-13-3.

#### Паталогія. Клінічная медыцына

**Актуальные вопросы травматологии и ортопедии:** материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 90-летию профессора Аркадия Степановича Крюка / под редакцией А. В. Мартинюка, А. И. Вологовского, Е. Р. Михновича. — Минск: БГМУ, 2010. — 94 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-152-9.

**Актуальные теоретические и прикладные аспекты патофизиологии:** материалы республиканской конференции с международным участием, 14 мая 2010 г. / [редколлегия: Максимович Н. Е. (отв. ред.) и др.]. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 519 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-496-633-5.

**Аллергия** / [редактор М. А. Зубкова]. — Минск: Росчерк, 2010. — 50 с. — 120-300 экз. — ISBN 978-985-6717-13-3.

**Зубовская, Е. Т.** Система гемостаза. Теоретические основы и методы исследования: практическое пособие / Е. Т. Зубовская, С. Г. Светлицкая; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования». — 2-е изд., исправленное и дополненное. — Минск: БГУФК, 2010. — 310 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6953-18-0.

**Курс лекций по педиатрии:** пособие для студентов медико-психологического факультета / [С. А. Ляликов и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра педиатрии № 1. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 306 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-610-6.

**Неонатология (современные аспекты ранней постнатальной адаптации новорожденных):** учебно-методическое пособие / [Н. С. Парамонова и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический перинатальный центр». — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 145

с. — 100 экз. (доп. тираж). — ISBN 978-985-496-614-4.

**Онкологический научный семинар:** тезисы докладов и программа 64-й международной научной конференции студентов и молодых ученых, 21–23 апреля 2010 г. / под редакцией А. В. Прохорова. — Минск: БГМУ, 2010. — 54 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-157-4.

**Павлов, О. Б.** Практические навыки в анестезиологии и реаниматологии: учебно-методическое пособие: [для студентов] / О. Б. Павлов; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей хирургии. — Минск: БГМУ, 2010. — 53 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-528-168-0.

**Парамонова, Н. С.** Педиатрия = Pediatrics: пособие для студентов факультета иностранных учащихся (курс обучения на английском языке) / Н. С. Парамонова, В. А. Жемойтjak, П. Р. Горбачевский; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра педиатрии № 2. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 263 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-604-5.

**Пронько, Т. П.** Основы ухода за больными = The basics of patient care: пособие для студентов факультета иностранных учащихся / Т. П. Пронько, К. Н. Соколов, М. А. Лис; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 214 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-496-619-9.

**Скорая и неотложная медицинская помощь:** учебник для учащихся специальности «Лечебное дело» учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования / [Е. Г. Каллаур и др.]; под редакцией И. В. Яромича. — 3-е изд. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 206 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-06-1874-0.

**Сорока, Н. Ф.** Глюкокортикостероидные гормоны в терапевтической практике / Н. Ф. Сорока; Представительство «Pfizer Н.С.Р. Corporation» в Республике Беларусь. — Минск: Альтиора — Живые краски, 2010. — 43 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6831-49-5.

**Хурса, Р. В.** Содержание и организация работы участкового терапевта: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Р. В. Хурса; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра поликлинической терапии. — Минск: БГМУ, 2010. — 42 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-528-182-6.

#### Прыватная паталогія

**Патогенез социально значимых заболеваний человека:** материалы конференции / под общей редакцией С. Л. Кабака. — Минск: БГМУ, 2010. — 130 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-528-150-5.

#### Паталогія сардэчна-сасудзістай сістэмы. Сардэчна-сасудзістыя захворванні

**Бельская, Е. С.** Организация школы для больных артериальной гипертензией в условиях стационара: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Е. С. Бельская; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра внутренних болезней. — Минск: БГМУ, 2010. — 23 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-528-143-7.

**Вариабельность ритма сердца: применение в кардиологии:** монография / [В. А. Снежицкий и др.]; под общей редакцией В. А. Снежицкого. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 211 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-630-4.

**Патологическая физиология системы крови** = Pathological physiology of the blood system: учебно-методическое пособие: [для студентов 3-го курса факультета иностранных учащихся] / Е. В. Леонова и др.; перевод на английский язык Т. Ф. Даниловой, С. А. Жадан; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии. — Минск: БГМУ, 2010. — 62 с. — 20 экз. — ISBN 978-985-528-185-7.

**Патофизиология системы крови и гемостаза:** учебно-методическое пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического факультетов / [Н. Е. Максимович и др.]; Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 342 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-496-602-1.





полнении погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ / И. С. Гольдберг, М. З. Прокопчик, В. С. Разумец. — 3-е изд. — Минск: БОИМ, 2010. — 268 с. — 500 экз. (1-й з-д 300). — ISBN 978-985-6811-30-5.

**Полейчук, В. Н.** Прикладная механика: Открытые цилиндрические и конические зубчатые передачи. Расчет параметров зацепления: учебное пособие: [для студентов и слушателей] / В. Н. Полейчук, Ю. П. Бажков; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Гомельский инженерный институт, Кафедра «Естественные науки». — Минск: Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности МЧС Республики Беларусь, 2010. — 34 с. — 109 экз. — ISBN 978-985-90197-9-1.

#### Будаўніцтва і будаўнічая тэхніка. Будаўніцтва мастоў

**Применение краткосрочных мостов и переправ при ведении восстановительных работ:** материалы научно-технической конференции / под общей редакцией А. П. Фещенко. — Гомель: БГУТ, 2010. — 105 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-468-653-0.

#### Гідратэхнічнае будаўніцтва. Гідратэхніка ў цэлым

**Гидропосев трав при использовании агрегата для ухода за гидротехническими сооружениями:** рекомендации / РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», РУП «Институт мелиорации»; [разработаны: Кондратьев В. Н. и др.]. — Минск, 2010. — 28 с. — 90 экз.

#### Санітарная тэхніка. Санітарна-тэхнічныя збудаванні. Водазабеспячэнне. Каналізацыя

**Фактическое водопользование и отведение сточных вод в Республике Беларусь (за 2009 год)** / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов». — Минск: БелНИЦ «Экология», 2010. — 48 с. — 50 экз.

#### Наземныя сродкі транспарту (акрамя рэйкавых)

**Jeep Liberty/Cherokee & Grand Cherokee:** руководство по ремонту и эксплуатации: бензиновые двигатели, дизельные двигатели: [с 1999 г. выпуска / составитель: С. В. Гусь; перевод с немецкого: Л. Л. Римко; перевод с английского: Ю. Ю. Лагунович, А. Г. Кишко]. — Минск: Гуси-Лебеди, 2010. — 404 с. — 1000 экз. — ISBN 985-455-088-5. — ISBN 978-985-455-088-6.

**Mercedes-Benz C-класс:** руководство по ремонту и эксплуатации: бензиновые двигатели: [1993—2000 гг. выпуска / составитель: С. В. Гусь; перевод с немецкого: Л. Л. Римко; перевод с английского: Ю. Ю. Лагунович, А. Г. Кишко]. — Минск: Гуси-Лебеди, 2010. — 296 с. — 1000 экз. — ISBN 985-455-091-5. — ISBN 978-985-455-091-6.

**Skoda Felicia:** руководство по ремонту и эксплуатации: бензиновые двигатели, дизельный двигатель: [выпуск с 1994 г. / составитель: С. В. Гусь; перевод с немецкого: Л. Л. Римко; перевод с английского: Ю. Ю. Лагунович, А. Г. Кишко]. — Минск: Гуси-Лебеди, 2010. — 252 с. — 1000 экз. — ISBN 985-455-089-3.

#### Водныя сродкі транспарту. Плывучыя сродкі. Суднабудаванне

**Хмелев, А. А.** Проектирование конструктивного мидель-шпангоута судов внутреннего плавания: методическое пособие для студентов специальности 1-37 03 02 «Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта»: в 4 ч. / А. А. Хмелев; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Гидравлика». — Минск: БНТУ, 2010. — ISBN 978-985-525-367-0. Ч. 1. — 2010. — 57 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-525-366-3.

#### Авіацыя і касманаўтыка. Лягальныя апараты. Ракетная тэхніка. Касмічная тэхніка

**Кузьмина, Л. М.** Павел Сухой и его крылатые шедевры / Лидия Кузьмина. — Минск: Беларусь, 2010. — 383 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-01-0882-1 (в пер.).

#### Лясная гаспадарка. Лесаводства

**Хвойные леса Беларуси в современных климатических условиях (дендроклиматический анализ)** / [В. Н. Киселев и др.; под общей редакцией В. Н. Киселева]. — Минск: Право и экономика, 2010. — 200 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-800-0.

#### Арганізацыя і кіраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю

**Зеленовский, А. А.** Экономика организации (предприятия) АПК: пособие: [для студентов] / А. А. Зеленовский, Н. Г. Королевич; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет. — Минск: БГАТУ, 2010. — 293 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-519-229-0.

**Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации технического сервиса в АПК:** доклад республиканской научно-практической конференции на 19-й Международной специализированной выставке «Белагро-2009», г. Минск, 2—5 июня 2009 г. / [редакция: Н. А. Лабушев и др.]. — Минск: ГИВЦ Минсельхозпрода, 2010. — 181 с. — Часть текста на английском языке. — 220 экз. — ISBN 978-985-6920-09-0.

**Экономические вопросы развития сельского хозяйства Беларуси:** межведомственный тематический сборник. — Минск, 1969 — ISSN 0132-3555.

Вып. 38 / Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси»; [редакция: В. Г. Гусаков (главный редактор) и др.]. — Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2010. — 305 с. — 150 экз.

#### Сельскагаспадарчыя машыны і прылады. Сельскагаспадарчае абсталяванне

**Диагностика и техническое обслуживание машин для сельского хозяйства:** учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям «Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве», «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства», «Проектирование и производство сельскохозяйственной техники» / [А. В. Новиков и др.]; под редакцией А. В. Нови-

кова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет. — 2-е изд. — Минск: БГАТУ, 2010. — 400 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-519-225-2 (в пер.).

**Современная сельскохозяйственная техника: исследование, проектирование, применение:** материалы международной научно-практической конференции (Минск, 26—28 мая 2010 г.): в 2 ч. / [под редакцией: В. Н. Дашков, Т. А. Непарко]. — Минск: БГАТУ, 2010. — ISBN 978-985-519-244-3. Ч. 2. — 2010. — 177 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-519-243-6.

#### Агратэхніка

**Гаранович, И. М.** Ассортимент древесных растений для тенистых участков в условиях Беларуси / И. М. Гаранович, В. Г. Гринкевич; [редактор Гавриленко В. Г.]. — Минск: Право и экономика, 2010. — 19 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-811-6.

#### Сельскагаспадарчая меліярацыя

**Совершенствование структуры сельскохозяйственных угодий и системы севооборотов на пашне:** методические рекомендации / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию», Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт мелиорации»; [подготовили: В. В. Гракун и др.]. — Минск, 2010. — 32 с. — 90 экз.

**Сучков, К. П.** Мелиорация земель Беларуси: очерки истории: монография: в 2 ч. / К. П. Сучков, П. У. Равовой, Л. К. Стычинский; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2010. — 20 см. — 60 экз. Ч. 1. — 205 с. Ч. 2. — 263 с.

#### Сельскагаспадарчая экалогія

**Биоэкология и ресурсосбережение:** материалы VIII Международной научно-практической конференции (г. Витебск, 21—22 мая 2009 г.) / под общей редакцией А. И. Ятусевича. — Витебск: ВГАВМ, 2010. — 187 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-362-1.

**Медведский, В. А.** Сельскохозяйственная экология: учебник для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений по специальности «Зоотехния» / В. А. Медведский, Т. В. Медведская. — Минск: ИВЦ Минфина, 2010. — 415 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-6921-75-2.

#### Паляводства. Палявыя культуры і іх вытворчасць

**Адаптивная система комплексного применения удобрений и других средств интенсификации возделывания зерновых культур на антропогенно-преобразованных торфяных почвах:** методические рекомендации / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», РУП «Институт мелиорации», РУП «Институт защиты растений»; [разработали: Н. Н. Семеновко, С. В. Сорока, А. В. Семеновко]. — Минск, 2010. — 62 с. — 150 экз.

#### Агародніна. Агародніцтва. Дэкарэтыўнае садоўніцтва

**Летопись овощеводства в Беларуси** / [А. А. Ауток и др.]; Национальная академия наук Беларуси, Институт овощеводства. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 410 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-08-1180-6 (в пер.).

#### Агульная жывёлагадоўля. Развядзенне млекакормячых жывёл і птушак. Хатнія жывёлы і іх развядзенне

**Анализ и составление кормовых рационов на комбикорме** / [М. Н. Борисевич и др.]; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск: ВГАВМ, 2009. — 110 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-334-8.

**Петрушко, И. С.** Использование абердин-ангуской, шаролезской и черно-пестрой пород при производстве качественной телятины для детского питания: монография / И. С. Петрушко, Т. Л. Голубенко; Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». — Витебск:

ВГАВМ, 2010. — 148 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-365-2.

**Рекомендации по повышению эффективности выращивания крупного рогатого скота на откорме в сельскохозяйственных организациях Брестской области** / [А. С. Сайганов и др.]; под научной редакцией А. С. Сайганова; Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси». — Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2010. — 147 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6925-50-7.

#### Прадукты жывёлагадоўлі і палявання

**Документы Комиссии Кодекс Алиментариус по оценке мер контроля безопасности молочных продуктов:** сборник / [Гуревич В. Л. и др.]; Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС). — Минск: БелГИСС, 2010. — 61 с. — 25 экз.

**Мелешня, А. В.** Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий мясной отрасли Минсельхозпрода Республики Беларусь. Мониторинг 2009 года / Мелешня А. В., Климова М. Л., Скакун И. Н.; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию, РУП «Институт мясо-молочной промышленности». — Минск: Институт мясо-молочной промышленности, 2010. — 120 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-90196-3-0.

**Научно-техническое обеспечение развития мясной и молочной промышленности** / Национальная академия наук Беларуси, Научно-производственное республиканское дочернее унитарное предприятие «Институт мясо-молочной промышленности» Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»; [составители: А. В. Мелешня и др.]. — Минск: Институт мясо-молочной промышленности, 2010. — 161 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-90196-4-7.

#### Харчаванне. Гатаванне ежы. Пасуд. Прыманне ежы

**Барбекю, гриль, блюда на открытом огне** / [редактор М. С. Гладкая]. — Минск: Росчерк, 2010. — 48 с. — 39340 экз. — ISBN 978-985-6717-10-2.

**Гладкая, М. С.** Пасхальный стол / Марина Гладкая. — Минск: Росчерк, 2010. — 48 с. — 22000 экз. — ISBN 978-985-6717-07-2.

**Гладкая, М. С.** Сейчас бы супчика! / Марина Гладкая. — Минск: Росчерк, 2010. — 48 с. — 17200 экз. — ISBN 978-985-6717-09-6.

**Ермакович, Д. И.** Виски. Как пить и чем закусывать / [Ермакович Д. И.]. — Минск: Харвест, 2010. — 33 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-8318-1.

**Заготовки для кладовки** / [редактор М. С. Гладкая]. — Минск: Росчерк, 2010. — 50 с. — 141200 экз. — ISBN 978-985-6717-14-0.

**Петров пост:** рецепты постного стола, чай, пряности / [составитель С. В. Юренко]. — Минск: Беларуская Эндэклапедыя, 2010. — 39 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-11-0511-9.

**Свадебный стол** / [редактор М. С. Гладкая]. — Минск: Росчерк, 2010. — 47 с. — 140600 экз. — ISBN 978-985-6717-12-6.

**Суши и роллы.** — Минск: Харвест, 2010. — 62 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-3167-0.

#### Дарожны (бязрэікавы) транспарт

**«БАМАП», ассоциация международных автомобильных перевозчиков.** БАМАП, 2010: ежегодный отчет / Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП». — Минск, 2010. — 56 с. — 350 экз.

**Врубель, Ю. А.** Водителю о дорожном движении: пособие для слушателей учебного центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров автотранспортной факультета / Ю. А. Врубель, Д. В. Капский; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Республиканский институт инновационных технологий. — Изд. 3-е, доработанное. — Минск: БНТУ, 2010. — 138 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-525-312-0.

**Пикульский, В. Г.** Экзаменационные билеты для подготовки к экзамену в ГАИ: согласовано с УГАИ МОБ МВД Республики Беларусь / В. Г. Пикульский, М. М. Сосно. — Минск: Харвест, 2010. — 47 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-16-8496-6.

**Пособие для водителей, осуществляющих автомобильные перевозки грузов и пассажиров** / [Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП»; составители: Г. Б. Дашкевич,

## Дорогие читатели!

**Если вы хотите продать книгу из вашей домашней библиотеки или купить нужное вам издание, приложение «Книжны свет» — к вашим услугам. Заполните этот купон для бесплатного частного объявления о продаже или желании покупки книг, печатных периодических изданий.**

**Примечание. Объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его ксерокопии.**

Н. Н. Борисенко]. — Минск: Парадокс, 2010. — 140 с. — 2000 экз. (доп. тираж). — ISBN 978-985-451-234-1.

#### Паштовая служба. Кіраванне паштовай службай

**Проблемы развития почтовой связи и пути их решения:** материалы II Республиканской научно-практической конференции, посвященной 15-летию образования кафедры организации и технологии почтовой связи учреждения образования «Высший государственный колледж связи», 15–16 апреля 2010 г., Минск / [редколлегия: А. О. Зеневич и др.]. — Минск: ВГКС, 2010. — 85 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-6938-39-2.

#### Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік

**Бухгалтерский учет:** пособие: [для студентов] / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра учета, анализа и аудита; [составитель — Ж. В. Андрейчикова]. — Минск: БГАТУ, 2010. — 251 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-519-220-7 (в пер.).

**Бухгалтерский учет:** учебное пособие для учащихся специальности «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования / [П. Я. Папковская и др.]; под общей редакцией П. Я. Папковской. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 327 с. — 800 экз. — ISBN 978-985-06-1816-0 (в пер.).

**Гулин, В. Н.** 1С: Предприятие 8.1: практическое пособие / В. Н. Гулин. — Минск: Дикта, 2010. — 206 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-494-520-0.

**Дубинский, Н. А.** Импорт товаров: таможенное оформление, формирование цены, бухгалтерский учет, налогообложение / Н. А. Дубинский. — Минск: Информационно-правовое агентство «Регистр», 2010. — 183 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6840-92-3.

**Лавриненко, А. Р.** Развитие методик учета и аудита совместной деятельности по договору простого товарищества / А. Р. Лавриненко. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 183 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-418-998-7.

**Лемеш, В. Н.** Тара: бухгалтерский учет, налогообложение, документальное оформление / В. Н. Лемеш. — Минск: Информационно-правовое агентство «Регистр», 2010. — 155 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6840-97-8.

**Методические рекомендации по документальному оформлению и учету товарных операций в розничной торговле и общественном питании:** нормативный документ: [утверждено Министерством торговли Республики Беларусь 09.04.07]. — Минск: Информпресс, 2010. — 157 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-510-142-1.

**Методические рекомендации по организации контрольно-ревизионной работы в профсоюзных органах /** Федерация профсоюзов Беларуси. — Минск, 2010. — 35 с. — 250 экз.

**Стражев, В. И.** Теория бухгалтерского учета: учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. И. Стражев. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 144 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-06-1860-3.

**Филипенко, Л. Н.** Доходы и расходы организаций в условиях применения Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь: практическое пособие / Л. Н. Филипенко. — Минск: О. М. Филипенко, 2010. — 365 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6141-54-9.

**Филипенко, Л. Н.** Пособие по бухгалтерскому и налоговому учету: в 2 ч. / Л. Н. Филипенко. — Минск: О. М. Филипенко, 2010. — 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-985-6141-57-0.

Ч. 1. — 510 с. — ISBN 978-985-6141-55-6.

Ч. 2. — 511 с. — ISBN 978-985-6141-56-3.

#### Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне. Эканоміка прадпрыемстваў

**Гордиенко, О. И.** Управление персоналом: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» и слушателей ИПК УО «ПГУ» специальности 1-25 01 75 «Экономика и управление на предприятии промышленности» / О. И. Гордиенко; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 338 с. — 190 экз. — ISBN 978-985-531-052-6.

**Живица, В. И.** Новая модель хозяйствования для государственных предприятий / В. И. Живица; под научной редакцией В. Ф. Медведева. — Минск: Право и экономика, 2010. — 230 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-823-9.

**Карпенко, Е. М.** Нормирование труда служащих: сущность, методы, практика применения / Е. М. Карпенко, Н. А. Синева. — Гомель: ПТТУ, 2010. — 226 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-420-921-0.

**Кастрыюк, А. П.** Организация и нормирование труда: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» / А. П. Кастрыюк, И. В. Краско; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 183 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-531-024-3.

**Кочурко, В. И.** Рациональное природопользование и природоохранные технологии на производстве: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / В. И. Кочурко, В. Н. Зуев, С. К. Рыбкевич; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи: БарГУ, 2010. — 237 с. — 190 экз. — ISBN 978-985-498-282-3 (в пер.).

**Международные правовые документы в области технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер /** ЕврАзЭС, Евразийское экономическое сообщество, Таможенный союз. — Минск: Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС), 2010. — 89 с. — 25 экз.

#### Харчовая прамысловасць

**Микулович, Л. С.** Товароведение продовольственных товаров: учебник для учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, по учебной специальности «Торговое дело» / Л. С. Микулович. — 4-е изд., исправленное. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 415 с. — 2500 экз. — ISBN 978-985-06-1876-4 (в пер.).

#### Металургія

**Металл-2010:** материалы международной научно-технической конференции молодых работников РУП «БМЗ», 7–9 июля 2010 г., г. Жлобин / [научный редактор — А. Е. Никифоров]. — Минск: БНТУ, 2010. — 175 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-525-447-9. — ISBN 978-975-525-447-9 (ошибоч.).

**Покровский, А. И.** Горячая пластическая деформация чугуна: структура, свойства, технологические основы / А. И. Покровский; Национальная академия наук Беларуси, Физико-технический институт. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 255 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-08-1155-4.

#### Прамысловасць высокамалекулярных рэчываў. Гумавая прамысловасць. Прамысловасць пластмас

**Шишонок, М. В.** Основы химии высокомолекулярных соединений: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по химическим и химико-технологическим

специальностям / М. В. Шишонок, Л. П. Круль. — Минск: БГУ, 2009. — 159 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-518-167-6 (в пер.).

#### Дакладная механіка

**Элементы автоматизи:** учебно-методическое пособие: [для студентов / М. Г. Киселев и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Конструирование и производство приборов». — Минск: БНТУ, 2010. — 111 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-276-5.

#### Будаўніцтва. Будаўнічыя матэрыялы. Будаўніча-монтажныя работы

**Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на ремонтно-строительные работы:** утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07: введено 01.01.08. — Изд. официальное. — Минск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

**Сб. 55:** Перегородки: РСН 8.03.355-2007: взамен сб. 55 «Перегородки» (СНБ 8.03.355-02). — 2007 (2010). — III, 75 с. — 200 экз.

**Сб. 62:** Малеярныя работы: РСН 8.03.362-2007: взамен сб. 62 «Малеярныя работы» (СНБ 8.03.362-02). — 2007 (2010). — V, 230 с. — 200 экз.

**Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы:** утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07: введено 01.01.08. — Изд. официальное. — Минск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

**Сб. 8:** Конструкции из кирпича и блоков: РСН 8.03.108-2007: взамен сб. 8 «Конструкции из кирпича и блоков» (СНБ 8.03.108-2000). — 2007 (2010). — VI, 529 с. — 200 экз.

**Сб. 14:** Конструкции в сельском строительстве: РСН 8.03.114-2007: взамен сб. 14 «Конструкции в сельском строительстве» (СНБ 8.03.114-2000). — 2007 (2010). — IV, 74 с. — 200 экз.

**Нормативно-технические документы по экономике строительства. Сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции:** утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07. — Изд. официальное. — Минск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

**Ч. 5:** Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ: РСН 8.06.105-2007: взамен «Сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции для условий строительства в Республике Беларусь. Ч. 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ». — 3-е изд. — 2010. — XIV, 371 с. — 150 экз.

**Сборник индексов изменения стоимости ремонтно-строительных работ и информации об отпускных ценах на**

**материалы и изделия /** Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». — Минск: РНТЦ, 2010 —

**Вып. 6:** Июнь. — 2010. — 236 с. — 1322 экз.

**Сборник индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь /** Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». — Минск: РНТЦ, 2010 —

**Вып. 6:** Июнь, кн. 1. — 2010. — 495 с. — 2172 экз.

**Вып. 6:** Июнь, кн. 1 (Приложение). — 2010. — 126 с.

**Вып. 6:** Июнь, кн. 2. — 2010. — 302 с. — 2182 экз.

**Хрусталева, Б. М.** Государственная программа ориентированных фундаментальных исследований «Строительство и архитектура» (2006–2010 гг.): анализ итогов четвертого года работы: монография / Б. М. Хрусталева, С. Н. Леонович; Национальная академия наук Беларуси [и др.]. — Минск: БНТУ, 2010. — 305 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-409-7.

#### Будаўнічыя матэрыялы

**Шаповалов, В. М.** Технология полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и изделий / В. М. Шаповалов; Национальная академия наук Беларуси, Институт механики металлополимерных систем им. В. А. Белого. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 453 с. — 160 экз. — ISBN 978-985-08-1159-2.

**Щепочкина, Ю. А.** Глазури для строительных материалов и изделий / Ю. А. Щепочкина. — Минск: Кнігазбор, 2010. — 135 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6976-07-3 (в пер.).

#### Ацяпленне, вентыляцыя і кандыцыянаванне паветра ў будынках і збудаваннях

**Гончаров, Э. И.** Строительная теплофизика: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-70 04 02 и слушателей ИПК УО «ПГУ» специальности 1-70 04 71 / Э. И. Гончаров, Е. С. Добросольцева; под общей редакцией Э. И. Гончарова; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 215 с. — 90 экз. — ISBN 978-985-531-066-3.

**Как построить печь и камин:** [советы и инструкции / автор-составитель Л. С. Конева]. — Минск: Харвест, 2010. — 317 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-8543-7 (в пер.).

### Топ-10

#### Магазін «Польмя», г. Пінск Кнігі беларускіх выдавецтваў

1. Михаил Голденков. Утраченная Русь: забытая Литва, неизвестная Московия, запрещенная Беларусь. — Минск: Современная школа, 2010
2. Михаил Голденков. Русь — другая история. — Минск: Современная школа, 2010
3. Олег Лукашэвіч. Скарбы Беларусі = Treasures of Belarus: фотальбом. — Минск: Залаты град, 2009
4. Воложинский В.Г. Минск. Старый и новый: фотоальбом. — Минск: Харвест, 2010
5. Петр Никитенко. Философия и идеология жизнедеятельности Беларуси: теоретические основы антикризисной модели и механизмы ее реализации. — Минск: Беларуская навука, 2009
6. Виктор Шейнов. Искусство убеждать. — Минск: Харвест, 2010
7. Уладзімір Караткевіч. Каласы пад сярпом тваім. — Минск: Мастацкая літаратура, 2008
8. Чароўны свет: з беларускіх міфаў, паданняў і казак. — Минск: БелЭн імя П. Броўкі, 2010
9. Города, местечки и замки Великого Княжества Литовского: Энциклопедия. — Минск: БелЭн імя П. Броўкі, 2009
10. Святлана Калядка. Беларуская сучасная жаночая паэзія. — Минск: Беларуская навука, 2010

#### Кнігі расійскіх выдавецтваў

1. Варгас Льюса М. Похождения скверной девчонки. — Москва: Иностранка, 2008
2. Лев Арье. Лучшие города США: Нью-Йорк, Лас-Вегас, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско: путеводитель. — Москва: Эксмо, 2009
3. Юрий Жуков. Народная империя Сталина. — Москва: Эксмо, 2009
4. Юлия Шилова. Сказки Востока, или Курорт разбитых сердец. — Москва: АСТ Москва, 2009
5. Сергей Вольнов. Ловчий желаний. — Москва: АСТ Москва, 2009
6. Януш Леон Вишневский. Сцены из жизни за стеной: сборник новелл. — Москва: АСТ, Астрель, 2009
7. Сергей Лукьяненко. Недотепа. — Москва: АСТ, 2009
8. Стефани Майер. Гостья. — Москва: АСТ, 2009
10. Виктор Ночкин. Слепое пятно. — Москва: АСТ: Астрель, 2009

### Топ-10


#### Дом книги «Светоч», г. Минск Кнігі беларускіх выдавецтваў

1. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі — Минск: Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі, 2010
2. Павел Місько.Прыгоды бульбабаў. — Минск: Мастацкая літаратура, 2009
3. Крестоносцы. Грюнвальдская битва: хрестоматия / Автор-составитель Н. Н. Малишевский. — Минск: Харвест, 2010
4. Таможенный кодекс таможенного союза: с обзором изменений. — Минск: Амолфея, 2010
5. Тамара Лисицкая. Идиотки. — Минск: Регистр, 2010
6. Эдуард Скобелев. Приключения Арбузика и Бебешки. — Минск: Мастацкая літаратура, 2007
7. М. Сосно, В. Пикульский. Правила дорожного движения РБ в вопросах и ответах. — Минск: Харвест, 2010
8. Л.М. Лапицкая. Английский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь. — Минск: Аверсэв, 2010
9. В. І. Іўчанкаў. Беларускі правапіс у апорных схемах — Минск: Пачатковая школа, 2010
- 10.Кунцэвіч Л.Б. Беларускі арфаграфічны слоўнік. 2-е выданне. — Минск: Беларуская навука, 2010

#### Кнігі расійскіх выдавецтваў

1. Ронда Берн. Тайна. — Москва: Эксмо, 2010
2. Александра Маринина. Жизнь после жизни. — Москва: Эксмо, 2010
3. Стив Ларсон. Девушка с татуировкой дракона. — Москва:Эксмо, 2010
4. Валерий Синельников. Возлюби болезнь свою. — Москва: Центрполиграф, 2009
5. Анна Гавальда. Я её любил. Я его любила. — Москва: Иностранка, 2009
6. Татьяна Устинова. На одном дыхании. — Москва: Эксмо, 2010
7. Олеся Жукова. Букварь. — Москва: Эксмо, 2007
8. Елена Чижова. Время женщин. — Москва: АСТ, 2010
9. Бернард Вербер. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. — Москва: Рипол-Классик, 2010
10. Януш Вишневский. Одиночество в сети. — Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010

## Унікальныя выданні



## Святыя места Белой Русі

**Замечательный подарок православным верующим, да и всем, кому дорога белорусская история, подготовило Издательство Белорусского Экзархата. Таким подарком, с которым и сам с интересом знакомишься, да и друзьям хочется подарить, стал альбом-путеводитель "Дорогами православной Беларуси".**

Это красочное, выполненное на высоком художественном и полиграфическом уровне, издание — редкая возможность, не выходя из дому, пройтись по святым местам нашей страны. А уже после заочного знакомства многим, скорее всего, захочется в дальнейшем совершить настоящее путешествие по адресам, указанным в нем. Ибо то, о чем рассказывается в этом альбоме, принадлежит к истинным духовным ценностям. Не прикоснуться к ним, думается, грешно, поскольку это редкая возможность приобщиться к самой вечности.


Впрочем, в этом убедились и те, кто работал над книгой: составитель ее иерей Сергей Бегиян, фотомастера Александр Гелих и Надежда Хмельницкая. Это они, работая над этим уникальным изданием, сначала сами совершили увлекательное "путешествие по городам и весям православной Беларуси". Путешествие, которое вобрало в себя "километры, часы, дни, недели, месяцы, посвященные искреннему общению с Богом". Конечно же, через православные святыни, через их величие и неповторимость.

Композиционно альбом построен таким образом, что в нем представлена каждая из 11 православных епархий Беларуси: Брестская, Бобруйская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилевская, Новогрудская, Пинская, Полоцкая и Туровская. Рассказывается об основных событиях истории христианства в той или иной из них. Называются имена самых ярких деятелей православной веры.


Более близкое знакомство с известными православными святынями, дошедшими до наших дней, происходит благодаря десяткам цветных фотографий, которые сделаны на высоком художественном уровне. Каче-

ственно и само полиграфическое исполнение. Не случайно оценило все это по достоинству жюри Национального конкурса "Искусство книги-2010". По его итогам альбом "Дорогами православной Беларуси" стал победителем в номинации "Я познаю мир".

Мир Православия — воистину прекрасен. Приобщение же к нему — настоящее духовное очищение. И для тех, кто по-



сещает названные храмы. Да и для каждого, кто знакомится с ними благодаря этому изданию. Не случайно Александр Гелих признается: "Работа над книгой — важное событие в моей жизни. Откровение, очищение, возвышение над греховной обыденностью... На человека светского подобные открытия всегда действуют ошеломляюще". По сути, об этом, только другими словами, да и шире говорит и Надежда Хмельницкая, когда замечает: "Для меня это было не просто путешествие к святым местам православной Беларуси. Прежде всего, это была встреча с человеческой



добротой, пониманием, сопереживанием. Людей, способствующих тому, чтобы это издание появилось на свет, — множество. Прежде всего, это настоятели и послушники монастырей и храмов, которые всегда радушно принимали, с великим интересом отвечали на вопросы, проводили экскурсию..."

Что ни страница альбома — открытие. Открытие даже тогда,



когда рассказывается о православных святынях, которые, как говорится, на слуху у многих и многих. Как, скажем, Жировичский Свято-Успенский ставропигиальный монастырь, или Спасо-Ефросиниевский монастырь и Свято-Богоявленский собор в Полоцке. Это высшая знать его в 992 году первой на территории нынешней Беларуси приняла христианство.

Открытие происходит благодаря тому, что авторы стараются не повторяться, находя каждый раз новый подход (это в первую очередь касается иллюстраций) к освещению уже известного и знакомого. Однако еще в большей степени ощущение новизны испытыва-



ешь, знакомясь с уникальными православными святынями, которые, несмотря на свою значимость, известны, к сожалению, еще далеко не всем, как-то: кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы в городе Глубокое, или храм в честь Преображения Господня в поселке Раков. Это же касается церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Маломожейковской) в деревне Мурованка, или Кормянского Свято-Иоанновского монастыря...


Отрадно то, что отход от воинствующего атеизма привел, как и следовало ожидать, к строительству новых храмов. Самый главный среди них, безусловно, Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", который возводится по улице Притыцкого в городе Минске. Он станет вторым кафедральным собором нашей столицы и будет одним из самых больших в Беларуси: высота его с верхним крестом — 70 метров, размеры 40x40 метров. Проект этого главного и крупнейшего в стране православного храма подготовил архитектор Николай Дятко. Естественно, ряд фотографий знакомят с этим, без преувеличения, православным чудом, которое еще готовится предстать в своей полной красе.

Так и просится продолжение этого альбома. Ибо, как отмечено в предисловии, "дорогам православной Беларуси нет числа... В данной книге авторы рассказали только о самых известных, но далеко не обо всех святынях мест Белой Руси". Почему бы, в таком случае, не познакомить со временем и с теми из них, которые на этот раз как бы остались в стороне, но заслуживают к себе внимания, поскольку это то, значение чего трудно переоценить.

Алесь МАРТИНОВИЧ

*На снимках: кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы (г. Глубокое); Иконостас Успенского собора (пос. Жировичи); Раковичская икона Божией Матери (Щучинский район); храм в честь Преображения Господня (г.п. Раков).*

## Пад вокладкай



1. *Мировая детская литература: учебное пособие / под ред. Т.Е. Автухович. — Минск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 328 с.*

2. *Мировая детская литература. Хрестоматия: учебное пособие / под ред. Т.Е. Автухович. — Минск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 592 с.*

У вучэбным дапаможніку прадстаўлена рознаўзроўневая па ступені складанасці і шматаспектная інфармацыя. Тут можна знайсці кароткія біяграфічныя звесткі пра найбольш вядомых дзіцячых пісьменнікаў, пры гэтым іх



творчыя шляхі паказаны ў кантэксце адпаведнай літаратурнай эпохі. Пададзена інфармацыя пра найбольш важныя жанры дзіцячай літаратуры, апісана іх спецыфіка і эвалюцыя. Літаратура разглядаецца не толькі як мастацтва, але і як сродак маральна-эстэтычнага ўздзеяння на чытача. Прыводзяцца і шляхі аналізу твораў для дзяцей. Сістэма пытанняў, паддзеных пасля кожнага раздзела, дапамагае не толькі лепш засвоіць тэарэтычны матэрыял курса сусветнай дзіцячай літаратуры, але і навучыцца генераваць падобныя пытанні і творчыя



заданні ў далейшай педагогічнай дзейнасці. Асобныя раздзелы кнігі прысвечаны мастакам-ілюстратарам перыядычным выданням. Хрестаматія, якая цудоўна дапаўняе вучэбны дапаможнік, можа стаць не толькі сродкам навучання для студэнтаў, але і цікавай чытанкай для дзяцей розных узростаў.

3. *Радары, Джані. Прыгоды Чыпаліны / Джані Радары. — Минск: Харвест, 2010. — 256 с.*

Новае, сучаснае выданне ўсімі любімай дзіцячынства кнігі ў перакладзе з італьянскай на беларус-



кую мову А. Гібоўскага і афармленні мастака С. Самсоненка — добры і свечасовы падарунак беларускім дзецям. Яркая і маляўнічая кніга забяспечыць цікавае і доўгачасовае знаёмства з героямі кнігі — садавінай і гароднінай: цыбулінай Чыпалінай, князем Лімонам, сінёрам Памідорам, добрымі сястрычкамі Вішанькамі і іншымі персанажамі.

4. *Лаўшук, С. С. Гарызонты Беларускай драматургіі / С. С. Лаўшук. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 412 с.*

Драма як род літаратуры знаходзіцца на па-



межы паміж літаратурай і тэатрам і з'яўляецца, бадай, адным з самых складаных аб'ектаў вывучэння для літаратуразнаўцаў. Манаграфія доктара філалагічных навук Сцяпана Лаўшукі — першы вопыт абагульнення творчага шляху беларускай драматургіі ад вытокаў да нашых дзён. На вялікім факталагічным матэрыяле даследуюцца асноўныя заканамернасці яе развіцця, адзначаюцца характэрныя цяжкасці і супярэчнасці. Вялікая ўвага ўдзяляецца жанравым-стылістым пошукам, праблемам традыцый і наватар-

ства, фарміраванню метадалагічных прынцыпаў творчага здзяйснення.

5. *Стокер, Брэм. Дракула / Брэм Стокер. — Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010. — 512 с.*

Класічны гатычны раман, змрочны і павольны, поўны загадкавых істот, шлохаў, шэптаў, ценяў. Камусці ён можа падацца нудным і шэрым, зацягнутым і павольным, але сапраўдныя аматары гатыкі даўно ацанілі творчую манеру Абрахама Стокера. Вампіра Дракулу (прататыпам якога з'яўляецца валашскі князь Влад Цэпеш) Стокер лабачыў у сне, і па-свойму інтэрпрэтаваў гістарычныя факты, стварыў новага героя, якога сёння цалкам можна назваць культавым. Бо хваля вампірскіх кніг і фільмаў яшчэ не прайшла, але гэта ўжо іншыя героі, не падобныя да вытанчанага і ў той жа час жорсткага стокераўскага Дракулы.

З кнігамі знаёміла Марына ВЕСЯЛУХА

Водгукі дасылайце на электронны адрас аўтара: [himarina@tut.by](mailto:himarina@tut.by)